


Лідскі Леманіцець

Народ, які не ведае
свайго мінулага,
не мае будучыні



Краязнаўчы, гістарычна-літаратурны часопіс

Выходзіць з 1997 года

№ 2 (78)

КРАСАВІК - ЧЭРВЕНЬ

2017 г.






Ірэна Стасевіч-Ясюкова, гісторык навукі і культуры, доктар гебілітаваны, прафесар у Інстытуце гісторыі навукі Польскай Акадэміі Навук (нар. 11 лютага 1931 г. у Лідзе, памерла 21 сакавіка 2011 г. у Варшаве), шчыры сябар Беларусі.

Лідскі

Летапісець

Народ, які не ведае
свайго мінулага,
не мае будучыні



Краязнаўчы, гістарычна-літаратурны часопіс

Выходзіць з 1997 года

№ 2 (78)

КРАСАВІК - ЧЭРВЕНЬ

2017 г.

У НУМАРЫ:

Стар. 2. Пятыя Лідскія чытанні.



Стар. 4. Кроніка Ліды.



**Стар. 6. Літаратурнае аб'яднанне
“Суквецце”.**




**Стар. 29. Грэка-каталіцкая парафія ў
Нагародавічах.**



**Стар. 40. Вузкакалейныя чыгуначныя
лініі вакол Ліды.**



**Стар. 46. Янка Жамойцін.
З перажытага.**



**Стар. 54. Божае Нараджэнне на
Крэсах ў міжваенным
дваццацігоддзі.**

**Стар. 58. Лідскія святочныя Вялікія
Ночы.**

Стар. 61. Паўеку. Вайна.

На першай старонцы выкладкі сядзіба
Брахоцкага ў Мажэйкаве Лідскага раёна.
2017 г. Здымак С. Судніка.



Мы просім усіх, хто мае цікавыя матэрыялы па
гісторыі Ліды і краю, дасылаць іх на адрес:
231282, Ліда-2, п/с 7, або E-mail: naszaslowa@tut.by

Аўтары цалкам адказныя за гістарычную
дакладнасць сваіх матэрыялаў

Пасведчанне аб реєстрацыі

№ 907

ад 18.12.2009 г. выдадзена
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь

Заснавальнік
**Валерый Васильевич
Сліўкін,**

старшы навуковы супрацоўнік
Лідскага гістарычна-мастацкага
музея, кандыдат геаграфічных
наук.

Рэдактар
**Станіслаў Вацлававіч
Суднік**

АДРAS РЭДАКЦЫI:
231293, Лідскі р-н, в. Даліна

АДРAS САЙТА:
<http://naszaslowa.by>

Наклад 300 асобнікаў
8 друк. аркушаў
Газета надрукавана ў Лідскай
друкарні. 231300, г. Ліда,
вул. Ленінская, 23.
Замова № 2128.

Часопіс падпісаны да друку
30.06.2017 г.
Часопіс надрукаваны

30.09.2017 г.

Падпісны індэкс 00257

Кошт падпіскі:
індывід. 3 мес. - 1,53 руб.
індывід. 6 мес. - 3,06 руб.
Кошт у розніцу: вольны.

ISSN 2218-1792



9 772218 179007 17002 >

Узрасло буйным коласам зерне Скарыны

Пятыя Лідскія чытанні

Бягучы 2017 год у культурным жыщі праходзіць пад знакам 500-годдзя беларускага кнігадрукавання. Менавіта 500 гадоў назад, а дакладней - 6 жніўня 1517 года, у Празе, адным з найбуйнейшых на той час цэнтраў кнігадрукавання, беларускім асветнікам, вучоным, гуманістам Францішкам Скарыном была выдадзена першая ва ўсходніх славян друкаваная кніга - "Псалтыр" - на старажытнабеларускай мове. Яна стала першай з дваццаці трох выдадзеных Скарынам кніг Бібліі. Выданне гэтых друкаваных кніг Бібліі паспрыяла пашырэнню кнігадрукавання, ідэй гуманізму і асветніцтва ва Ўсходній Еўропе.

Да 500-годдзя той знакавай падзеі была прымеркавана навуковая канферэнцыя "Пятыя лідскія чытанні", якая адбылася 19 красавіка ў Лідскай раёнай бібліятэцы імя Янкі Купалы. На мерапрыемства былі запрошаны работнікі бібліятэк, мясцовыя краязнаўцы, а таксама краязнаўцы са Слоніма і Дзятлава. Падчас работы навуковай канферэнцыі ў канферэнц-зале бібліятэкі дзейнічала кніжная выставка "Узрасло буйным коласам зерне Скарыны", прысвечаная гісторыі друкаванай кнігі на Беларусі.

Спачатку прысут-



*Вітальнае слова
дырэктара бібліятэкі
А. Мартынава*



Вядоўца Таццяна Івашэвіч

ным быў прадэмансстраўны кароткаметражны відэафільм пра Францішка Скарыну. Затым з дакладамі выступалі ўдзельнікі канферэнцыі: краязнаўцы, настаўнікі гісторыі, бібліятэчныя і музычныя работнікі і іншыя.

Так, з асвяленнем жыцця і дзеянасці беларускага першадрукара ў школьніх падручніках азнаёміла настаўніца гісторыі сярэдняй школы № 17 Тарэза Капачэль; бі-



Тарэза Капачэль

бліяграфічны агляд кніг пра Францішка Скарыну правяла галоўны бібліограф раёнай бібліятэкі Галіна Курбыка; пра аднаго з паслядоўнікаў Скарыны, друкара Яна Карцана (які, праўдападобна, родам з Лідчыны), расказала настаўніца гісторыі Мінойтаўская СШ Алена Мілевіч; праblemу перакладу твораў старажытна-беларускай літаратуры на сучасную беларускую мову закрануў у сваім выступленні святар



Падчас чытання



Галіна Курбіцка



Алена Мілевіч

Свята-Георгіўская храма-помніка айцец Уладзімір Камінскі; па тэме "Царкоўныя кнігі Лідчыны XVIII стагоддзя" выступіў краязнавец Леанід Лаўрэш.

Краязнавец з аграгарадка Дворышча Віктар Кудла азнаёміў прысутных з некоторымі выдадзенымі ў канцы XIX стагоддзя кнігамі, якія захоўваюцца ў яго сям'і як рэліквіі (продкі Віктара Іванавіча прывезлі гэтую кнігі з глыбіні Расіі, куды трапілі як бежанцы ў час Першай сусветнай вайны), - гэта і Евангелле, у якім больш за 900 стронак, і "Беседы о земле и тварях, в ней живущих", і кніга па гісторыі развіцця сельскай гаспадаркі "Куль хлеба и его происхождение", і кніга па медыцыне "Новое в естественном лечении". Яшчэ з адной старой кнігай - паэмай Якуба Коласа "Сымон-музыка"



Уладзімір Камінскі



Леанід Лаўрэш



Мікалай Дзікевіч



Віктар Кудла



*Супрацоўнікі лідскага музея Наталля Валынец
і Наталля Хацяновіч*

1928 года выдання - пазнаёміў краязнавец з вёскі Сялец Мікалай Дзікеўіч (гэта была першая прачытаная Мікалаем Мікалаевічам кніга на беларускай мове, зараз яна захоўваецца ў літаратурным аддзеле Лідскага гістарычна-мастацкага музея).

Агляд калекцыі друкаваных выданняў, якія захоўваюцца ў фондах згаданага музея, правіла галоўны захавальнік фондаў музея Наталля Хацяновіч.

На мерапрыемстві ў якасці дакладчыка быў запрошаны і госьць са Слонімам - паэт, журналіст, краязнавец Сяргей Чыгрын. Ён выступіў з дакладам па гісторыі кнігадрукавання на Слонімшчыне.

З дзейнасцю ДАУПП "Лідская друкарня" азнаёміў прысутных яе дырэктар Мікалай Пякарскі, з дзейнасцю Выдавецкага дома грамадскага аб'яднання "ТБМ імя Ф. Скарыны" - паэт, журналіст, краязнавец Станіслаў Суднік.

Тэксты ўсіх сваіх дакладаў выступоўцы аддалі раённай бібліятэцы. З гэтых тэкстаў работнікамі бібліятэкі пазней будзе складзены зборнік па тэме "500 год беларускаму кнігадрукаванню".



Сяргей Чыгрын



Мікалай Пякарскі



Станіслаў Суднік

Аляксандр МАЦУЛЕВІЧ.

КРОНІКА ЛІДЫ

Лясны адукатыўны экацэнтр адкрыўся ў старынным парку "Гарні" Лідскага раёна ў красавіку 2017 г.



20 красавіка Ордэн Маці атрымала лідзянка Марына Мардзецкая.

12 траўня Ордэн Маці атрымалі жыхаркі пасёлка Першамайскі Лідскага раёна Ала Маркель і Святлана Завала.

7 чэрвеня ў Лідзе ў СДЮШАР № 2 адкрылася зала боксу.



11 чэрвеня 2017 г. "Лідсельмаш" стаў бронзовым прызёрам чэмпіянату Беларусі па міні-футболу.



20 чэрвеня жыхары Лідчыны выбралі белую чаплю сімвалам свайго раёна.

22 чэрвень пачаўся 2-гі этап рэканструкцыі дарогі М6 “Менск - Гародня”, у тым ліку і на тэрыторыі Лідскага раёна.



Літаратурнае аб'яднанне "Суквецце": гісторыя і сучаснасць *50 гадоў творчасці*

Лідская зямля багатая на таленты, дзякуючы якім культурная спадчына нашай малой Радзімы не толькі захоўваецца, але і папаўняецца.

Папаўняецца новымі імёнамі, новымі шэдэўрамі, новымі ідэямі. Літаратурная спадчына Лідчыны не выключэнне. Вось ужо на працягу 50-ці гадоў пры рэдакцыі "Лідской газеты" актыўна вядзе працу літаратурнае аб'яднанне "Суквецце", кірауніком якога сёння з'яўляецца малады, таленавіты, творчы чалавек - Альесь Часлававіч Хітрун.

**"Ад прадзедаў спакон вякоў..." шчыруюць паэты
Лідчыны**

Лідскі край па праве лічыцца скарбніцай беларускай зямлі. Колькі таленавітых людзей нарадзілася на Лідчыне, якую велізарную спадчыну пакінулі нам нашы продкі, колькі велічных збудаванняў захавала Лідская зямля і працягвае адраджаць іх з попелу стагодзіёў! Гісторыя захавала шэраг імёнаў, якія праславілі Лідчыну. Асаблівае месца сярод усіх займаюць майстры слова. Менавіта яны, дзякуючы свайму таленту і ўмению бачыць тое, што непадулдна погляду простага чалавека, здолелі разгледзець і перадаць з дапа-могай мастацкага слова ўсю знешнню і ўнутраную прыгажосць свету.

Літаратурная спадчына пісьменнікаў Лідскага краю, як сцвярджаюць многія, хто мае дачыненне да мастацтва слова, налічвае больш за пяцьсот імёнаў¹. І гэта сцвярджэнне дае нам права з упэўненасцю заяўвіць, што Лідчына - гэта літаратурны край.

500 імёнаў паэтаў і пісьменнікаў! Хто ж гэтыя людзі? Якім чынам іх жыццёвія шляхі былі звязаны з Лідчынай? На гэтыя і іншыя пытанні мы паспрабуем даць адказы, даследаваўшы тэму "Літаратурнае аб'яднанне "Суквецце": гісторыя і сучаснасць".

Свой пачатак літаратурная Лідчына бярэ з канца XVI стагодзія, калі лідскі стараста Ян Абрамовіч выдаў у Вільні ў 1598 годзе "Катэхізіс"², у якім утрымліваецца 300 рэлігійных песен³. І калі ўважліва па-



глядзець на дату, то варта адзначыць, што ў 2018 годзе лідзяне адзначаць юбілей: 420 гадоў, як на Лідчыне з'явілася першая друкаваная кніга.

Жыццё звязала з лідскім краем імёны многіх вядомых у Беларусі майстроў слова:

- тут працаваў на чыгунцы Карусь Каганец;
- у гэтых месцах нарадзілася Алаіза Пашкевіч, вядомая нам пад псеўданімам Цётка;
- настаўнічаў на Лідчыне Францішак Багушэвіч⁴;
- дырэктарам завода па вытворчасці цвікоў быў Уладзімір Корбан⁵;
- жылі і працавалі Ніна Тарас і Валянцін Таўлай (працавалі ў газете "Ўперад")⁶;
- у гісторыі горада пакінуў свой след Янка Купала⁷;
- тут нарадзілася першая беларускамоўная паэтка Адэля з Устроні, аўтарка паэмы "Мачыха" (1850 г.) і верша "Кракаў" (1850 г.)⁸;
- нарадзіліся і выраслі на Лідчыне Данута Бічэль, Віктар Праўдзін⁹, Хрысціна Лялько, Ірина Багдановіч, Уладзімір Клімовіч...

Больш падрабязна аб літаратурнай спадчыне Лідскага краю можна даведацца, пазнаёміўшыся з ар-

¹ Хітрун, А. "Ёсць паэзія, а ёсць рыфмацтва, або Што парой выяўляе агляд мастацкіх твораў". /Хітрун, А./"Лідская газета", 11.01.2014 г., №3(12411), - С. 5.

² Субач, А. Багаты россып на выдавецкай ніве. /Субач, А./"Лідская газета", 05.09.2009г., № 101 (11772), - С. 2.

³ <http://old.zviazda.by/ru/pril/article.php?id=110662> Дата доступа: 25.02.2017г.

⁴ Содаль, У. "Сем раз Ліду ён наведаў"/ Содаль, У./"Лідская газета", 13.12.2008г., - С. 2.

⁵ https://ru.wikipedia.org/wiki/Корбан,_Владимир_Иванович Дата доступа: 25.02.2017г.

⁶ Хітрун, А. "Бірута песні тут збірала, а Колас нам вершы чытаў" / Хітрун, А./"Лідская газета", 11.09.2008г., - С. 4.

⁷ Казакевіч, М. "Ніколі, браткі, не забуду, што чалавек я, хоць мужык". / Казакевіч, М./"Лідская газета", 29.11.2011г., № 136 (12098), - С. 3.

⁸ Хітрун, А. "Бірута песні тут збірала, а Колас нам вершы чытаў" / Хітрун, А./"Лідская газета", 11.09.2008г., - С. 4.

⁹ <http://tv-lida.by/regnews/5530-lidu-posetil-izvestnyy-belorusskiy-prozaik-viktor-pravdin.html> Дата доступа: 25.02.2017г.

тыкулам Алеся Хітруна "Бірута песні тут збірала, а Колас нам вершы чытаў" ("Лідская газета", 11.09.2008 г., - С. 4.).

Але галоўнае месца ў літаратурным жыцці Лідскага краю ўжо больш за 50 гадоў займае дзейнасць літаратурнага аб'яднання "Суквецце", якое дзеянічае пры рэдакцыі "Лідской газеты". (Зайв. Назва аб'яднання захоўвае гучанне і напісанне на рускай і беларускай мове).

За сваю гісторыю літаратурнае аб'яднанне "Суквецце" сабрала разам не адзін дзясятак майстроў слова. Пра гэта можна пачуць падчас экспкурсіі ў літаратурным аддзеле Лідскага гістарычна-мастацкага музея (ЛГММ) падчас знаёмства з выставай "З мастицкім словам па жыцці", якую праводзіць не проста экспурсавод, а сам кіраўнік літаратурнага аб'яднання Алеся Хітрун.

Мы наведалі выставу і пазнаёміліся з нашымі літаратарамі завочна. Алеся Часлававіч расказаў нам аб гісторыі ўзікнення літаратурнага аб'яднання; аб лідскіх паэтах і празаіках; аб выдавецкай дзейнасці; аб сустэрэах з пісьменнікамі і проста цікаўным людзьмі, якія праходзяць у літаратурным аддзеле ЛГММ. *Дадатак 1.*

Непасрэдна сустэрэща з лідскімі літаратарамі і атрымацьмагчымасць пагутарыць з імі можа кожны, хто наведае ў трэцюю сераду месяца паседжанне літаратурнага аб'яднання "Суквецце". Менавіта ў гэты дзень кожны месяц праводзяцца паседжанні.

Да пытання аб стварэнні літаратурнага аб'яднання

Як паказана ў энцыклапедыі "Рэгіёны Беларусі: Гродзенская вобласць" у артыкуле "Лідскае літаратурнае аб'яднанне "Суквецце" (на руском языке "Лидское литературное объединение "Соцветие")¹⁰ (гл. заў.: Назва не перакладаецца на русскую мову. Гэты пераклад - памылка выдавецства), і як лічыць кіраўнік літаратурнага аб'яднання "Суквецце" Алеся Хітрун: літаратурнае аб'яднанне бярэ свой пачатак з 1967 года. У чэрвені яго ўзначаліў адказны сакратар газеты "Ўперад" Віктар Мікалаевіч Кучынскі¹¹. Аб гэтай падзеі ёсць невялікая нататка ў газете "Ўперад" ад 03.06.1967 г. Гэты нумар газеты ў музей перадала найстарэйшая лідская паэтэса Алеся Бурак¹². Менавіта гэты факт і з'яўляецца адпраўной датай адліку ў гісторыі літаратурнага аб'яднання пісьменнікаў Лідчыны.

¹⁰ Энциклопедия "Регионы Беларуси". В 7т., Т.4. Гродненская область в 2 книгах, Кн. 2., Мин., Изд. "Беларуская энцыклапедыя ім. П.Броўкі", 2015 г., - С. 39.

¹¹ Заяўлага. Уласныя назвы: газеты, літаратурнага аб'яднання, некаторыя прозвішчы (Бурак, Хітрун) на рускай мове захоўваюць сваё гучанне і напісанне ў адпаведнасці з беларускім напісаннем.

¹² Мацулеўіч, А. "Юбілейны год для лідскага "Суквецця". / Мацулеўіч, А. // "Лідская газета", 01.02.2017г., № 8 (12767), - С. 19.

¹³ Хітрун, А. "Бірута песні тут збірала, а Колас нам вершы чытаў". / Хітрун, А. // "Лідская газета", 11.09.2008г., - С. 4.

¹⁴ Сліўкін, В., Зенюковіч, Т. Літаратурная Лідчына. / Сліўкін, В., Зенюковіч, Т. // "Лідскі летапісец", № 4 (16), студзень-сакавік 2001г., - С. 19-29.

¹⁵ Мацулеўіч, А. "Юбілейны год для лідскага "Суквецця". / Мацулеўіч, А. // "Лідская газета", 01.02.2017г., № 8 (12767), - С. 19.

¹⁶ Мацулеўіч, А. "Лідскі газетец - 75"/ Мацулеўіч, А. // "Лідскі летапісец" № 3(67), 2014г. - С. 5-6.

Але падчас пошуку адказу на гэтае пытанне ў нас узікі сумненні і шэраг пытанняў. Па-першае, вывучаючы архіў "Лідскай газеты", які знаходзіцца непасрэдна ў рэдакцыі газеты, мы знайшлі артыкул "Сход літаратурнага аб'яднання" (газета "Сцяг працы", называ "Лідскай газеты" 1962-1966 г.г.) № 18, С. 4 ад 11.02.1964 г. Значыць, ужо ў 1964 годзе пры рэдакцыі працавала літаратурнае аб'яднанне.

Па-другое, у часопісе "Лідскі летапісец" (№ 4 (16), - С. 23) у артыкуле пра Дзелянкоўскага Мікалая Іванавіча гаворыцца: "Працаўаў пры лідскай газеце "Ўперад" з 1957 па 1962 г."¹³, кіраваў літаратурным аб'яднаннем"¹⁴. Робім яшчэ адзін вывад: у 1962 годзе аб'яднанне ўжо працавала. Паказвае на гэты факт і Алеся Хітрун у інтэрв'ю "Лідскай газете", але, спасылаючыся на тое, што Мікалая Дзелянкоўскага ўжо няма ў жывых і дакладную дату даведацца немагчыма, было прынята рашэнне спыніцца на 1967 годзе¹⁵.

Па-трэцяе, у артыкуле Аляксандра Мацулеўіча "Лідскай газете - 75" (часопіс "Лідскі летапісец" № 3(67), 2014 г., - С. 5-6) сустракаем наступную інфармацыю: "Варта адзначыць, што ў 1939-1941 гг. у газете працаўалі беларускія пісьменнікі Валянцін Таўлай і Ніна Тарас. Яны паклалі пачатак згуртаванню пры рэдакцыі паэтаў і празаікаў Лідчыны. I па сённяшні дзень у газете перыядычна выходзіць літаратурная старонка, дзе публікуюцца творы мясцовых літаратараў - сяброў створанага пры рэдакцыі літаратурнага аб'яднання "Суквецце"..."¹⁶

Чаму ж менавіта 1967 год з'яўляецца годам заснавання літаратурнага аб'яднання "Суквецце"? Пра гэта мы сказалі вышэй, але ўсяроўна звярнуліся яшчэ раз да кіраўніка літаратурнага аб'яднання Алеся Хітруна. Алеся Часлававіч патлумачыў: "Аб'яднанне літаратараў пры газете "Ўперад" існавала раней за 1967 год, але вось афіцыйна, арганізацыйна першым кіраўніком яго быў абраны Віктар Мікалаевіч Кучынскі, таму было прынята рашэнне пакінуць менавіта гэты год, як год заснавання літаратурнага аб'яднання пісьменнікаў Лідчыны".

Акрамя таго, у хатнім архіве Алесі Бурак ёсць запрашэнне, адрасаванае паэтцы, наступнага зместу: "Рэдакцыя запрашае Вас на сход літаратурнага аб'яднання пры газете "Ўперад", якое адбудзеца ў 19.00 25 мая ў памяшканні рэдакцыі. Дата 22.05.1967 г.". *Дадатак 2.*

Пасля вывучаных матэрыялаў і меркаванняў мыробім наступную высьнову: літаратурнае аб'яднанне

ўзнікла пры рэдакцыі "Лідскай газеты" раней за 1967 год. Пра гэта сведчыць наяўнасць "Літаратурных страниц" у газеце за 1962-1966 г.г. І хутчэй за ўсё, літаратурнае аб'яднанне з'явілася яшчэ да вайны пры Валянціну Таўлаю. Менавіта ён згуртаваў пры рэдакцыі пазтаў і празікаў Лідчыны. Значыць, літаратурнаму аб'яднанню пры "Лідскай газете" ўжо больш за 70 гадоў. Сама ж гісторыя "Лідскай газеты" пачалася з 1939 года. Але перыяд з 1939 па 1967 год будзем лічыць перадгісторыяй "Суквецця" з-за пэўнай нерэгулярнасці дзейнасці літаб'яднання тых гадоў. А вось рэгулярную і бесперапынную дзейнасць літаб'яднання ад чэрвеня 1967 года спачатку без назвы, а потым з назвай "Суквецце" мы можам прасачыць ужо з месяца ў месяц, з года ў год.

**"З маастацкім словам па жыцці", або
Ўспаміны кіраўнікоў аба жыцці літаратурнага
аб'яднання "Суквецце"**

У верасні 1972 года кіраўніцтва літаратурным аб'яднаннем было перададзена Ўладзіміру Гаўрылавічу Васько, які і даў крэху пазней яму назуву "Суквецце".

Больш падрабязна аба літаратурнай дзейнасці лідскіх пісьменнікаў Уладзімір Васько напісаў у сваёй чарговай кнізе "Зігзагі лёсу" ў часцы "Паэты Лідчыны": "Да майго прыезду ў Ліду літаратурным аб'яднаннем пры рэдакцыі газеты "Үперад" кіраваў адказны сакратар Віктар Мікалаевіч Кучынскі. Ён жа складаў і літаратурную старонку. З майм пераходам на пасаду загадчыка аддзела пісьмаў гэтую справу даручылі мне. Яе складаннем я займаўся аж да выхаду на пенсію і яшчэ два гады, будучы на пенсіі, але ўжо не працуячы ў штаце рэдакцыі. Доўгі час літаратурнае аб'яднанне не мела сваёй назвы. Праз некаторы час я прыдумаў назуву - "Суквецце". Такой яна засталася і па сённяшні дзень. Літаратурнае аб'яднанне "Суквецце" - гучыць нядрэнна. І жыць яму, магчыма, у стагоддзях.

Пры рэдакцыі ў розныя часы гуртаваліся паэты Станіслаў Суднік, Міхась Мельнік, Алеся Бурак, Пётр Макарэвіч, Віктар Бачароў, Смарагд Сліўко, Ірэна Сліўко, Уладзімір Бурак, Леанід Віннік, Іван Гушчынскі, Святлана Цішук, Галіна Каваленка, Тадэвуш Чарнавус, Іван Саўко, Марыя Масла, Уладзімір Дронаваў, Таццяна Сямёнаўна, Алеся Хітрун, Алена Какорына, браты Валерый і Аляксандар Мацялевічы і іншыя.

Акрамя таго, я рэдагаваў і складаў літаратурныя старонкі газеты з вершамі многіх згаданых паэтаў разам з іх фотадымкамі.

Мы не жылі ў вузкім замкнёным коле. Нас запрашалі выступаць у школы, у педвучылішча, у індустрыйальны тэхнікум, у ПТВ. Мы ахвотна ішли туды і чыталі там свае вершы, гутарылі з настаўнікамі, вучнямі, навучэнцамі.

Да таго ж у Ліду прыязджала нямала літа-

ратараў з Мінска. Яны таксама падключалі нас да сваіх выступленняў, але ў першую чаргу заходзілі ў нашу рэдакцыю. У нас, напрыклад, за маю бытнасць пабывалі такія пісьменнікі, як Максім Лужсанін, Станіслаў Шушкевіч, Аляксандар Кучар, Мікола Гроднені, Мікалай Кругавых, Уладзімір Паўлаў, Сяпан Гаўруссёў, Казімір Камейша, Яўгенія Янішчыц, Мікола Федзюковіч, Алеся Ставер, Міхась Скрыпка, Мікола Маляўка, Мікола Мятліцкі, Уладзімір Скарынкін і многія іншыя"¹⁷. (Кніга "Зігзагі лёсу" выйшла ў канцы сакавіка 2017 г.)

З верасня 2004 года па студзень 2012 года абавязкові кіраўніка літаратурнага аб'яднання "Суквецце" выконваў Міхась Іванавіч Мельнік.

Вось што распавёў нам Міхась Іванавіч аб дзейнасці аб'яднання ў той час: "Паседжанні літаратурнага аб'яднання праходзілі ў кабінечце беларускай мовы і літаратуры ў Лідскім педагогічным каледжы (вул. Кірава, 20) кожную трэцюю сераду месяца ў 17.00. З верасня 2008 года паседжанні сталі праводзіцца ў канферэнц-зале Лідскай цэнтральнай раённай бібліятэці імя Янкі Купалы (вул. Ленінская, 10). А з 16 сакавіка 2011 года паседжанні сталі праходзіць у літаратурным аддзеле ЛГММ (вул. Замкавая, 7). Адкрыццё ж літаратурнага аддзела адбылося 22 верасня 2010 года. Сёння гэты будынак вядомы ўсім лідзяням яшчэ як домік Валянціна Таўлая. Падчас майго кіраўніцтва літаратурнае аб'яднанне налічвала каля 100 літаратарапаў. Гэта былі студэнты, навучэнцы, педагогі, пенсіянеры, рабочыя..."

За восем гадоў былі арганізаваны творчыя сустэрэчы з пісьменнікамі - землякамі, членамі Саюза пісьменнікаў Беларусі: Данутай Бічэль, Уладзімірам Клімовічам, Ірынай Багдановіч, Хрысцінай Лялько, Ганнай Серахан, народным паэтом Беларусі Нілам Гілевічам і многімі іншымі. Прайшлі вечары бардаўскай песні, презентацыі зборнікаў пазэй і прозы лідскіх аўтараў, літаратурныя сустэрэчы, прысвечаныя юбілейным датам у жыцці лідскіх майстроў слова. Пісьменнікі Лідчыны выступалі ў школах горада і раёна, у каледжах, на прадпрыемствах, у Цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, у клубе грамадзян пажылога ўзросту "Актыўнае даўгалацце". З удзелам С. Сліўко, М. Мельніка, В. Пазнуховай, А. Хітруна, Л. Вінніка, І. Гушчынскага, В. Бачарова на Лідскім радыё прайшлі літаратурныя передачы. Арганізаваны сустэрэчы з менскім тэатрам аднаго акцёра "Зніч" з удзелам нашага земляка акцёра і спевака Вячаслава Статкевіча і ўдзельнікамі дзяржаўнага ансамбля "Свята".

Але самае галоўнае тое, што па-ранейшаму лідскія паэты і празікі друкавалі свае творы ў раённым выданні "Лідская газета". Адзін раз на месяц выходзіла літаратурная старонка, дзе друкаваліся творы як вядомых мастакоў слова, так і аўтараў-пачаткоўцаў". *Дадатак 3.*

Са студзеня 2012 года літаратурным аб'яднан-

¹⁷ Васько, У. "Пераезд ў Ліду. Паэты Лідчыны" (з кнігі ўспамінаў "Зігзагі лёсу"). / Васько, У.// "Лідская газета", 17.06.2014 г., - С.4.

нем кіруе Але́сь Часлава́віч Хітрун. Мы ўзялі інтэр'ю ў кіраўніка літаратурнага аб'яднання і даведаліся шмат цікавай інфармацыі і фактаў з жыцця "Суквецца" за апошнія пяць гадоў.

- *Дзе праходзяць сёння літаратурныя паседжанні майстру мастицкага слова?*

- За ўсю гісторыю існавання літаратары збіраюцца ў розных памяшканнях. Пры Ўладзіміру Васько літаратурныя паседжанні праходзілі ў сценах рэдакцыі газеты "Ўперад" (цяпер "Лідская газета"); пры Міхаэлю Мельніку - у былым педагогічным вучылішчы, у Цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Янкі Купалы; сёння, а калі быць дакладным, з 2011 года майстры мастицкага слова збіраюцца ў літаратурным аддзеле Лідскага гістарычна-мастицкага музея, больш вядомым нам, як домік Валянціна Таўляя¹⁸.

- *Ці ёсьць у літаратурнага аб'яднання пэўныя мэтэы і задачы?*

- На працягу ўсіх гадоў існавання перад сябрамі літаратурнага аб'яднання "Суквецце" стаіць шэраг задач: павышаць эстэтычны і маральны ўзровень членаў літаратурнага аб'яднання, пашыраць і паглыбляць іх кругапляд; прывіваць маладым прыхільнікам прыгожага пісьменства любоў да мастицкага слова, рускай і беларускай літаратуры, свайго народа, яго мовы і культуры; развіваць у паэтаў-пачаткоўцаў пачуццё прыгожага, эстэтычны густ, выпрацоўваць наўкі правільна і вобразна выказваць свае думкі; развіваць у сяброў літаратурнага аб'яднання творчыя здольнасці, далучаць іх да самастойнай творчай дзейнасці.

- *Як часта праходзяць паседжанні сяброў літаратурнага аб'яднання "Суквецце"?*

- Літаратары збіраюцца кожную трэцюю сераду месяца ў памяшканні літаратурнага аддзела (домік Валянціна Таўляя) ЛГММ.

- *Хто тыя людзі, якія сёння друкуюць свае вершы ў рубрыцы "Суквецце"?*

- Большасць удзельнікаў аб'яднання - гэта вядомыя ў нашым горадзе людзі: Уладзімір Васько, Міхась Мельнік, Алеся Бурак, Ганна Рэлікоўская, Святлана Цішук, Марыя Масла, Іосіф Масянь, Іван Гушчынскі, Таццяна Сямёнаўна і многія іншыя.

Спрабуюць свае сілы ў паэзіі і маладыя паэты. Апошнія гады на старонках "Лідской газеты" ў рубрыцы "Суквецце. Знаёмцесе" дэбютавалі Ірына Бараздзіна (25.02.2015), Юлія Палякова (29.04.2015), Наталля Анфімава (30.09.2015 г.), Станіслава Белагалавая (30.09.2015 г.), Святлана Сільвановіч (29.06.2016 г.), Анастасія Яловік (31.08.2016 г.), Жанна Сянкевіч (23.11.2016 г.) і іншыя маладыя аўтары.

- *Пра што пішуць сёння лідзяне, чаму прысвячаюць свае вершы?*

- Майстры мастицкага слова прысвячаюць свае вершы роднай зямлі, прыродзе, каханню, памятным

падзеям у жыцці беларускага народа і, непасрэдна, горада Ліды, знамянальным датам, родным і блізкім людзям, роднаму гораду. Усё гэта публікуецца на старонках перыядычнага друку, а таксама ў асабістых і калектыўных зборніках.

- *А ці ёсьць сярод лідскіх літаратаў тыя, хто з'яўляецца сябрам ГА "Саюза беларускіх пісьменнікаў"?*

- Так, вядома. Сярод нашых землякоў членамі "Саюза беларускіх пісьменнікаў" з'яўляюцца Данута Бічэль, Хрысціна Лялько, Ірына Багдановіч, Уладзімір Клімовіч, Уладзімір Васько, Алеся Стадуб, Станіслаў Суднік, Пётр Макарэвіч (памёр у 2014 г.), сябар Саюза пісьменнікаў Беларусі Віктар Праўдзін. Колькі гадоў таму назад да літаб'яднання далучыўся знаны празаік, сябар Саюза беларускіх пісьменнікаў Валер Санько.

Літаратурнае аб'яднанне "Суквецце" сёння

З жыццём літаратурнага аб'яднання сёння мы пазнаёміліся, непасрэдна наведаўшы выставу "З мастицкім словам па жыцці" літаратурнага аддзела ЛГММ. Выставка прадстаўлена стэндамі, на якіх сабраны матэрыял толькі аб 23 майстрах мастицкага слова Лідскага раёна. Таксама нашай увазе былі прапанаваны зборнікі паэзіі і прозы, выдадзеныя ў розныя гады лідскімі аўтарамі. *Дадатак 4.*

Мы даведаліся, што за больш чым паўвекавую гісторыю існавання літаратурнага аб'яднання "Суквецце" лідскія пісьменнікі друкаваліся як у мясцовым, так і ў рэспубліканскім друку, але самае галоўнае, што многія майстры слова выдалі свае зборнікі. Толькі за апошнія дзесяцігоддзі выйшла ў свет больш за 50 зборнікаў паэзіі і прозы.

Пазнаёміўшыся з матэрыяламі "Лідской газеты" і выставай літаратурнага аддзела ЛГММ, мы склалі кніжную паліцу лідскіх літаратаў. Такім чынам, хто ж тыя 19 аўтараў, якія ўвайшлі ў гісторыю літаратурнай Лідчыны не проста як паэты, а ўжо як аўтары зборнікаў альбо кніг. Гэта:

- Ірына Бараздзіна "Із солі, сахара и перца" (2015 г.);

- Віктар Бачароў (1950 - 2004) "Разговор" (1996 г.), "Пора братъ" (1998 г.), "Калі адзвінёў званок" (1998 г.), "Дембель неизбежен" (1999 г.), "Стихи из прошлого века" (2001 г.), пасмяротна выйшлі зборнікі "Золатая тёлка, или По следам золотого телёнка" (2006 г.), "Птица из Персидского залива" (2010 г.)¹⁹;

- Алеся Бурак "Прастора дабрыні" (2008 г.);

- Уладзімір Бурак "Дарогі розныя бываюць" (2011 г.);

- Уладзімір Васько "На схілах берагоў" (1997 г.), "Прасветленасць" (1981 г.), "Кругаварот жыцця" (2011 г.), "Лясная рапсодыя" (2013 г.)²⁰, "Зігзагі лёсу"

¹⁸ Мацулевіч, А. "Пасяджэнні літаб'яднання "Суквецце" - па новаму адрасу". / Мацулевіч, А./ "Лідская газета", 05.05.2011 г., № 49 (12011), - С. 4.

¹⁹ Хітрун, А. "У нашай памяці ён - паэт, настайнік, аптymіст" (да 65-годдзя з дня нараджэння Віктара Бачарова)/ Хітрун, А./ "Лідская газета", 25.02.2015 г., - С. 17.

²⁰ Мацулевіч, А. "Лясная рапсодыя" Уладзіміра Васько/ Мацулевіч, А./ "Лідская газета", 15.08.2013 г., № 91(12351), - С. 4.

(2017 г.);

- Леанід Віннік "Под погасшими звёздами" (1996 г.), "Мелодии печального дождя" (1997 г.), "Настольгия" (1999 г.), "Откровение" (2000 г., у суаўтарстве з Л. Пырскім);
- Іван Гушчынскі "Ідзі і вяртайся" (2010 г.);
- Уладзімір Драноў "Моя душа не знает покоя" (2006 г.), "Не знай покоя" (2011 г.)²¹;
- Пётр Макарэвіч (1938-2014) "Злітак" (1997 г.), "Расінкі беларускіх слоў", "Птица свободы" (2011 г.) і інш.;
- Алесь Мацулеўіч "Леў і ключы" (2015 г.)²²;
- Валерый Мацулеўіч "Струны души" (2011 г.)²³, "Чалавек са свечкай" (2014 г.);
- Міхась Мельнік "Скрыжаванне" (1996 г. у суаўтарстве з Пятром Чаборам), "Время и судьбы" (2004 г. у суаўт. з. Л. Віннікам: фотаальбом пра людзей Лідчыны кан. XX - пач. XIX ст.), "Лодка жыцця" (2009 г.)²⁴;
- Юлія Палякова "Моменты и Монстры" (2016 г.);
- Таццяна Сямёна "Осенній вальс" (2012 г.)²⁵, "Позвала судьба в дорогу" (2016 г.);
- Смарагд Сліўко (1931-2006 г.) "Прошчай, двадцатый век" (2001 г.), "От сердца к сердцу" (2006 г.), "Проподлись, мгновение..." (2007 г.), "Радужное сияние" (2012 г.)²⁶;
- Алесь Стадуб "Твае вочы" (1997 г.), "Вузел" (1998 г.), "Споведзь натхнення" (1999 г.), "Букет настрою" (2000 г.), "Летапіс пачуццяў" (2000 г.), "Водгук ісціны" (2007 г.), "Вандроўка між гадамі" (2009), "Шэпты крыл" (2010 г.), "Скрыжалі" (2012 г.), "Дотык волі" (2013); "Мільянера" (2014 г.) і інш.;
- Станіслаў Суднік "Пагоня за мову" (1992 г.), "Мой Грунвальд" (1999 г.), "Лідская скрыжалі" (2008 г.), "Літва" (2011 г.);
- Святлана Цішук "На крылах белай вароны" (1998 г.).

У лідскі перыяд жыцця выйшла з друку некалькі кніг Валера Санько з яго агульных двух дзесяткаў: "Грэх на іх нязмыўны", "Звіняць жаўрукі ў чарнобыльскім небе", "Сучаснае беларускае літаратурнае жыццё" (2015 г.), "Карыды вогненныя іскры" (2016 г.) і інш.

Шмат кніг, выдадзена лідзянамі, якія жывуць за межамі рэгіёна, але гэта тэма іншага даследвання.

Акрамя кніг, асаблівае месца займае яшчэ шэраг зборнікаў паэзіі і прозы, якія таксама папоўнілі кніжную паліцу лідскіх літаратаў. З 1998 па 2015

год выйшлі ў свет 8 літаратурна-мастацкіх зборнікаў "Ад лідскіх муроў". Зборнікі складзены Станіславам Суднікам з дапамогай на розных этапах іншых пісьменнікаў і паэтаў. У іх уключаны творы лідскіх аўтараў, крытыкаў, даследчыкаў літаратуры, кампаўністараў. Увайшлі ў зборнікі матэрыялы, што тычыцца літаратурнага жыцця Лідчыны; матэрыялы, апублікаваны ў розны час або падрыхтаваны да друку.

У 2008 годзе ў Лідзе выйшла ў свет книга "Шануйце роднае слова! (Анталогія твораў лідскіх літаратаў пра беларускую мову)", укладзеная Міхасём Мельнікам.

Яшчэ зборнікі паэзіі лідскіх аўтараў, у якія ўваішлі вершы, прысвечаныя гораду Лідзе, выйшлі ў 2008 г.: "Мой любы горад Ліда" (зборнік паэзіі падрыхтаваны Цэнтральнай раёнай бібліятэкай і прысвечаны 685-годдзю г. Ліды, аўтар-складальнік Зенюковіч Тамара Іосіфаўна); у 2013 г. - "Мой горад - гонар мой" (зборнік вершаў лідскіх аўтараў, прысвечаны 690-годдзю г. Ліды, аўтар-складальнік рэдактар "Лідскай газеты" Кацярына Адамаўна Серафіновіч). У гэтых зборніках паэты Лідчыны выказалі свае найлепшыя пачуцці да роднага краю, сваю любоў і адданасць роднай зямлі, роднаму гораду.

Сёння ў літаратурным аддзеле ЛГММ праходзяць сустэрэчы не толькі з майстрамі слова нашага раёна, але і вядомымі беларускімі літаратарамі. Шэраг знамінальных дат, падзей і сустэрэч, якія прайшлі ў рамках працы літаратурнага аб'яднання за апошнія час, мы паспрабавалі сабраць у храналагічную табліцу і заўважылі, што з кожным годам колькасць мерапрыемстваў не памяншаецца, а павялічваецца, гэта сведчыць аб tym, што лідскія аўтары вядуць актыўную працу на літаратурнай ніве. *Дадатак 5.*

На літаратурныя сустэрэчы да лідзян у розныя гады прыязджалі:

- рэдактар аддзела паэзіі часопіса "Маладосць" Вікторыя Трэнас ("Лідская газета" ад 05.05.2011 г.>,
- старшыня Гарадзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Людміла Кебіч ("Лідская газета" ад 11.10.2011 г.>,
- вядомая паэтка Данута Бічэль ("Лідская газета" ад 19.03.2013 г.>,
- паэтка, член Саюза пісьменнікаў Радзівіл Ларыса Пастух ("Принеманские вести" ад 25.04.2013 г.>,
- галоўны рэдактар часопісау "Ave Maria" і "Наша вера", паэтка, наша зямлячка Хрысціна Лялько ("Лідская газета" ад 17.09.2013 г.>,

²¹ Хітрун, А. "Вдохновил Пятигорск, а Ліда нашла ему место в поэзии" (Владимиру Дронову - 85 лет)/ Хітрун, А.// "Лідская газета", 29.04.2015 г., № 16 (12572), - С. 11.

²² Яхантава, О. Пад сілу і драматургічны жанр. (Аб зборніку паэзіі "Леў і ключы" А. Мацулеўіча) / Яхантава, В.// "Лідская газета", 11.11.2014 г., № 128 (12536), - С. 4.

²³ Хітрун, А. "Юбілей маладога творцы" (Валерью Мацулеўічу - 30)./ Хітрун, А.// "Лідская газета", 03.08.2013 г., № 86 (12346), - С. 4.

²⁴ Хітрун, А. "У сэрцы нясу, нібы скарб запаветны, праменна-праудзівыя слова Купалы" (Міхасю Мельніку - 65 год)./ Хітрун, А.// "Лідская газета", 02.09.2015 г., № 68 (12624), - С. 17.

²⁵ Ковалчук, А. "Пока мы живы, ещё не поздно что-то изменить!"/ Ковалчук, А.// "Принеманские вести", 20.08.2015 г., № 33 (851), -С. 8.

²⁶ Гушчынскі, І. "Звязаны лёсам"/ Гушчынскі, І. // "Лідская газета", 13.12.2011 г., - С.5.

- майстар дэтэктыўнага жанру, наш зямляк, Віктар Праўдзін ("Лідская газета" ад 27.05.2015 г.) ,
- паэт, наш зямляк, Міхаіл Баранчык і паэтка Лізавета Палеес ("Лідская газета" ад 25.11.2015 г.) ,
- вядомая пісьменнікі Леанід Дранько-Майсюк і Эдуард Акулін ("Лідская газета" ад 29.06.2016 г.) ...

Не раз наведвалі Лідчыну паэт і літаратуразнавец Міхась Скобла, Ганна Серэхан (Шаўчэнка), старшыня Гарадзенскага абласнога аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў Валянцін Дубатоўка, гарадзенскія паэты і пісьменнікі: Юрка Голуб, Рычард Бялячыц, Аляксей Пяткевіч, Сяргей Астравец, пісьменнік са Слоніма Сяргей Чыгрын і інш.

За ўсю гісторыю існавання літаратурнага аб'яднання "Суквецце" да сапраўдных майстроў слова мы можам з упэўненасцю аднесці пісьменнікаў старэйшага пакалення. На старонках "Лідской газеты" апошнія гады ім часта прысывачаюць нататкі і артыкулы. Паэты-юбіляры атрымліваюць не толькі віншаванні, але падзякі ад ўсіх лідзян за свае заслугі і бяспрэчны талент. На старонках "Лідской газеты" такія артыкулы-падзякі былі апублікованы ў гонар юбілеяў наступных аўтараў: Пятра Макарэвіча (13.04.2013 г.); Марыі Масла (15.09.2012 г.); Уладзіміра Васько (03.01.2012 г., 28.12.2016 г.); Віктара Бачарова (25.02.2015 г.); Уладзіміра Дронава (29.04.2015 г.); Смарагда Сліўко (13.12.2011 г.); Аляксея Сымановіча (29.07.2015 г.); Івана Гушчынскага (ад 05.07.2011 г., 17.08.2016 г.), Леаніда Вінніка (17.08.2016 г.), Алесі Бурак (14.12.2010 г., 23.12.2015 г.), Ірэны Сліўко (27.01.2016 г.), Міхася Мельніка (11.11.2014 г.).

Дадатак 6.

Некаторыя лідскія аўтары ў нашы дні карыстаюцца асаблівай папулярнасцю і павагай. Так, Уладзімір Васько, дзякуючы свайму майстэрству, зацікавіў чытачоў сваімі кнігамі "Кругаварот жыцця" і "Лясная рапсодыя". У 2008 годзе Уладзімір Гаўрылавіч уганраваны Дыпломам I ступені за перамогу ў творчым конкурсе, арганізаваным Раённым выкананікамі камітэтам і рэдакцыяй "Лідской газеты" да 685-годдзя заснавання горада Ліды. Таксама Дыпломамі пераможцаў уганраваны Алесія Бурак і Смарагд Сліўко (пасмяротна).

У кастрычніку 2016 года ў Гародні прайшоў абласны фестываль паэзіі сярод настаўнікаў "Паэзія - рух душы". Прыйзёрамі конкурсу сталі дзве лідзянкі: Ганна Рэлікоўская ў намінацыі "Любоўная і філасофская лірыка" і Людміла Русь у намінацыі "Радзіма, родны край, прырода".

Значнымі поспехамі ў працы літаратурнага аб'яднання вызначаецца і краязнаўчая дзейнасць. На паседжаннях абміркоўваецца гэты важны кірунак. Краязнаўцы і гісторыкі распавядаюць аб сваіх знаходках, даследчых працах.

Выйшлі кнігі пісьменнікаў-краязнаўцаў:

- Міколы Дзікевіча - "Дзітрыкі. Згукі заснушай цывілізацыі" (2010 г.); "Сялец. Прынёманская рэчаіснасць" (2010 г.);
- Анастасіі Каладзіжнай - "Этапы жыццёвых дарог" (2014 г.), у якой сабраны матэрыял пра Валян-

ціна Таўлая. Кніга выдадзена да 100-годдзя з дня нараджэння паэта;

- Леаніда Лаўрэша - "Ліда на старых малюнках, паштоўках, фотаздымках" (разам з Уладзімірам Круцікам, 2001 г.); "Генерал Кіпрыян Кандратовіч" (2007 г.); "Грэка-каталіцкая (ўніяцкая) царква на Лідчыне" (2012 г.); "Ізорнае неба над галавой. Нарысы з гісторыі астраноміі" (2013 г.); "Ліда ўчора і сёння. Гісторыя горада ў выявах" (2013 г.); "Вандалін Шукевіч. Беларускі археолаг і краязнаўца" (2014 г.); "Паўстанчы дух. 1812, 1831, 1863 гады на Лідчыне" (2016 г.); "Маламажайкаўская царква: гісторычны нарыс" (2017 г.) і інш.

Пазнаёміўшыся са справаўздачамі, прадастаўленымі нам кірауніком літаратурнага аб'яднання "Суквецце", мы не толькі падлічылі паэтаў, якія за апошнія 5 гадоў друкавалі свае вершы на літаратурных старонках у "Лідской газете", але і вывелі свой "рэйтынг папулярнасці": хто часцей за ўсё публікаваўся ў рубрыцы "Суквецце". Першое месца заняў Уладзімір Ва-сько - 37 публікаций вершаў, другое - Валерый Мацуловіч - 27, трэцяе - Алесія Бурак - 18. *Дадатак 7, 8.*

Таксама мы склалі табліцу "Колькасць публікаций вершаў у рубрыцы "Літаратурнае аб'яднанне "Суквецце" пры "Лідской газете" за 2012-2016.". Як аказалася, штогод у "Лідской газете" выходзіла ад 8 да 10 літаратурных старонак, на якіх у год друкавалася ад 84 да 99 вершаў. Усяго за 5 гадоў было надрукавана 445 вершаў: на беларускай мове - 226, рускай мове - 219. *Дадатак 9.*

Жыццё літаратараў Лідчыны пастаянна бруіць. Майстроў паэзіі і прозы запрашаюць на розныя сустэрэчы, культурна-масавыя мерапрыемствы. Удзел паэтаў адразу падымае святочны настрой у прысутных. З літаратурным аб'яднаннем супрацоўнічаюць прадстаўнікі рэлігійных канфесій, з задавальненнем запрашаюць майстроў прыгожага пісьменства ў школы, бібліятэкі, музеі.

Толькі ў СШ № 11 г. Ліды штогод праводзяцца сустэрэчы з лідскімі майстрамі слова ў рамках прадметных тыдняў рускай і беларускай мовы і літаратуры. У гості да нас прыйдзілі Алесь Хітрун, Ганна Рэлікоўская, Сяргей Чарняк, Ірына Бараздзіна, Іван Гушчынскі, Уладзімір Васько, Іосіф Масян, Уладзімір Дранаў, Святлана Пыпець, Пётр Макарэвіч, Міхася Мельнік, Валерый Мацуловіч, Станіслаў Суднік.

У 2016 годзе на сустэречу да навучэнцаў прыйшлі Алесь Хітрун, Ганна Рэлікоўская, Сяргей Чарняк; у 2015 г. прыйшла прэзентацыя кнігі Ірыны Бараздзіной "Із солі, сахара и перца"; у 2014 г. выступалі Іван Гушчынскі, Уладзімір Васько, Алесь Хітрун, Ганна Рэлікоўская, Іосіф Масян; у 2013 г. - Уладзімір Дранаў, Святлана Пыпець, Пётр Несцер; у 2012 г. - Міхася Мельнік, Сяргей Чарняк, Валерый Мацуловіч, Ганна Рэлікоўская, Станіслаў Суднік; у 2011 г. - Пётр Макарэвіч, Сяргей Чарняк. *Дадатак 10.*

У 2014 годзе ў Лідзе ўпершыню прайшоў конкурс майстроў мастацкага слова імя Веры Навіцкай "Дарослыя - дзецям". Пераможцамі конкурсу сталі Уладзімір Васько і Станіслаў Суднік. Ірэна Сліўко

Стар. 12

ўзнагароджана спецыяльным дыпломам за папулярызацыю творчасці Смарагда Сліўко. Астатнія 6 удзельнікаў конкурсу былі ўзнагароджаны дыпломамі за ўдзел. Усяго прынялі ўдзел 9 аўтараў.

У 2015 годзе артыкул аб літаратурным аб'яднанні "Суквецце" трапіў на старонкі энцыклапедыі "Рэгіёны Беларусі. Гродзенская вобласць". *Дадатак 11.*

У 2016 годзе літаратурны конкурс імя Веры Навіцкай "Дарослыя - дзесяці" прайшоў другі раз. Мы наведалі гэтае мерапрыемства і сталі яго сведкамі. Усяго ў конкурсі прынялі ўдзел 27 аўтараў.

Па рацэнні журы прэміяй III ступені быў узнагароджаны Ўладзімір Васько, які даслаў на конкурс фантастычнае апавяданне "На залатой планеце", прэміяй II ступені - Ганна Рэлікоўская (вершы на школьную тэматыку), прэміяй I ступені - Святланы Цішук (вершы і п'еса "Каток-футбаліст"). Вельмі ўразіла і здзівіла нас тое, што адразу мы змаглі ўбачыць такую колькасць пісьменнікаў Лідскага краю. Усе яны зусім розныя: не проста маладыя людзі і людзі ва ўзросце, а розныя па інтэрэсах і сферы дзейнасці: настаўнікі, урачы, інжынеры, рабочыя, прадпрымальнікі, прадаўцы, бухгалтары, аграномы, пенсіянеры. І аб'ядноўвае іх адно - гэта любоў да слова.

Аб tym, што нашы майстры мастацкага слова - людзі неардынарныя і незвычайні таленавітыя, даказвае яшчэ адзін факт. Пазнаёміўшыся з тэматыкай вершаў, апублікованых у рубрыцы "Суквецце" і паэтычных зборніках, мы заўважылі чатыры вершы Алесі Бурак, па аднаму вершу Уладзіміра Васько і Аляксандра Мацулеўіча, прысвечаныя паэтам Лідчыны і літаратурнаму аб'яднанню "Суквецце". У іх вобразна і дакладна перададзены і харктар літаратарапаў, і талент кожнага, і заслугі, і значэнне для нас, чытачоў, і ўсёй літаратурнай Лідчыны ў цэлым. *Дадатак 12.*

Асаблівую ўвагу ў нашым даследаванні мы хочам звярнуць на спіс выкарыстаных крыніц. У ім мы сабралі максімальную колькасць артыкулаў раённых перыядычных выданняў, у якіх ідзе гаворка аб дзейнасці лідскіх літаратарапаў. Гэта таксама своеасаблівы дадатак да працы. Калі пазнаёміцца з кожным артыкулам, то можна дакладна даведацца аб літаратурнай Лідчыне: яе гісторыі, людзях, дасягненнях...

Завяршэнне

Пазнаёміўшыся з матэрыяламі "Лідскай газеты", на старонках якой заўсёды друкуюцца вершы майстроў мастацкага слова нашага раёна, наведаўшы выставу літаратурнага аддзела ЛГММ "З мастацкім словам па жыцці", асабіста сустрэўшыся з нашымі паэтамі, мы з упэўненасцю сцвярджаем: у літаратурным жыцці горада важнае месца займае літаратурнае аб'яднанне "Суквецце", створанае больш за 50 гадоў таму назад пры рэдакцыі "Лідскай газеты".

У недалёкім мінулым па горадзе плыла паэзія Віктара Бачарова, Леаніда Вінніка, Смарагда Сліўко, Пятра Макарэвіча. Сёння трывала ўвайшлі ў свет паэзіі і больш маладыя паэты Лідчыны: Аляксандр і

Лідскі Летапісец № 2 (78)

Валерый Мацулеўічы, Аляксей Сымановіч, Але́сь Хітрун, Ганна Рэлікоўская і многія іншыя. На слова лідскіх паэтаў напісана немалая колькасць песень, некаторыя з іх нават з'яўляюцца візітнай карткай нашага горада.

Амаль у кожным выпуску літаратурнай старонкі з'яўляюцца новыя імёны. А колькі таленавітых літаратарапаў яшчэ не заявілі пра сябе? Колькі новых імёнаў прыйдуць на змену старэйшаму пакаленню? Хочацца даць невялікую параду тым, хто яшчэ толькі плануе звязаць сваё жыццё з літаратурай або толькі пачынае пісаць: не прапусціце час, пазнаёмітесь з пісьменнікамі старэйшага пакалення. Сёння яны - сапраўдныя майстры мастацкага слова. Яны могуць даць вам свае парады, дапамагчы настроіцца на лірычную хвалю кожнаму, яны чакаюць сустрэч з паэтамі-пачаткоўцамі.

Гіпотэза нашага даследавання даказана: літаратурнае аб'яднанне "Суквецце" - гэта культурны цэнтр Лідскага краю, які аб'ядноўвае людзей творчых, духоўна багатых, гатовых да здзяйснення самых цікавых задумак і ідэй.

Практычнае значэнне даследавання заключаецца ў тым, што яно можа быць выкарыстана пры вывучэнні літаратурнага краязнаўства Лідчыны, на пазакласных занятках па літаратуре, для правядзення літаратурных вечарын, экспкурсій у гісторыю літаратуры нашай малой Радзімы.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. Анашкевіч, Н. Літературная гостинай "Не проходите мимо". / Анашкевіч, Н. // "Лідская газета", № 92 (12648), 25.11.2015 г., - С. 11.
2. Арэхва, Я. Пад ветразямі творчасці (М. Мельнік "Лодка жыцця"). / Арэхва, Я. // "Лідская газета", 05.09.2009 г., № 101 (11772), - С. 2.
3. Бальцэвіч, Т. "Лідчына літаратурная". / Бальцэвіч, Т. // "Лідская газета", 07.07.2012 г., № 75 (12187), - С. 5.
4. Бічэль-Загнетава, Д. Зерне адборнае слоў. (Да 70-годдзя Уладзіміра Васько). / Бічэль-Загнетава, Д. // "Лідскі летапісец", № 1 (37), студзень-сакавік 2007 г., - С. 91-94.
5. Бурак, А. "...Чытачы чакаюць кнігу". / Бурак, А. // "Лідская газета", 18.08.2009 г., № 93 (12208), - С. 4.
6. Васько, У. "...Каб праўдай дыхалі радкі" (Пятру Макарэвічу - 70 гадоў). / Васько, У. // "Лідскі летапісец", № 2 (42), красавік - чэрвень 2008 г., - С. 82-88.
7. Васько, У. "Пераезд у Ліду. Паэты лідчыны" (з кнігі ўспамінаў "Зігзагі лёсу"). / Васько, У. // "Лідская газета", 17.06.2014 г., - С. 4.
8. Васько, У. "А за лугам гармонік грае песню даўніх шчаслівых трывог..." (З нагоды юбілею Івана Гушчынскага). / Васько, У. // "Лідская газета", 05.07.2011 г., № 74 (12036), - С. 5.
9. Васько, У. "Падводзіць вынікі мне рана..." (Уладзіміру Васько - 75 гадоў). / Васько, У. // "Лідская газета", 03.01.2012 г., № 1 (12113), - С. 5.
10. Васько, У. З нагоды юбілею Уладзіміра Бурака. / Васько, У. // "Лідская газета", 07.03.2012 г., № 27 (12139), - С. 3.
11. Васько, У. Алесі Бурак - 85 год. / Васько, У. // "Лідская газета", 23.12.2015 г., № 100 (12656), - С. 14.
12. Гушчынскі, І. "Звязаны лёсам". / Гушчынскі, І. // "Лідская газета", 13.12.2011 г., - С. 5.

13. Жалюцкі, А. "... I вершам з бярозавым сокам" / Пятру Макарэвічу - 70). / Жалюцкі, А. // "Принеманские вести", 17.04.2008 г., - С. 5.
14. Казакевіч, М. "Ніколі, браткі, не забуду, што чалавек я, хоць мужык" / Казакевіч, М. // "Лідская газета", 29.11.2011 г., № 136 (12098), - С. 3.
15. Ковальчук, А. "Пока мы живы, ещё не поздно что-то изменить!" / Ковальчук, А. // "Принеманские вести", 20.08.2015 г., № 33 (851), - С. 8.
16. Макарэвіч, П. Паэт Смарагд Сліўко. Да 75-годдзя з дня нараджэння. / Макарэвіч П. // "Лідскі летапісец", № 4 (36), каstryчнік - снежань 2006 г., - С. 51- 52.
17. Макарэвіч, П. "Галоўнае ў паэзіі - сэрца". / Макарэвіч, П. // "Принеманские вести", 25.04.2013 г., № 17 (730), - С. 6.
18. Мацулеўіч, А. "Паэт, настаўнік, беларус". Міхасю Мельніку - 60. / Мацулеўіч, А. // "Лідскі летапісец", № 3-4 (47 - 48), ліпень - снежань 2009 г., - С. 31-35.
19. Мацулеўіч, А. "Будуць у нас і "сувеццеўскія святы". / Мацулеўіч, А. // "Лідская газета", 04.09.2012 г., № 100 (12212), - С. 5.
20. Мацулеўіч, А. "Юбілейны год для лідскага "Суквецця". / Мацулеўіч, А. // "Лідская газета", 01.02.2017 г., № 8 (12767), - С. 19.
21. Мацулеўіч, А. "Пасяджэнні літаб'яднання "Суквецце" - па новаму адрасу". / Мацулеўіч, А. // "Лідская газета", 05.05.2011 г., № 49 (12011), - С. 4.
22. Мацулеўіч, А. "Гучалі вершы мясцовых творцаў". / Мацулеўіч, А. // "Лідская газета", 17.09.2013 г., № 105 (12365), - С. 4.
23. Мацулеўіч, А. Літаратурныя сустрэчы. Данута Бічэль: "У снах я жыву ў родных Біскупцах". / Мацулеўіч, А. // "Лідская газета", 19.03.2013 г., № 30 (12290), - С. 4.
24. Мацулеўіч, А. "Лідчына - край паэтычны". / Мацулеўіч, А. // "Лідская газета", 11.10.2011 г., № 116 (12078), - С. 4.
25. Мацулеўіч, А. "Лясная рапсодыя" Ўладзіміра Вацко. / Мацулеўіч, А. // "Лідская газета", 15.08.2013 г., № 91 (12351), - С. 4.
26. Мацулеўіч, А. "Данута Бічэль: "Я ў снах бываю ў родных Біскупцах". / Мацулеўіч, А. // "Лідская газета", 19.03.2013 г., № 30 (12290), - С. 4.
27. Мацулеўіч, В. "Творить - вот сущность человека". / Мацулеўіч, В. // "Лідская газета", 29.07.2015 г., № 58 (12614), - С. 5.
28. Мацулеўіч, А. "У гасцях у Цёткі". / Мацулеўіч, А. // "Лідская газета", 20.07. 2016 г., № 56 (12713), - С. 8.
29. Мацулеўіч, А. "Светлыя "Моменты" и мрачныя "Монстры" Юлии Поляковой". / Мацулеўіч, А. // "Лідская газета", 03.05.2016 г., № 37 (12694), - С. 11.
30. Мацулеўіч, А. "Прэзентацыя кнігі пра Ліду (да 690-годдзя)". / Мацулеўіч, А. // "Наша слова", 18.09.2013 г., № 38 (1137), - С. 4.
31. Мацулеўіч, А. Звучали стихи и молитвы. / Мацулеўіч, А. // "Лідская газета", 03.10.2013 г., № 112 (12372), - С. 3.
32. Мацулеўіч, А. "Лідскай газете - 75" / Мацулеўіч, А. // "Лідскі летапісец", № 3 (67), 2014 г. - С. 5-6.
33. Мацулеўіч, А. "Талантливый педагог и не менее талантливая поэтесса. Ирина Бороздина". / Мацулеўіч, А. // "Лідская газета", № 54 (12610), 15.07.2015 г., - С. 17.
34. Мацулеўіч, А. "Сваёй малой радзімай майстар дэтэктыва лічыць Лідчыну" / Мацулеўіч, А. // "Лідская газета", 27.05.2015 г., № 41 (12597), - С. 8.
35. Мацулеўіч, А. "Встреча с городом детства" / Мацулеўіч, А. // "Лідская газета", 25.11.2015 г., № 92 (12648), - С. 11.
36. Мельнік, М. 50 гадоў сваіх не прычакаў. Леанід Віннік. / Мельнік, М. // "Лідскі летапісец", № 2 (34), красавік - чэрвень 2006 г., - С. 14.
37. Мельнік, М. "Счастлив я, что его застал и стихи заучил до корки". Мельнік, М. // "Лідская газета", 16.02.2010 г., - С. 6.
38. Міхайлаў, А. Майстры слова ў гасцях у вартавых граніцы. / Міхайлаў, А. // "Лідская газета", 27.07.2016 г., № 58 (12715), - С. 17.
39. Ніконенка, О. Быть поэтом: как это? (интервью с Алексеем Сымановичем) / Ніконенка, О. // "Принеманские вести", 20.03.2014 г., № 12 (777), - С. 6.
40. Петрулевіч, Л. "Дом для литераторов". / Петрулевіч, Л. // "Лідская газета", 24.06.2010 г., № 69 (11887), - С. 2.
41. Рамановіч, А. Дабразычлівія парады майстроў слова (Літаратурныя сустрэчы Уладзіміра Васько). / Рамановіч, А. // "Лідская газета", 19.07.2014 г., № 80 (12488), - С. 4.
42. Сліўкін, В., Зенюкевіч, Т. Літаратурная Лідчына. / Сліўкін, В., Зенюкевіч, Т. // "Лідскі летапісец", № 4 (16), студзень - сакавік 2001 г., - С. 19 - 29.
43. Содаль, У. "...Сем раз Ліду ён наведаў" / Содаль, У. // "Лідская газета", 13.12.2008 г., - С. 2.
44. Субач, А. Багаты россып на выдавецкай ніве. / Субач, А. // "Лідская газета", 05.09.2009 г., № 101 (11772), - С. 2.
45. Суднік, С. 80 гадоў Алесю Стадубу. / Суднік, С. // "Лідскі летапісец", № 2 (54), красавік - чэрвень 2011 г., - С. 51 - 56.
46. Суднік, С. Уладзіміру Вацко -75. / Суднік, С. // "Лідскі летапісец", № 1 (57), студзень - сакавік 2011 г., - С. 15.
47. Суднік, С. Смарагд Фёдаравіч Сліўко. 80 гадоў з дня нараджэння. / Суднік, С. // "Лідскі летапісец", № 4 (56), каstryчнік - снежань 2014 г., - С. 11.
48. Суднік, С. Пятро Макарэвіч. 75 гадоў з дня нараджэння. / Суднік, С. // "Лідскі летапісец", № 4 (52), каstryчнік-снежань 2010 г., - С. 13-15.
49. Суднік, С. Суднік Станіслаў Вацлававіч. Аўтабіографія. / Суднік, С. // "Лідскі летапісец", № 3 - 4 (27 - 28) ліпень - снежань 2004 г., - С. 17.
50. Суднік, С. Мельнік Міхась Іванавіч. Біяграфія. / Суднік, С. // "Лідскі летапісец", № 3 - 4 (27 - 28) ліпень - снежань 2004 г., - С. 17.
51. Хітрун, А. "Бірута песні тут збірала, а Колас нам вершы чытаў". / Хітрун, А. // "Лідская газета", 11.09.2008 г., - С. 4.
52. Хітрун, А. "Адметны талент Марыі Масла - 55 гадоў". / Хітрун, А. // "Лідская газета", 15.09.2012 г., № 105 (12217), - С. 4.
53. Хітрун, А. "З юбілеем. Пятру Макарэвічу - 75!". / Хітрун, А. // "Лідская газета", 13.04.2013 г., № 41 (12301), - С. 4.
54. Хітрун, А. "Ёсьць паэзія, а ёсьць рыфмацтва, або Што парой выяўляе агляд мастацкіх твораў". / Хітрун, А. // "Лідская газета", 11.01.2014 г., № 3 (12411), - С. 5.
55. Хітрун, А. "У нашай памяці ён - паэт, настаўнік, аптыміст" (да 65-годдзя з дня нараджэння Віктара Бачарова). / Хітрун, А. // "Лідская газета", 25.02.2015 г., - С. 17.
56. Хітрун, А. "Вдохновил Пятігорск, а Ліда нашла ему место в поэзии" (Владимиру Дронову - 85 лет). / Хітрун, А. // "Лідская газета", 29.04.2015 г., № 16 (12572), - С. 11.
57. Хітрун, А. "Творчасць членаў літаратурнага аб'яднання пад кіраўніцтвам Алеся Хітруна пры рэдакцыі "Лідской газеты". / Хітрун, А. // "Лідская газета", 21.12.2016 г., № 99 (12756), - С. 19.
58. Хітрун, А. "Творчасць членаў літаратурнага аб'яднання пад кіраўніцтвам Алеся Хітруна пры рэдакцыі "Лідской газеты". / Хітрун, А. // "Лідская газета", 29.06.2016 г., № 50 (12707), - С. 11.

Стар. 14

59. Хітрун, А. "Юбілей маладога творцы" (Валерью Мацулевічу - 30). / Хітрун, А.// "Лідская газета", 03.08.2013 г., № 86 (12346), - С. 4.
60. Хітрун, А. Сябе ў паэзіі не люблю, а люблю паэзію ў сабе. Ірыне Бараздзіной - 60 год. / Хітрун, А. // "Лідская газета", № 16 (12572), 25.02.2015 г., - С. 17.
61. Хітрун, А. "Знакомьтесь: Анфимова Наталья Анатольевна". / Хітрун, А.// "Лідская газета", 30.06.2015 г. - С. 11.
62. Хітрун, А. "Знакомьтесь: Юлия Полякова". / Хітрун, А. // "Лідская газета", 29.04.2015 г., - С. 11.
63. Хітрун, А. "Знакомьтесь: Белоголовая Станислава Ивановна". / Хітрун, А.// "Лідская газета", 30.06.2015 г., - С. 11.
64. Хітрун, А. "Знаёмцеся: маладыя паэты Лідчыны" Анастасія Яловік. / Хітрун, А. // "Лідская газета", 31.08.2016 г., № 68 (12725), - С. 11.
65. Хітрун, А. Знаёмцеся: Святлана Сільвановіч. / Хітрун, А. // "Лідская газета", 23.11.2016 г., - С. 11.
66. Хітрун, А. Знаёмцеся: Жанна Сянкевіч "Мая творчасць - гэта голас майёй душы". / Хітрун, А.// "Лідская газета", 31.08.2016 г., № 68 (12725), - С. 11.
67. Хітрун, А. "Прывітанне табе, горад Ліда" (60 год з дня нараджэння Леаніда Вінніка). / Хітрун, А.// "Лідская газета", 17.08.2016 г., № 64 (12721), - С. 11.
68. Хітрун, А. "Івану Гушчынскому - 65 год". / Хітрун, А. // "Лідская газета", 17.08.2016 г., № 64 (12721), - С. 11.
69. Хітрун, А. "Вершы сяброў пра нашу Ліду". / Хітрун, А. // "Лідская газета", 02.09.2015 г., № 68 (12624), - С. 17.
70. Хітрун, А. "У сэрцы нясу нібы скарб запаветны, праменна-праўдзівія слова Купалы" (Міхасю Мельніку - 65 год). / Хітрун, А. // "Лідская газета", 02.09.2015 г., № 68 (12624), - С. 17.
71. Хітрун, А. "Уладзіміру Васько - 80 гадоў". / Хітрун, А. // "Лідская газета", 28.12.2016 г., № 68 (12624), - С. 11.
72. Хітрун, А. "Уладзіміру Васько - 75 гадоў". / Хітрун,
- А.// "Лідская газета ", 03.01.2011 г., № 1 (12113), - С. 5.
73. Хітрун, А. "Алесі Бурак - 80 гадоў". / Хітрун, А.// "Лідская газета", 14.12.2010 г., № 140 (11956), - С. 5.
74. Хітрун, А. Лідчына літаратурная. Апавядаю пра "Лясную рапсодію" і яе аўтара. / Хітрун, А.// "Лідская газета", 04.01.2014 г., № 1 (12409), - С. 6.
75. Хітрун, А. Ірэнэ Сліўко - 75 год. / Хітрун, А.// "Лідская газета", 27.01.2016 г., № 7 (12664), - С. 11.
76. Хітрун, А. "Заўсёды сэрца поўніца тым, што вечна помніца" Алесі Бурак - 80. / Хітрун, А. // "Лідскі летапісец", № 4 (52), каstryчнік - снежань 2010 г., - С. 54-62.
77. Хітрун, А. Бачароў Віктар Мірафанавіч. 60 гадоў з дня нараджэння. / Хітрун, А.// "Лідскі летапісец", № 1 (49), студзень - сакавік 2010 г., - С. 60 - 67.
78. Цішук, С. Святлана Цішук. 75 гадоў з дня нараджэння. / Цішук, С. // "Лідскі летапісец", № 2 (62), красавік - чэрвень 2013 г., - С. 16 - 18.
79. Хітрун, А. "Для мяне паэзія - свята, а ў гэтым свяце шмат маіх сяброў". Івану Гушчынскому - 60 год. / Хітрун, А. // "Лідскі летапісец", № 3 (55), ліпень-верасень 2011 г., - С. 54-59.
80. Энцыклапедыя "Рэгіёны Беларусі". У 7 Т., Т.4. Гродзенская вобласць у 2 кнігах, Кн. 2., Mn., Выд. "Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі", 2015 г., - С. 39.
81. Яхантава, О. Пад сілу і драматургічны жанр. (Аб зборніку паэзіі "Леў і ключы" Аляксандра Мацулевіча) / Яхантава, В.// "Лідская газета", 11.11.2014 г., № 128 (12536), - С. 4.
82. <http://old.zviazda.by/ru/pril/article.php?id=110662/>
Дата доступу: 25.02.2017 г.
83. https://ru.wikipedia.org/wiki/Корбан,_Владимир_Иванович
Дата доступу: 25.02.2017 г.
84. <http://tv-lida.by/regnews/5530-lidu-posetil-izvestnyy-belorusskiy-prozaik-viktor-pravdin.html>
Дата доступу: 25.02.2017 г.

Лідскі Летапісец № 2 (78)

*Наталля Мікалаеўна Анашкевіч,
настаўніца рускай мовы і літаратуры.*

Дадатак 1.



Сустрэча вучняў СШ № 11 г. Ліды з кірауніком літаратурнага аб'яднання "Суквецце" падчас экспкурсіі "З мастацкім словам па жыцці"

Дадатак 3

Падборка "Літаратурных старонак" за розныя гады выдання раённай газеты, пры якой дзейнічае літаратурнае аб'яднанне "Суквецце"

**Літаратурная
старонка**

Знаёмцае: Алеся Булыка

Мелкім паўтасе Алеся Булыка нарадзіўся ў вёслы Селичча Навагрудскага раёна. Скончыў у 1959 годзе філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна. З таго часу працуе на дунікім у школах Воранаўскага раёна. Ціпер ён завуч Воранаўскай школы-інтэрната.

Гэтыя вершы — першыя выступленіе А. Булыка ў друку. Яго арыхтавалі на старонках «Гродзенскай прауды», «Чырвонай зіркі» і іншых выданнях. Падборка з сімі вершамі А. Булыкі змешчана ў шостым нумары чысцописа «Маладось».

Пажадаем ж маладому паўту пэўных творчых поспеху!

Вас маякамі завуць у народзе

Прыведзеніца працаўнікамі

Віхіл прыгожай, радасней

праці!

Дубы гутым, поўным чиасы,

чачапіца лумас, жылі

дахапаціца,

шонекую песню склаці!

Ціхія гутыні мношне краіны,

шынікія віхіл без прынку:

шыныкія зрабілі, колькі стварылі

шыныкія рукі!

Віхілікія, віхілікія сёмы,

шынікія зрубы, шынікія

захапаціца,

шонекую песню склаці!

Ціхія гутыні віхілікія,

шынікія зрабілі, колькі

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўсходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўсходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўсходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўсходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўсходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўсходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Свежасцю росні, хмелем

жытнёвым

Віхілікія сінне рanine,

шынікія змінікі бульбашы

абшары,

шынікія ў віхілікіх гудзе...

Сяды шасціліс, ясныя твары,

родныя ўходы людзі.

Літаратурная старонка

ПРАДСТАУЛЕМ АТАРА

Міхаль Карпенка — національний письменник. Його заслуги у творчості відомі всім. У художніх та наукових виданнях публікувалися його праці в Україні, російські та іноземні видавництва опублікували його твори.

Наказом Міністерства культури СРСР від 19 липня 1956 року відзначено заслуги Міхала Карпенка світовою лауреатською медаллю. Її присвоїли відомому письменнику Савамі Сакену — народному письменнику ССРР.

Публіцистичні праці письменника, які вийшли під псевдонімом «Ульяров», також відзначено заслуженою медаллю Союзу письменників України.

М. Карпенка ПОДКОВА

На западі позорі
Серебристі, як срібло,
Із склою, які відбивають
Існування життя, які
Хочуть відповісти
Для тих, проїх аж
До тога.

Сокровинка сієва.
Городок, як мідь.
Добреїші буди відгада.
И місце тобі за мене,
Ти єдиний можеш відгада.
Бискупинка науки
Відкладаєши нічі бедою.
Добреїші чекають споруди
И вспомінаєш біль.
Відійдеши біль.

Із склою
Із склою та склером

Серебристо-блакит.
Із склою, які відбивають
Случай, які обирають
Мо, що з'єднані з Понтою.
Довгі відгадки
Архівники,

Повертаючи відгадки,
Чищаєш поля садів.
Есть в кладовищах
Про засід

Озирни в дубовій хвойці
І в клемової хвойці

Дашута Бічаль-Загнетака

КАСЦЕР ВІТАУТА

Світла паде кіньми газ.
Антыцібульви. Ідуть замах.
Із нас узлець, що касцер.
Головы криму ін распесцер.
Дзе залізны громы, за маем...
Нічне вічні, ні скарбі не маем.
Дзе піарманская галанстра —
Дзе піарманская паланца —
Дзе піарманская паланіца.
Уасірэль зіноні правіл.
Уасірэль альбілі прыміл
на капіт алона, на пальца.
Толын у паніці свіні паланіца.
У настор аргані гранічи.
Не дакініша граничну аргані.
Ша пінапіл пасрэдзе плошон.
Вінкін пасрэдзе плошон.
Вінкін пасрэдзе плошон.
Дзе юніці джигу болу чура
Узінадзіл. Зініл, як горе.
Спрятаній гора юндзе збону.
На панах пазнані по зону.
Узінадзіл від кома продзаї.
Ша спілоні гловоні изнана.
Іх пранівія паланіца спадаї.
Принісківі якірні надта
У нас, як зрону тварін зони.
Страсі перед мі, бы прыміл, зіно.

Васіль Струмін

ЖІВО

Вайші лініїни у лесно — і німа.
Кембівни у зблоні, бімчиці ніти.
Пльмчыці па халлі залатих.
Дзе їх гльаме пальчики прастор.

Себе дорогу конни зіпсі сам
І у ўзіні залати кримуны.
Нед поймі вісіння пальчики.
А цілімі вічні, сушніші пальчи.

Стальні дучы моніні дрінинь
У напружоні прачоніх халі.
Спашнініці чубіні па сініні.

УСМЕШКІ СЯБРОУ

Прапорчук чытаючі газеты
«Усперадзі» пізакі гумаристичных
піорада друкіскіх атартэв. Нечарыкі
жыніцірам і дасцікам іх
нам беларускій літаратурознавцу
— Міхалу Базареву.

Васіль Свярчук

СҮРЭЗНАЕ ПАПЯРДЖАННЕ

Роць чыніці сяючі настакі
І рымі, і пакі.
Га, га, га, май побыті,
— Оно — І ЗАСТЭ звязы.
— Га, га, га, падавіль,
— Сядзілі, сядзілі,
— Га, га, га, ні прибышыці,
— Га, га, га, настакі.

Міхал Раніці

ВІСТА ФЫ
Рада чыніці фіфты
Зе зіпсі. Айнін:
— І зіпсі дастону зоркы,
Толькі пай драбіны.

Паўло Глатавы

ІЛ ПАМЕР ДАНАІЛА...

Га, Даліль сібар блізі
Сібар — вось і мавші
Аманіч — і сабе сам
Іштакі зінініні.
— А, Даліль, зінініні!
— Ни же він сагіці.
Зашніпю я ві порткі,
А жонцы спайдні.

Андрэй Нікіцэн

ДУМКІ УГОЛАС

Представь себе: «ура», атака, бой.
Представь себе: ти жартуючись себі...
І чутка, якій ти одін за іншы
І чутка, якій ти бірбіт за іншы.
Представь, что ты пошиб, но побежа.
Хоч для другіх жыць ты, так і жыл.
Представь, к ти так ясно все поймеш
За то на смерть солізантно ідёшь,
За то, че бросаешь на злот и на арага.
За то, че Родина у нас с тобія одна.

Віктор Бечарев

Міхалік Губернатара

Зіноні не јошчай дома —
У вісім, дзе ржо альпі.
Плачоць, не знаючи стояні.
Каленінскі-заслады.

Пі айнім, ці срадам
лабіта —
Ды, зініці прынена
вачам —
Слалея у бінкіры жытія
Халу з працяўнымі рукам.

Пад кебам высокія
сіночы, —
Глайдці беларускія
холы —

Нінілав Багеві

Природы, как всегда, во всем правда
И под ее разинты настані:
Весном вновь в полях взходит трава
И станет мир ее цветущими тасен.

Узды гром, падет, быть может, снег
И солнце растворят его до сроны.
Еще не впервой. Идет из вока вока
Житейской были дальнія дороги.

По ней к ти, мых, смело шел.
От первых чувств младенческих пъянал.
Твія кресты на подгін камомом
И е на них ты чисты жизні прыйти сумел.

И пусть еще одна прочитана глаша,
И не вмісті запамінанія песьі,
С тобі живут креатычныя слова
И рядом мир от молодости тесен.

Літаратурная старонка літаратурнага аб'яднання пісьменнікаў Лідскага раёна пры рэдакцыі газеты "Ўперад" пад кіраўніцтвам Уладзіміра Васько. 29.08.1980 г.

Літаратурная старонка ад 20.12.1994 г.

СУКВЕЩЕ

Творчасць членаў літаратурнага аб'яднання пад кірауніцтвам Міхася МЕЛЬНІКА пры рэдакцыі "Лідскай газеты"

Ліна ПУШКАРОВА

Рай зямны

Жыву ў ў старонка, пешкай на пленце,
Міне весёлая мужчына, тут і расці,
І сонца міне тут ясна, ціпала свечы,
Чтоты любі дахрыты, каб ісці.

Славае тут жалюкс, скрыпка піана,
І гарадзіц тут шахматныя піночы,
Да іграе Борисаў да зіны, ніжнікай,
Кані стыльнае сцяны, Беларусь.

Жывеңдзя чине прыпытаныя ў краіне —
Міланічнае за ўсе нехта настаяніе.
Ніколі тут нога не пахала,
Зайчыцы падтыранакія — у будынкі.

Міне тут жаварэнко песьні будзякы,
Міне тут утупына ў спеку і ў мароды,
І пастухі ўхажаю ў хаджакі людзі,
Каб і світы зімны дастойнымі рос.

Віктар БЕЛКИН

Озера лідскіх парка

Два озера керасі даходжку —
Твое безднісініе глады.
Реснічныя каміні — немножко
Російскіх покрытия, хік і спезах,
Прокладзіны ватагів утругу,
Іхтрымі кріні гнет берез.

Два озера візітні друі з другімі,
Сбліжаються ёнімісініе вінімісініе.
Візітні шматкі вінімісініе
Кішкі разніх калібров, падыхі трав.
Глубока і польніч тунік зрох.
Луч сонца сініх туды попах,
І на душу моіх сутеніх,
І сам с собой веду ў спор.
В озерах этых отраженіе
Моіх судынь і прағавор.
Надрасно ўжані, візітніхівся,
К іх здараам этым прыходзілі.
Міг счасты внові иснез, расламі.
Надрасно ёсть, что я любін!
Любін! Как сказано жестокі!
Любін! Все поспросіло бымось,
Любін! Да рубіж, да скрока.
Глаза ўзір здесе ѿні пры чём.

Алеся БУРАК

Валянціну Таўлаю

Аз заміка Лідскага на напрамку рынка
Я кроху сажжава, дзе ты ступаі,
Слынчыся па сціплага будынка,
У якіх ты жылы, тварыні і сумашы.

І, мачымы, тут пасыў састрычы
Варшавы, каб дахоміла іна.
Што не шчастлівае сунічныы
Ты аддуа жыцьці свае сплаўна.

Я амні сібе падвой сактроко
І твым вынесвам і слупку:
Лепшым скрабам кохану парою —
Волынскі Беларускі — даражу.

Светлана ПЫПЕТЬ

Мы клянту друг другу давали
Быть вместе і в жыцьні "інны"...

"Дру́жы" нас з тобой предавали,
Смечавішь за наўсяні спінок.
Любовь наша имі непонятна:
Прогіната заставіло крові...

А и, возвратнівшись обратно,
Бегу за тобой вночы і вночы...

Віктар БЕЛКИН

В горад конік заглянуў,
травку нежную щыгунал...

Алеся БУРАК

Паспецы бы...

Мне паспецы бы адади нападца
З запаведнікі светыны крыніц.
Паспецы бы табой нападца,

Не забыць прыгаждзіць рабіц.
Не забыць паспавасіць свечку
На матіле сваі дзядоў,

І ўбічыца паспавасіць роні,
І наслухаць пасені вітру...

І да мамы паспецы бы і ўсі,

Пры баракускім пабытніце...

Не патраціці бы дабрымі.

Светлана ДОРОШКО

Мечта і реальность

Мечтаемы энцыд, штрыктымі космос —
Там корою, наўты гішы сімас.

Добраўся чтоб до той межы,
Там ніз законікі прынікі.

И нет ответа на вопрос,
И звукі нет, и нет даконікі —
Тот мир забытенья прынес.

Лечу, тут мир не досыгай,
Побіці бы ў ніхіхі пять минут...

И, але мечты сваі слагай,
Я знаю, что реальністі — ту.

Юген ПАЦ

Паспецы бы...

Мне паспецы бы адади нападца
З запаведнікі светыны крыніц.
Паспецы бы табой нападца,

Не забыць прыгаждзіць рабіц.
Не забыць паспавасіць свечку
На матіле сваі дзядоў,

І ўбічыца паспавасіць роні,
І наслухаць пасені вітру...

І да мамы паспецы бы і ўсі,

Пры баракускім пабытніце...

Не патраціці бы дабрымі.

Алеся БУРАК

Мара

Лідскі марада скроль гора і хмыры,
Скразы цэнзу ўещо па усім белым свеце,

Лідскі над Радзімій мабі адзінай,
Лідскі над палімі, лясамі, пустыні,

Туды, дзе гарадзіцца Німана халы, —
Туды, дзе наядамі, туды, дзе каканіе,

Туды, дзе сініне з тобой сутрацца, —
Нікі тымі ў склупу, на горы і трывог,

Сыходзіцца ў юнту тамі давніх дарог,
І крохамі па ёні мы да саміх смірі,

І крохамі па ёні з намі нашыні дзеши.

Алеся МОНСЕЕВА

Мара

Сегодні выпалі першы снег,
Закрылі сабой пачынкіхі рэк.

Сінніе пед, холодны —
Такіх законікі прыродны.

Замерзлі ствалі віслікіхі сакін,
Покрылі пышы токсікі ікон.

Ушло генло, і холод вночы
Остыні заставіць чмо-тэ крові.

Хсталі от стоком вітра гут.

Среды простира зімінікі туніт.

Всему дары зімінікі потакі,

Встречаніе людзі, сібя с ног.

Да ведама літаратораі Лідчыны

Чартовае пасяджэнне літаратурнага аб'яднання "Суквещце" пры
рэдакцыі "Лідскай газеты", адбухніца 26 лістапада (серада) па
адресу: вуліца Кірака, 20 (Лідскі каледж).

Гардакі дні:

1. Презентация аналогіі пасяджэння свету XX стагоддзя ў перакладзе на беларускую мову "Галасы з-за небахаро". Сурстрчы з відомымі пастрамі і піракладчыкамі. (Пачатак у 13:45 у актавай залі.)
2. Абмерказданне новымі творамі членуў літаратурнага аб'яднання "Суквещце" (Пачатак у 17:00 у каледжы № 302.)
- Запрашаныя ўсе жадакі.

Творчасць сяброў літаратурнага аб'яднання "Суквещце" пад кірауніцтвам Міхася Мельніка пры
рэдакцыі "Лідская газета", № 131, 20.11.2008 г., - С. 4.

4 верасня 2014 г. **Лідская газета** WWW.LIDANEWS.BY №100 (12508)

СУКВЕЦЦЕ

Творчасць членаў літаратурнага аб'яднання пад кірауніцтвам Алеся ХІТРУНА пры рэдакцыі «Лідскай газеты»

Ганна РЭЛІКОЎСКАЯ

Мова мудрасі...

Перанытаю Купалу,
Патанаю ў аповесціх Быкава...
Як мы ведаем мову малай,
Хоць здаецца яна такай звыканія.

Мовы іншыя ў школе вучым,
Захапляюцца Пушкінам, Байранам.
Ды свае адчыніе душы —
Мова роднай дзяліца тайнамі!

Не здзізлася яна, не скіліася,
Не жабрачка яна, не голая.
Ей не траба ў нас прасіці міласці.
Мы прад ёю скілісі мусіс головы.

Мы павінны чакаць яе шчодрасці.
І яна нас адурасці шчыры.
Беларуская мова — добрая,
Мова Панчанкі і Бачыны.

Толькі трэба не адурасці,
Не шукаць тых слоў чужаземных.
Наша мова — мова багація,
Мова мудрасці, мова нахнення.

Алеся СТАДУБ

Мова Коласа, Купалы, Чорнага,
Куляшова, Танка і Бачыны,
Труса, Крапівна-вунчона
Беларускасці міна вучыла.

Бацька словамі гэтых змалку выхаваў,
Маці ж у дарогу блаславіла.
Мова Мелека, Брылі і Быкава
Цвердай мужнісці міна вучыла.

Мова Караткевіча, Лынкові,
Панчанкі, Глінаві і Броўкі
Чарапава мілагчым словамі,
Чалавечнасці давала урокі.

З-за не і разу не ўпікали,
Суразмойці слыхі не затыкали.
Ні на каліва, сібры, не каноі,
Што на іншых мовах заікаюся.

Нашай мові з дайніні начатак —
Ад Кірлы Турайскага ды Скарыны.
Рады я — жывічнасці нашчадак,
Што цыбе стагоддзі не скарылі.

Уладзімір ВАСЬКО

Дайце праісці

Расступіцеся!
Дайце праісці
У стан пастаў
Неарадынарных.

Не вех як мне
У пустыні пасаць
У ботах праўленых
І парваных,
Расступіцеся!
Ласкай прашу,
Бо уржуся —
будзе німана.

Я вірш на руках,
як дзіцяці,
нашу.
Яго зязюлю накувала.
Ен з чысты і добры
дуды прарос.
Імнісця да сонца,
бы колас.

Яго кармін я
лістоўтай з біроз —
і ён узысці
свой голас.
Расступіцеся!
Дайце праісці
У стан пастаў
Неарадынарных.

Я рыфмамі ўмею
трафі адлусці,
а рытмам вылечваю
раны.

Ларыса КАНЧЭУСКАЯ

Юрась

Пеўні рана шыц спяваніц...
Цёллы дух з авіа...
Калі студні пастаіць
Выышаў сін Скарнінаў.

Варухніца сонныі птахи —
Храп трасе ўсіхату.
Расплюскіца Млечны Шлях
У зорах-заранятах;
Чые хлопец, нібы звон,
Сладары-панове!
Божа Слова бачны-ён,
Ды ўа роднай мове!
І ад тых сівых дымоў
У Попаці зімовыі
Да краін чужих дайшоў
У сэрцы з гэтымі Словамі.
З хлопца сілілага таго
Навуковец стане.
І дзвіліся з яго
Ведаў італьянне.
Не пашаны ён збіраў
У краі тымі далейкі,
А раменчык звязаў
На чале высокім.
І пачаў перш друкаваць
Не свае трактаты —
Закон Божы, каб чытаты
У беларускай хасе.
Справу, што для нас зрабілі,
Толькі Богу змерыці!
Усім лесам ён злучні
Нашу мову з верай.

Уладзімір РУЛЬ

Аб магі прыгожага пісьменства

У кожнюткай з чалавечыхім
Перад слай ямбай і харзай
Ля віршыні мілагчым слоў
Празднічны свет нікакаве...

Магія прыгожага пісьменства
Шмат като ўзяла ў свой палон,
На які неэндыш пададзені
У набытку нашых тлумных дзён.

Для чаго яно? Ды каб узрушыць
Звонкай рыфмай звыкале быцце!
Увайсці віслако ў душы!
Нечакана-зыркім адкрывіці
Красамоўнай місіі пастаў
Паслужыць упёршэна для тых,
Хто сакральнасць цілага Сусвету
Услед за імі радасна спасці!

Творчасць членаў літаратурнага аб'яднання "Суквещце" пад кірауніцтвам Алеся Хітруна пры
рэдакцыі "Лідская газета", № 100 (12508), 04.09.2014 г., с. 7

Зборнікі паэзіі і прозы лідскіх аўтараў



Дадатак 5

**Адметныя падзеі літаратурнага жыцця на Лідчыне
Храналагічная табліца**

Адбыліся мерапрыемствы з удзелам літаратараў:

2008 год

09.2008 г. - презентацыя зборніка паэзіі "Мой любы горад Ліда" (укладальнік Зенюковіч Тамара Іосіфаўна, бібліятэкар ЦРБ імя Я. Купалы) і падвядзенне вынікаў літаратурнага конкурсу, прысвечанага 685-годдзю горада Ліды. Пераможцамі сталі Ўладзімір Васько, Іосіф Масян, Алеся Бурак, Смарагд Сліўко (пасмяротна).

2009 год

22.04.2009 г. - у актавай зале Лідскага каледжа сустрэча з віцебскім пісьменнікам і перакладчыкам Арцёмам Арашонкам.

15.09.2009 г. - у Лідскай цэнтральнай раённай бібліятэцы сустрэча з Міхасём Скоблям і Крысцінай Лялько.

15.09.2009 г. - сустрэчы ў Ёдкаўскай і Першамайскай школах з Міхасём Скоблям і Крысцінай Лялько.

30.09.2009 г. - у Лідскай цэнтральнай бібліятэцы

Стар. 20

прэзентацыя кнігі Міхася Мельніка "Лодка жыцця".

07.11.2009 г. - 60 гадоў адзначыў кіраунік літаратурнага аўяднання "Суквецце" М. Мельнік.

18.11.2009 г. - у Лідскай цэнтральнай бібліятэцы прэзентацыя кнігі Сяргея Астраўца "каты Ёзафа Ратынгера".

28.11.2009 г. - літаратурная сустрэча лідскіх паэтаў у Дварцы Дзяглайскага раёна;

2.12.2009 г. - у актавай зале Лідскага каледжа па Савецкай літаратурна-музычнай сустрэча з Эдуардам Акуліным і Леанідам Дранько-Майсюком.

2.12.2009 г. - літаратурна-музычная сустрэча з Эдуардам Акуліным і Леанідам Дранько-Майсюком у Крупаўскай школе;

9.12.2009 г. - літаратурная сустрэча ў 11-й школе.

16.12.2009 г. - літаратурная сустрэча паэта Кірыла Сыцько і барда Сяржук Чарняка ў Дзітвянскай школе.

16.12.2009 г. - 80 гадоў з дня нараджэння Смарагда Сліўко (1931-2006).

2010 год

20.01.2010 г. - прэзентацыя часопіса "Верасень" на Лідчыне. Удзел бралі Эдуард Акулін і Леанід Дранько-Майсюк. Імпрэзы праўшлі ў Мінойтаўскай сярэдняй школе, у СШ № 16 г. Ліді і ў Цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Янкі Купалы.

21.01.2010 г. - сустрэча з пісьменнікам У. Арловым і бардам З. Бартосікам у Бярозаўцы.

8.09.2010 г. - у Лідскай бібліятэцы імпрэза да 100-годдзя з дня нараджэння Ларысы Геніош з удзелам Міхася Скоблы.

22.09.2010 г. - адкрыццё Літаратурнага аддзела Лідскага гісторычна-мастацкага музея (вул. Замкавая, 7).

22.09.2010 г. - у Лідскай цэнтральнай раённай бібліятэцы прэзентацыя аповесці (3-й) Алеся Нічыпара "Цмокава скура" і кнігі вершаў Івана Гушчынскага "Ідзі і вяртайся".

17.11.2010 г. - прэзентацыя зборніка паэзіі Алеся Стадуба "Шэпты крыл".

24.11.2010 г. - літаратурная сустрэча да 80-х угодкаў Уладзіміра Караткевіча ў в. Ходараўцы Лідскага раёна.

27.11.2010 г. - малой зале Лідскага палаца культуры прэзентацыя зборніка песень на вершы Рычарда Грушы "Беларуская зорка".

17.12.2010 г. - 80 гадоў адзначыла найстарэйшая паэтка Лідчыны Алеся Бурак.

2011 год

16.03.2011 г. - першы сход літаратурнага аўяднання "Суквецце" ў літаратурным аддзеле ЛГММ, домік Валянціна Таўлаі (вул. Замкавая, 7)

14.04.2011 г. - не стала таленавітага журналіста Аляксандра Жалкоўскага, сябра ўсіх літаратаў Лідчыны старэйшага пакалення. У літаратурным аддзеле ЛГММ яму прысвечаны асобны стэнд.

20.04.2011 г. - прэзентацыя кнігі Ўладзіміра Дронава "Не зная покоя".

18.05.2011 г. - прэзентацыя кнігі Ўладзіміра Васько "Кругаварот жыцця".

28.05.2011 г. - імпрэза "Хай радасць з вачэй вашых блісне. Песні філаматаў і філарэтаў" у Лідскім гісторычна-мастацкім музеі.

15.06.2011 г. - прэзентацыя кнігі Валерыя Мацулавіча "Струны души".

15.07.2011 г. - прэзентацыя кнігі Станіслава Судніка "Літва".

Лідскі Летапісец № 2 (78)

05.08.2011 г. - музей наведала дачка Валянціна Таўлаі - Галінка.

17.08.2011 г. - прэзентацыя кнігі Ўл. Бурака "Дарогі розныя бываюць".

30.11.2011 г. - літаратурная сустрэча з Эдуардам Акуліным і Леанідам Дранько-Майсюком у Ганчарскай СШ і Лідскім каледжы.

17.12.2011 г. - канцэрты паводле песень філаматаў у Крупаўскай школе і Доміку Таўлаі.

2012 год

22.02.2012 г. - сустрэча з Ірынай Багдановіч у доміку Таўлаі.

14.03.2012 г. - сустрэча з чытачамі, прысвечаная 65-годдзю Раісы Баравіковай.

18.03.2012 г. - імпрэза да Сусветнага дня паэзіі ў Лідскім памежным аградзе з удзелам паэта Станіслава Судніка.

22.03.2012 г. - сустрэча ў Доме афіцэраў з прыхільнікамі духоўнай кнігі.

26.04.2012 г. - прэзентацыя кнігі Таццяны Сямёнаў "Осенний вальс".

04.05.2012 г. - адкрыццё выставы, прысвечанай А. Жалкоўскаму ў доміку Таўлаі.

5.05.2012 г. - канцэрт па песнях філаматаў у Беліцкай СШ.

16.05.2012 г. - у Лідскім музее прэзентацыя кнігі Леаніда Лаўрэша "Грэка-кatalіцкая (ўніяцкая) царква на Лідчыне".

17.08.2012 г. - 30 гадоў кірауніку літаратурнага аўяднання "Суквецце" Алесю Хітруну.

16.09.2012 г. - 55 гадоў адзначыла Марыя Масла.

24.10.2012 г. - імпрэза ў Лідскім каледжы да 100-годдзя з дня нараджэння Пятра Бітэля.

2.11.2012 г. - трывы сустрэчы (у Лідскім каледжы, у клубе "Актыўнае даўгалацце" і ў Цэнтральнай бібліятэцы) з віцебскай паэткай Ірынай Лобан (Грумандзь).

22.12.2012 г. - прэзентацыя кнігі (пасмяротна) Смарагда Сліўко "Радужное сияние".

2013 год

19.02.2013 г. - выставка "Абуджаная памяць", прысвечаная 15-годдзю часопіса "Лідскі летапісец"

06.03.2013 г. - сустрэча з Данутай Бічэль.

14.03.2013 г. - прэзентацыя зборніка Алесі Бурак "Прастора дабрыні".

14.04.2013 г. - сустрэча з Пастух Л. М.

15.04.2013 г. - 75 гадоў Пятру Макарэвічу.

18.04.2013 г. - выставка "Вясёлка творчасці". Удзельнікі - Марыя Масла, Таццяна Сямёнаў, Ганна Рэлікоўская, Алеся Хітрун.

25.07.2013 г. - 20-гаддзе са днём ўсталявання помніка Ф. Скарыну ў г. Лідзе "Не згасне слова друкара".

04.08.2013 г. - 30 гадоў адзначыў малады лідскі паэт Валерый Мацулавіч (1983 г.).

01.09.2013 г. - прэзентацыя кнігі Ўладзіміра Васько "Ліясная рапсодыя".

14.09.2013 г. - прэзентацыя зборніка "Мой горад - гонар мой", прысвечанага 690-годдзю горада Ліды. Укладальнік зборніка - Ганна Рэлікоўская "Лідскі газеты" Кацярына Серафіновіч.

25.09.2013 г. - у Лідзе Еўрапейскі дзень моў з удзелам паэта Міхася Скоблы і Лявона Баршчэўскага.

27.09.2013 г. - Вечар духоўнай паэзіі. Мерапрыемства ля крыжоў па вуліцы Касманаўтаў з удзелам С. Судніка, М. Масла, А. Мацулавіча, С. Чарняка, А. Хітруна.

13.11.2013 г. - літаратурныя сустрэчы ў в. Дворышча, Лідскім каледжы і Палацы творчасці дзяцей і моладзі з паэтамі Эдуардам Акуліным і Леанідам Дранько Майсюком;

22.12.2013 г. - адкрыццё выставы ў бібліятэцы-філіяле № 4 "Пан Тадэвуш" да 215-годдзя Адама Міцкевіча.

2014 год

29.01.2014 г. - "Краты вершамі пілаваў" - мерапрыемства, прысвечанае 100-годдзю з дня нараджэння В. Таўлая.

08.02.2014 г. - 100 гадоў Валянціну Таўлаю, адкрыццё мемарыяльнай дошкі паэту на будынку Літаратурнага аддзела ЛГММ. У Лідскай раённай бібліятэцы прайшла презентацыя кнігі Анастасіі Каладаянай "Этапы жыццёвых дарог". Кніга прысвечана жыццю і дзеянісці В. Таўлая.

9.04.2014 г. - літаратурныя сустрэчы з паэтамі Эдуардам Акуліным і Леанідам Дранько-Майсюком у Мажэйкаве і Лідскай цэнтральнай бібліятэцы.

16.04.2014 г. - презентацыя кнігі Валера Санько "Грэх на іх нязмыўны".

15.05.2014 г. - паэтычныя сустрэчы з з паэтамі Эдуардам Акуліным і Леанідам Дранько-Майсюком у Ходараўцах і Бярозаўцы.

16.05.2014 г. - вечарына ў Лідскай раённай бібліятэцы, прысвечаная памяці Рыгора Барадуліна з удзелам Зміцера Бартосіка.

6.06.2014 г. - у Доміку Таўлая презентацыя кнігі Леаніда Лаўрэша "Ліда ўчора і сёння. Гісторыя горада ў выявах".

20.06.2014 г. - у Цэнтральнай раённай бібліятэцы імпрэза, прысвечаная 90-годдзю з дня нараджэння Васіля Быкава.

29.06.2014 г. - сустрэча з літаратарамі Меншчыны (Міхаілам Баранчыкам, Лізаветай Палесе).

08.07.2014 г. - 50 гадоў Ганне Рэлікоўской.

8.07.2014 г. - у Лідскай раённай бібліятэцы презентацыя кнігі Дзмітрыя Люціка "Нёманскі фронт".

11.07.2014 г. - гадавіна - вечар памяці Вячаслава Пыпеця "Гісторыя жыцця, апетая ў музыцы".

20.08.2014 г. - у Доміку Таўлая презентацыя кнігі Леаніда Лаўрэша "Вандалін Шукевіч".

29.08.2014 г. - презентацыя кнігі Леаніда Лаў-рэша "Вандалін Шукевіч" у Бярозаўцы.

04.09.2014 г. - дабрадатны агонь у Лідзе - "Дарога да святыняў" (сустрэчы з беларускімі пісьменнікамі ў школах горада і ў дзіцячай школе мастацтваў, пасадка алеі памяці: Анатоль Бутэвіч, Міхась Башлыкоў, Вадзім Спрынчан, Яўген Пясецкі і інш.).

20.09.2014 г. - адкрыццё выставы "Згуکі заснуўшай цывілізацыі. Вёска пачатку ХХ стагоддзя" да 90-годдзя з дня нараджэння Мікалая Дзікевіча.

21.09.2014 г. - 60 гадоў Станіславу Судніку.

23.09.2014 г. - у Лідскай раённай бібліятэцы адбылася літаратурная вечарына з удзелам паэта Станіслава Судніка і барда Сяргея Чарняка.

26.09.2014 г. Станіслаў Суднік і Сяргей Чарняк наведалі Нясвіж. Тут літаратурная сустрэча з вучнямі нясвіжскай школы № 1 і навучэнцамі педагогічнага каледжа адбылася ў бібліятэцы імя Паўлюка Пранузы.

29 верасня 2014 г. у Менску ў сядзібе ТБМ адбылася літаратурная вечарына з удзелам паэта Станіслава Судніка і барда Сяргея Чарняка.

03.10.2014 г. - 75 гадоў "Лідскай газете" - мерапрыемства ў музеі.

15.10.2014 г. - презентацыя кнігі Валерыя Мацулеўчіча "Чалавек са свечкай"

21.10.2014 г. - сустрэча з сябрамі клуба "Ліра", з

паэтамі горада Баранавічы (Міхасём Маліноўскі, Наталя Несцярук, Людмілай Шувалавай, Нінай Шавель, Галіна Ліс, Алемес Корневым, Міхасём Скрыпкам, Іванам Асосам, Тамарай Здановіч).

12.11.2014 г. - беларускае паэтычнае слова зноўку ў падарожжы па Лідчыне з выдатнымі беларускімі паэтамі, падзвіжнікамі ў справе папулярызацыі беларускай паэзіі Леанідам Дранько-Майсюком і Эдуардам Акуліным. У гэты раз гості з Менска наведалі школы вёскі Бердаўка і пасёлка Першамайскі.

19.11.2014 г. - 65 гадоў Міхасю Мельніку (07.11.1949 г. н.) - вечар "Жыву з адкрытаю душою, нібы наўнае дзіця..."

14.12.2014 г. - пахаванне Пятра Макарэвіча (15.04.1938 г. н.)

17.12.2014 г. - падвядзенне вынікаў раённага літаратурнага конкурсу імя В. Навіцкай "Дарослыя - дзесяцям". Пераможцамі сталі: Уладзімір Васько і Станіслаў Суднік.

2015 год

18.02.2015 г. - у ЛГММ літаратурны вечар памяці, прысвечаны 65-годдзю з дня нараджэння Віктара Бачарова (08.02.1950 г. - 03.10.2004 г.).

19.02.2015 г. - 60 гадоў адзначыла лідская паэтэса Ірына Бараздзіна (1955 г.н.).

11.03.2015 г. - презентацыя 11-га нумара часопіса "Верасень" на Лідчыне Леанідам Дранько-Майсюком і Эдуардам Акуліным. На гэты раз слынных беларускіх паэтаў і папулярызатораў беларускай літаратуры ды беларускай мовы прымалі Ваверская і Дзітвянская школы.

15.04.2015 г. - III лідскія чытанні, прысвечаныя 175-годдзю з дня нараджэння Францішка Багушэвіча.

29.04.2015 г. - презентацыя 11-га нумара літаратурна-мастацкага часопіса для моладзі "Верасень" на Лідчыне. На гэты раз рэдактар часопіса паэт і бард Эдуард Акулін ды сталы аўтар выдання, паэт Леанід Дранько-Майсюк наведалі самае Панямонне - вёскі Пескаўцы і Беліцу.

05.05.2015 г. - Дзень друку, адкрыццё выставы "І слова клікала ў бой..." (у доміку В. Таўлая).

22.05.2015 г. - сустрэча ў Доміку Таўлая мясцовых літаратараў і навучэнцаў з пісьменнікам, майстрам дэтэктыўнага жанру Віктарам Праўдзіным, нараджэнцам горада Ліды, членам Саюза пісьменнікаў Беларусі, які нядыўна адзначыў 60-гадовы юбілей.

10.05.2015 г. - 30 гадоў адзначыў малады паэт Аляксей Сымановіч (1985 г.н.)

10.06.2015 г. - сустрэча з пісьменнікам Міхасём Скоблам і спявачкай Таццяной Матафонавай.

14.06.2015 г. - выступленне паэта Станіслава Судніка і барда Сяргука Чарняка ў школьнім летніку "Эрудыт" для найбольш адкораных дзяцей у пасёлку Дзітва Лідскага раёна.

14.06.2015 г. - удзел Ірыны Бараздзінай у рэгіянальной конкурснай праграме "Кірмаш талентаў".

17.06.2015 г. - презентацыя ў літаратурным аддзеле ЛГММ кнігі Ірыны Бараздзінай "Із солі, сахара и перца".

22.06.2015 г. - сустрэча з пісьменніцай Ірынай Шатыронак.

06.09.2015 г. - свята беларускага пісьменства ў Шчучыне з удзелам лідскіх літаратараў: Алеся Хітруна, Ганны Рэлікоўской, Ірыны Бараздзінай.

08.09.2015 г. - адкрыццё выставы "Ад пяра гусінага да кампутара сучаснага".

26.09.2015 г. - нагоды Еўрапейскага дня моў Ходароўскую СІШ наведалі паэт і перакладчык Міхась Скобла ды спявачка Таццяна Матафонава з презентацыяй кнігі "Галасы з-за небакраю".

11.11.2017 г. - чарговы літаратурны дэсант на Лідчыну беларускіх паэтаў Леаніда Дранько-Майсюка і Эдуарда

Стар. 22

Акуліна. Літаратурныя сустрэчы праходзілі пад знакам презентацыі 12-га нумара часопіса "Верасень". Сустрэчы адбыліся ў Тарноўскай і Ёдкаўскай школах.

24.11.2015 г. - сустрэча з членамі Гарадзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Дзмітрыем Радзівончыкам і Браніславам Ермашкевічам - "Перад тым, як на Парнас, завітай, паэт, да нас!"

5.12.2015 г. - працоўная сустрэча ў Лідзе гарадзенскіх і лідскіх сяброў Саюза беларускіх пісьменнікаў ды лідскага літаб'яднання "Суквецце". З Гародні прыехалі новаабраны старшыня Гарадзенскага абласнога аддзялення СБП Валянцін Дубатоўка, былы старшыня Юрка Голуб, паэт Рычард Бляячыц. З лідскага боку ў сустрэчы ўзялі ўдзел сябры СБП Алеся Стадуб, Уладзімір Васько і Станіслаў Суднік, а таксама цяперашні кіраунік "Суквецца" Алеся Хітрун і былы кіраунік Міхась Мельнік.

17.12.2015 г. - 85 гадоў адзначыла найстарэйшая паэтика Лідчыны Алеся Бурак.

2015 год - артыкул аб літаратурным аўтадненні "Суквецце" трапіў на старонкі энцыклапедыі "Рэгіёны Беларусі. Гродзенская вобласць".

2016 год

20.01.2016 г. - презентацыя літаратурнага альманаха беларусаў замежжа "Беларус" за 2015 год. за "авальным столікам" літаб'яднання "Суквецце" ў лідскім "Доміку Таўляя".

27.01.2016 г. - сустрэча з беларускімі пісьменнікамі Л. Дранько-Майсюком і Э. Акуліным вучняў Гудскай базавай школы і СШ №1 у канферэнц-зале Цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Янкі Купалы.

28.01.2016 г. - юбілей (75 гадоў) Ірэны Сліўку.

30.01.2016 г. - презентацыя кнігі Паўла Севярынца "Беларуская глыбіня" ў Песках Лідскага раёна. На літаратурную сустрэчу сабралася звыш 20 чалавек з Ліды, Бярозаўкі, Беліцы, Шырокага і іншых мясцін паўднёвой часткі Лідскага раёна.

24.02.2016 г. - выступленне ў Лідскім каледжы паэтаў Леаніда Дранько-Майсюка і Эдуарда Акуліна.

24.02.2016 г. - пашыранае паседжанне літаб'яднання "Суквецце" пры "Лідскай газеце" ў Лідскім літаратурным музеі (Домік Таўляя) з удзелам паэтаў Эдуарда Акуліна і Леаніда Дранько-Майсюка.

29.02.2016 г. - выступленне ў Лідской дзіцячай мастацкай школе мастацтваў на мерапрыемстве, прысвечаным 125-годдзю з дня нараджэння Максіма Багдановіча.

2.03. 2016 г. - літаратурная сустрэча ў СШ № 9 г. Ліды. На сустрэчу са школьнікамі прыйшлі паэты Алеся Хітрун - старшыня літаб'яднання "Суквецце", паэт Станіслаў Суднік і бард Сяржук Чарняк.

16.03.2016 г. - презентацыя літаратурна-мастацкага альманаха "Ад лідскіх муроў" № 8 у Доміку Таўляя.

23.03.2016 г.- презентацыя зборніка вершаў лідской паэтэсы Юліі Паляковай "Моменты и Монстры".

20.04.2016 г. - літаратурная сустрэча з гарадзенскімі літаратарамі у Лідскай цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Янкі Купалы.

04.05.2016 г. - сустрэча з пісьменніцай-зямлячкай Хрысцінай Лялько.

18.05.2016 г. - літаратурная гадзіна "Ные сэрца і радасцю, і болем", прымеркаваная да 100-годдзя з дня нараджэння беларускай паэтэсы Ніны Тарас.

06.06.2016 г. - 60 гадоў з дня нараджэння Леаніда Вінніка (1956-2006 г.).

06.07.2016 г. - сустрэча з пісьменніцай-зямлячкай Ірынай Багдановіч.

07.07.2016 г. - 65 гадоў Івану Гушчынскаму.

Лідскі Летапісец № 2 (78)

15.07.2016 г. - адкрыццё выставы "Жыве мая ліра нанова!" да 140-годдзя з дня нараджэння Цёткі.

24.07.2016 г. - выступленне сяброў літаб'яднання "Суквецце" ў памежнагорадзе.

8.08.2016 г. - літаратурная сустрэча з паэтам Міхасём Скоблам і спявачкай Таццяной Грыневіч-Матафонавай у школьнім лагеры пры Мінойтаўскай сярэдняй школе Лідскага раёна.

11.08.2016 г. - выступленне паэта Станіслава Судніка і барда Сяржука Чарняка у прышкольным летніку Мінойтаўскай СШ Лідскага раёна.

14.09.2016 г. - презентацыя зборніка Т. Сямёновай "Позвала судьба в дорогу".

03.10.2016 г. - абласны фестываль паэзіі сярод настаўнікаў у Гародні "Паэзія - рух душы". Сярод лепшых вершаў у намінацыі "Любоўная і філософская лірыка" сталі творы Ганны Рэлікоўскай, а ў намінацыі "Радзіма, родны край, прырода" ў ліку прызёраў - Людміла Русь.

10.10.2016 г. - сустрэча вучняў 11-х класаў СШ № 11 г. Ліды з пісьменнікамі Лідчыны, сябрамі літаратурнага аўтаднання "Суквецце". У гості да вучняў і настаўнікаў завіталі кіраунік літаратурнага аўтаднання Алеся Хітрун, паэтэса Ганна Рэлікоўская і лідскі бард Сяржук Чарняк.

1.11.2016 г. - наведванне Лідчыны прадстаўнікамі рэдакцыі інтэрнет-часопіса "Прайдзісвет" Ганнай Янкута і Ігарам Крэбсам. Першая сустрэча адбылася ў Ганчарскай СШ Лідскага раёна. Другая сустрэча прайшла ў Лідскай цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Янкі Купалы.

23.11.2016 г. - сустрэча з самымі вядомымі творамі Максіма Багдановіча. "І зорка гарыць, і не вянне вянок" - пад такой назвай прайшлі Лідскія літаратурна-музычныя зазімкі ў Лідской раённай бібліятэцы імя Янкі Купалы.

04.12.2016 г. - вечар памяці "Паміж небам і цішынёй", прысвечаны лідскаму паэту Пятру Макаровічу.

20.12.2016 г. - падвядзенне вынікаў II літаратурнага конкурсу імя Веры Навіцкай "Дарослыя - дзесяці". Прэмія III ступені ўзнагароды ўладзіміру Васько, які даслаў на конкурс фантастычнае апавяданне "На залатой планеце", прэмія II ступені - Ганна Рэлікоўская (вершы на школьнью тэматыку), прэмія I ступені - Святлана Цішук (вершы і п'еса "Каток-футбаліст").

20.12.2016 г. - вечар памяці "Пад знакам Стральца", прысвечаны да 85-годдзя з дня нараджэння Смарагда Сліўку.

2017 год

25.01.2017 г. - урачыстае мерапрыемства ў Лідской раённай бібліятэцы з нагоды 80-годдзя Ўладзіміра Васько (02.01.1937 г. н.), сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў, таленавітага пісьменніка нашага часу, кірауніка літаратурнага аўтаднання "Суквецце" з 1972 па 2004 год.

15.03.2017 г. - презентацыя кнігі Леаніда Лаўрэша "Маламажэйкаўская царква: гістарычны нарыс" у Лідзе.

1.04.2017 г. - літаратурная сустрэча паэтаў Міхася Мельніка, Івана Гушчынскага і барда Сяргея Чарняка з вучнямі Ходараўскай школы.

19.04.2017 г. - презентацыя кнігі Ў. Васько "Зізгагі лёсу" ў літаратурным аддзеле ЛГММ.

7.06.2017 г. - презентацыя новай кнігі вядомага беларускага майстра гістарычнай літаратуры Ўладзіміра Арлова "Айчына: малюнічая гісторыя. Ад Рагнеды да Касцюшкі" ў канферэнц-зале Лідскай раённай бібліятэкі імя Янкі Купалы.

14.06.2017 г. - презентацыя кнігі Ў. Дронава ў ДШМ.

21.06.2017 г. - урачыстае святкаванне 50-гадовага юбілею літаратурнага аўтаднання "Суквецце" пры рэдакцыі "Лідскай газеты" ў ЛГММ.

Артыкулы "Лідскай газеты" пра паэтаў - юбіляраў, сяброў літаратурнага аб'яднання "Суквецце"

С 4 № 4 (1230) 13.04.2015

Імя Пітры Макарэвіча Макарэвіча добра відома лічаным, асбіліў старшынага пакалення, 27 год, да вёлоду на заслужені адпачынку, працаўшы Пётр Макарэвіч у рэдакцыі "Лідскай газеты" (раней газета "Упірад"). Ен быў у ліку першых відчынікаў Лідскага рэдактора, таму іго гола слухачам быў знатны. Нарсы, замалчыўшы пра людзей, напісаны Пітром Макарэвічам, былі шырока і на мастаку вобразны. Але вілак частка творчай біографіі яго звязана з усе ж з пастыльнічай дэйнінай. Верши Пітры Макарэвіча, пераклады твораў яздоных павату друкаваліся і на старонках мясцовай газеты, і выдаваліся асобнымі зборнікамі.

15 красавіка Пітры Макарэвічу слáпненіцы 75 год. За гэтай датай – гады, напóўненыя працай над пастыльнымі радкімі, роздумамі над сінкам жыцця... Гэты не толькі Пётр Макарэвіч быў і застаўшы жыцця цілеснай, алімпістам, прыхільнікам здаравага ладу жыцця. Наш юбіляр цілес, як і раней, летам не цурдаўся веласіпеднымі падарожжамі, эмэл акунаеца ў палонку, па-ранейшаму любіў першы парок у лазні. І ёсё гэта разам з жаданнем ствараць пастыльны радок спрыяле творчому дыяглему аўтара. Некай ж доўжаша яго гады і пленімы будзе кожны дзень жыцця. Пралануем чытачам верши Пітры Макарэвіча, напісаныя ім у розныя гады.

Наш горад праменны

Наш горад праменны, як сонца,
Жаночы і тварам свін.
Да нас едучы госі бясконца
З далеікіх блокіх краін,
Вітае гасці сам Скарыйна –
Авестыні святы з друкарой.
Аграрнымі словы наша рынак
З паўсвету прымае купцу.

Справедліву няшым мы, лічане,
Крыніцу жыцця – Сарт і Сноп.
І сівалані горада станове
Камбайн наших лідкоў сыноў!

Мой камп'ютар

Я зайней персанальны камп'ютар
І спасціц у старых гадах.
Неўзабаве сам чайнікам буду:
Паслухніма яго мін хада.
Ёсё акно на 16 гектараў
Мне дашвір "Лідаграпрамніш".
Вынітаць спарахнеласі файлу –
Абязважак галунонай нашай.

Сабярэз засэрніне ў карыні
Да сканінені працоўнага дня.
Хай усюды па роднай краіне

З юбілеем!



Унукі і летнік

Унукі давалася міне ў рукі,
А клотчыны не ілкую: "Сын!"
Затое радуюць унукі –
Арлы Георгій і Максім.
На дачу на веласіпедах
Праз Наваселкі так лічи,
Што напакупі, непаседы,
Сабак галеканемі свім.
А Гоша разгуле брава
І на багала лену сінь:
"Ціло тут поле кучараў,
А сеня ж, дзядулечка, жывыя!"
Рыдлебкай здабываю з градкі
І праша даць куркім чарвячкі.
Нягусі для вока, для падарку,
Але... заковываю цішком.
Ну што за змоўшыны малыя!
Калі сплайму іх на маНЕ,
"Рыны ж, дзядулечка, жывыя!"
Усцешаваць уху може.

Восі капарадзікіх бульбарэзаў
У шкініны я запір – жухоў,
А жыздыдзіны гарэзы
На бульбы высипали.
Максім кошку на трох ножках
"Бялялапка" лубанса называў,
А шрага катка – "Цімошка".

СУКВЕЦЦЕ

Творчасць членаў
літаратурнага аб'яднання
пад кіраўніцтвам Алеся Хітруна
пры рэдакцыі «Лідскай газеты»

Алесі Бурак –
85 год

Нягледзячы на то што ёсё сваё жыццё Алесі Бурак звязаў з педагогічнай дэяносцю, яна заходзіці і заходзіці час для напісання вершоў. Творы праства равіца ўсе душы і разуме і самі просьцца на палеру. Эта гаворыць аб том, што талент Алесі Бурака спарудыў, прыродны, а не учбовы. Яе кніга "Пастроста дэбінчы" зачытваюцца не толькі лічане, але і жыхары іншых гарадоў і вёсак дзіцячы. Ардынай яго знатны казаў: "Добры ѿ дроні настроі на мяне, а вазмы ў руку зборнік вершоў Алесі Бурак – і душою адпачываю. Якое тонае веданне жыцця, психолагія людзей, якое ўмэнне ўзварушыць эмоцыі чалавека, разбудзіць думкі, якія да гэтага ў ім драматы!"

Нішто не праходзіць збон пастыльных позірку гэтыя таленавітай жанчыні. Прадметы і падзеі ўсе вершах адхулююцца, напоўненыя жыцьцю, улюбленай душой. У кожым вершы адчуваецца багаты, глубокі змест, тоны пісьмам, узаха малуткіх крылаў у прасторы асбістай дыбрыні.

Пазней Алесі Бурак уласцівы шыкарасы, непасаднісці, самабітнасць. Пастка Унела і трапна выкіравістуе ў сваёй творчасці настаяць выяўленчымі сродкамі: эпітэты, метафоры, паралігічны. Талент яе шматлікі, эмтатыка вершай разнастайная, усебядынная, пльни свабодна, лёгкая, логіка дасканалая, тканина моцная.

У асгорадзе лідкоў літаратурнага Алесі Бурак лічыцца адной з самых насцільных пастак.

Віншун паважаному Алесі Аляксандраўну з 85-гадзінам, жадаю амністовага здробу, дойлага жыцця, багатых творчых здабыткаў!

Уладзімір ВАСЬКО, член Саюза пісьменнікаў.



У
Б
Б
Д
Р
Ц
С
Т
Р
Ш
У
І
У
Б
С
Т
В
А
І
У
Б
С
Т
В
А
І

25 лютага 2015 г.

Лідская газета WWW.LIDANEWS.BY

№ 16

СУКВЕЦЦЕ

Творчасць членаў літаратурнага аб'яднання
пад кіраўніцтвам Алеся Хітруна
пры рэдакцыі «Лідскай газеты»

У нашай
памяці ён –
пээт,
настаўнік,
аптыміст

(да 65-годдзя
з дні нараджэння
Віктара Бачарова)

"Гродзенскі прайдэ", у часопісе "Ад Лідскіх муроў" і ў іншых выданнях. Пазэт на высокім мастицінім узорыні пісаў пра каханне, пра любоў да Радзімы і роднага горада Ліды, не абыходзіў і тэму вайны. Багам ягоных твораў пераполнены лірчымі і філософскімі вершамі, прозай, гумарам і сатырой, героям якіх уласцівы паўнажарыўны юношысткі аптымізм, здравы смех, крытыечніці ў той час свежае, першадобнае ўстронніце роначасці:

Быўшы за 10 год назад, З кастрычніка 2004 года, якраз на День настаўніка, яго сарца перастала біцца: на 55-м годзе жыцця Віктара Мірафанавіча не стала.

Уклад, які быў унесены ім у рэзігнанную літаратуру, як і у саму культуру, значны. З'яўляючыся сібрані літаратурнага аб'яднання "Суквецце", пасядженні якога ў той час арганізоўваліся ў сінегах рэдакцыі "Лідскай газеты", Віктар Мірафанавіч падахвочаў да літаратурнай творчасці і маладзе пакаленне. У свой час ён нават з'яўляўся кіраўніком рубрикі "Суботнія гумарыкі "Лідскай газеты"". Цяпер творы Віктара Бачарова становяцца народнымі. Рынкавыя пасыпкі пісціў і гумары нізабілі

СУКВЕЦЦЕ

Творчасць членаў
літаратурнага аб'яднання
пад кіраўніцтвам Алеся Хітруна
пры рэдакцыі «Лідскай газеты»

«Прывітанне табе,
горад Ліда. Добры дзень
вам, мае землякі!...»

(60 год з дні
нараджэння
Леаніда Вінніка)

Леанід Макарэвіч Віннік нарадзіўся ў Лідзе ў 1956 годзе. Друкаваўся ў абласнім і мясцовы друку з 1973 года. Аўтар зборнікаў вершоў "Под погасімі звездамі" (1996 г.), "Мелодыя печальнага дождя" (1997 г.), "Ностальгія" (1999 г.), "Открытие" (2000 г., у саўтэрнстве з Л. Пырскім), беларускамоўнага даведніка па культурнымі жыцці Лідчыны напрыканцы XX стагоддзя "Зоркі лідскіх небаскілаў" (2001 г.) і рускамоўнай краязнаніч-біяграфічнай кнігі "Время и судьбы" (2004 г., у саўтэрнстве з М. Мельнікам). Леанід Віннік пісаў асноўным па-руску.

Яго вершамі уласціва меладычнасць, таму многіе з іх пакладзены на музыку. Песня "Горад мой" (слова Л. Вінніка, музика В. Пыреця) з'яўлялася як неафіцыйным гімнам горада Ліды. Яна гучала на "Славянскіх базарах" ў Віцебску. Дойлага час ён пачыналіся перада-



вы Л. Вінніка таксама выконвалі Г. Зубрыцкі, С. Бугасаў, С. Чарняк, С. Лівонава і інш.

Быў адным з актыўных сібрані літаратурнага аб'яднання "Суквецце" пры рэдакцыі "Лідскай газеты", трох дзесяцігоддзя друкаваўся на старонках гэтага выдання. Умёу драўжыць сябровыя пасыпкі, быў спагадливым, з адкрытым душой, аптымістам, вернікі зменлівасці лёсі і чалавечью дабробыню.

У чэрвені быўчага года Леаніду Вінніку споўнілася 60 гадоў. З гэтай нагоды мы прапануем чытачам беларускамоўныя вершы паста.

27 студзеня 2016 г. *Лідская газета*

WWW.LIDANEWS.BY

№ 78

СУКВЕЦЦЕ

Творчасць членаў
літаратурнага аб'яднання
пад кіраўніцтвам Алеся ХІТРУНА
пры рэдакцыі «Лідской газеты»

Ірэнэ Сліўко – 75 год

Ірэнэ Сліўко нарадзілася ў Іўеўскім раёне. Пасля заканчэння сірдарнай школы скончыла Мінскі фінансавы тэхнікум і Беларускі інстытут народнай гаспадаркі імя Куйбышава. Атрымала спецыяльнасць – фінанс і эканоміст. Працавала ў Аўстраўпі і Лідскім фінансавым аддзяленнях пры гарызыканахам. Прайшла шлях да эканоміста да начальніка бюджетнага аддзела. З 2006 года з'яўляецца актыўным удзельнікам літаратурнага аб'яднання "Суквецце" пры рэдакцыі "Лідской газеты". Творы (вершы і проза) друкуюцца ў юлацтвенных зборніках "Мой горад – гонар мой", "Этапы жыццяў дарог", "Ад лідскіх нуруў".

Калектуў літаратурнага аб'яднання "Суквецце" шыра віншуе Ірэні Нікадзіману з юбілеем, жадае моцнага здароўя, творчага настхнення, доўгіх гадоў жыцця.

Ірина СЛИВКО

Карані

Іду я знаёмай сцяжкай
І пігліку на туманы ўсход,
Адчуваю сібе я пушынкай,
Нібы мене ўсё дзвінчаў год.

Я сустралася з роднай зямліцай,
Али ў сіры і смутак, і бол.
Не журучы тут жывыя крыніцы,
Цішыня, запусценне наўхол.

Але, позна, крыніцы жывыя,
Бо не гасне ёшчэ на зямлі,
З рэзкай Гаўйі навечна зліпіся,
Не разніць, як і нас з караны.

Растут у дорогі
Елочка, клен,
Но что-то тревожіт
Спокойны ѹх сон.

Веткіні подругу
Клен крепко прижал,
Ряды, снатуги,
Листы потерял.
Стоіт оголенны
Од ветра дрожа,
Укрыл он листвою
Ее и сея.

Елочка и клен

Но все ж окрылленый,
Что вместе, вдвоем,
И смотрят влюбленно...
Зима – нипочем,
И елочка нежно
Его обняла.
Зеленой одеждой
Согрела, любя.
Стоіт в ожиданы
Зеленоі листы,
Как символ признания
Люби и весны.

**«Сябе ў паэзіі
не люблю, а люблю
паэзію ў сабе»**

(Ірыне Бараздзіной – 60 год)

– такім жыццёвым кра-да ахарактэрываля сваю творчук дзеянасць Ірына Бараздзіна. Не тады даўно парадайла Ірыне Сімёнаўні звязнуцца да мяне, як да кіраўніка літаб'яднання, Ларыса Аўстраскай, якія такса піша вершы. Яна казала ёй: "Хотыць вам, Грына, ужо пісаць для сябе і ў стол, пары ўжо свае здолнасці паказваць людзям".

І гэты дзень надышоў. У донік Валянчына Таўяла з аўтата жанчына. Пазнайміліся. Адразу, з першага і прымнога знаёмства, я адчукі не даброўно, шынарасць, адкрылася і, безумоўна, па-лёт думак, якія нараджаны ў перажытага, набалелага, узнейлага. Слова за слова – і я даўніўся, што Ірына Сімёнаўні скончыла СШ №2, а пазней – Гродзенскі дэргаціонны ўніверсітэт імя Янкі Купалы,

дае атрымала прафесію настаўнікі пачатковых класаў. Спачатку жыцце прымусіла я празіаць на Далёкім Усходзе (у Хабараўскім краі), а потым – у Лідском педвучылішчы (выкладчык педагогік і пісцюлогі), затым – у СШ №11 (настаўнікі пачатковых класаў), паралельна кіравала падвойным гуртком.

На мое пытанні: "З якіх гадоў пішаце вершы?" – яна адказала коротка: "Нідаўна". Натхнілі яе на іх напісанне зборнікі вершай лідскіх паэтаў, якія атрымлівалі час ад часу ад намесніка дырктара па выхаваўчай работе СШ №11, паэтэзі Ганны Рапібускай. Праз некаторы час атрымала добрыя водгукі ўжо ад саміх майстроў прыгожага пісменства – у прыватнасці, ад Уладзіміра Васько. Як прызналася суразмоўца,

Алы

першымі чытачамі
вашніх твораў з'яўляліся
Францыя Станіслав
– роднік брата
артысты нашай і
Радзіко.

Аб чым пі-
Бараздзіна? Ве-
це адказ у змеш-
ве вершах, якія,
вартыя ўвагі.

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві-
шні ў юбіліру-
моначага здароўя
доўгапелеці.

Алы

19 лютага Іры-
адзначыла свой
год. Ад іншай лі-
таб'яднаніі – "Ві

**Спіс сяброў літаратурнага аб'яднання "Суквецце", чые вершы былі апублікаваны на старонках
"Лідской газеты" за 2012-2016 гг.**

(складзены па дадзеных кірауніка літаб'яднання Алеся Хітруна)

- | | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Ала Юшко | 27. Уладзімір Васько | 53. Ірэна Сліўко | 79. Рычард Шурмей |
| 2. Алеся Стадуб | 28. Уладзімір Дранаў | 54. Іосіф Масян | 80. Святлана Антонік |
| 3. Алеся Хітрун | 29. Уладзімір Нікулін | 55. Хрысціна Лялько | 81. Святлана Пыпець |
| 4. Алеся Мацулеўіч | 30. Уладзімір Руль | 56. Ларыса Канчэўская | 82. Святлана Цішук |
| 5. Алеся Бурак | 31. Уладзімір Шынкарук | 57. Ларыса Пастух | 83. Святлана Сільвановіч |
| 6. Алеся Лесіна | 32. Вяслава Сычэўская | 58. Леанід Віннік | 84. Сямён Кантаровіч |
| 7. Аліса Смоліна | 33. Данута Бічэль | 59. Леапольд Пырскі | 85. Сяргей Вецер |
| 8. Аляксей Сымановіч | 34. Дар'я Буча | 60. Лера Швакель | 86. Сяргей Марцінкевіч |
| 9. Аляксандр Слуга | 35. Дзяніс Летуноўскі | 61. Лідзія Івуць | 87. Смарагд Сліўко |
| 10. Алеся Шчэліна | 36. Яўген Пац | 62. Лілея Пушкарова | 88. Станіслава
Белагаловая |
| 11. Анатоль Зайко | 37. Кацярына Руль | 63. Людміла Чаропка | 89. Станіслаў Суднік |
| 12. Анастасія Сіраж | 38. Алена Какорына | 64. Людміла Шот | 90. Таіса Сямёнава |
| 13. Анастасія Шадзюль | 39. Алена Сакалова | 65. Максім Вельб | 91. Таццяна Вайтукеўч |
| 14. Анастасія Яловік | 40. Алена Сіманчык | 66. Маргарыта Бірук | 92. Таццяна Сямёнава |
| 15. Анжэла Данілевіч | 41. Алена Шпілеўская | 67. Марыя Масла | 93. Таццяна Саўчук |
| 16. Ганна Будзько | 42. Лізавета Пракоп | 68. Марыя Рамана | 94. Таццяна Шведава |
| 17. Ганна Мік'янец | 43. Жана Сянкевіч | 69. Міхась Мельнік | 95. Таццяна Шот |
| 18. Ганна Рэлікоўская | 44. Іван Гушчынскі | 70. Міхайл Баранчык | 96. Часлаў Чымбар |
| 19. Ганна Серэхан | 45. Іван Руслецкі | 71. Наталля Анфімава | 97. Юльяна Барэйша |
| 20. Валерый Мацулеўіч | 46. Іван Салаўёў | 72. Наталля Ташко | 98. Юлія Бурак |
| 21. Валянціна Дарашэнка | 47. Ігар Рудзько | 73. Вольга Мохар | 99. Юлія Палякова |
| 22. Валянціна Троцкая | 48. Ігнат Ярачкін | 74. Вольга Рудзевіч | 100. Яна Крывеня |
| 23. Васіліса Пазнухова | 49. Іна Міхалюк | 75. Вольга Цяслюк | 101. Яніна Догель |
| 24. Віктар Бачароў | 50. Ірына Багдановіч | 76. Павел Дзедуль | |
| 25. Віялета Лучко | 51. Ірына Бараздзіна | 77. Пётр Макарэвіч | |
| 26. Уладзімір Бурак | 52. Ірына Маркевіч | 78. Пётр Несцер | Усяго: 101 прозвішча |

Дадатак 8

Рэйтынг актыўнасці і папулярнасці лідскіх аўтараў

Рэйтынг публікацый паэтаў Лідчыны ў рубрыцы "Суквецце", складзены ў ходзе даследавання па прадстаўленых штогадовых справаздачах кірауніка літаратурнага аб'яднання Алеся Хітруна за 2012-2016 гг.

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Уладзімір Васько - 37 | 25. Іван Гушчынскі - 5 | 49. Жана Сянкевіч - 2 |
| 2. Валерый Мацулеўіч - 27 | 26. Станіслава Белагаловая-5 | 50. Іна Міхалюк - 2 |
| 3. Алеся Бурак - 18 | 27. Алена Сакалова - 4 | 51. Леанід Віннік - 2 |
| 4. Алеся Мацулеўіч - 17 | 28. Валянціна Троцкая - 4 | 52. Наталля Анфімава - 2 |
| 5. Таццяна Сямёнава - 17 | 29. Віктар Бачароў - 4 | 53. Уладзімір Нікулін - 3 |
| 6. Міхась Мельнік - 15 | 30. Ганна Серэхан - 4 | 54. Смарагд Сліўко - 2 |
| 7. Аляксей Сымановіч-14 | 31. Данута Бічэль - 4 | 55. Станіслаў Суднік - 2 |
| 8. Ларыса Канчэўская-12 | 32. Міхайл Баранчык-4 | 56. Таіса Сямёнава - 2 |
| 9. Іосіф Масян-11 | 33. Пётр Макарэвіч - 4 | 57. Уладзімір Шынкарук - 2 |
| 10. Ірэна Сліўко - 11 | 34. Святлана Пыпець - 4 | 58. Алена Шпілеўская - 1 |
| 11. Марыя Масла-11 | 35. Хрысціна Лялько - 4 | 59. Анастасія Сіраж - 1 |
| 12. Сяргей Вецер - 10 | 36. Чэслаў Чымбар - 4 | 60. Анастасія Шадзюль-1 |
| 13. Уладзімір Бурак - 10 | 37. Анастасія Яловік-3 | 61. Анжэла Данілевіч-1 |
| 14. Алеся Стадуб - 9 | 38. Вяслава Сычэўская - 3 | 62. Алеся Лесіна - 1 |
| 15. Ганна Рэлікоўская - 9 | 39. Пётр Несцер - 3 | 63. Аліса Смоліна-1 |
| 16. Уладзімір Дранаў - 9 | 40. Святлана Сільвановіч-3 | 64. Аляксандр Слуга - 1 |
| 17. Алеся Хітрун - 8 | 41. Сяргей Марцінкевіч - 3 | 65. Аляксандра Шчэліна - 1 |
| 18. Ірына Бараздзіна - 7 | 42. Яўген Пац-3 | 66. Віялета Лучко - 1 |
| 19. Анатоль Зайко - 6 | 43. Яніна Догель - 3 | 67. Вольга Мохар - 1 |
| 20. Іван Руслецкі - 6 | 44. Ала Юшко - 2 | 68. Вольга Рудзевіч-1 |
| 21. Святлана Антонік-6 | 45. Алена Сіманчык-2 | 69. Ганна Будзько - 1 |
| 22. Юлія Палякова-6 | 46. Васіліса Пазнухова - 2 | 70. Ганна Мік'янец - 1 |
| 23. Валянціна Дарашэнка-5 | 47. Вольга Цяслюк - 2 | 71. Дар'я Буча - 1 |
| 24. Алена Какорына - 5 | 48. Дзяніс Летуноўскі-2 | 72. Лізавета Пракоп - 1 |

73. Іван Салаёў -1	83. Лілія Пушкарова -1	93. Сямён Кантаровіч -1
74. Ігар Рудзько -1	84. Людміла Чаропка-1	94. Таццяна Вайтукевіч -1
75. Ігнат Ярачкін -1	85. Людміла Шот -1	95. Таццяна Саўчук -1
76. Ірына Багдановіч-1	86. Максім Вельб-1	96. Таццяна Шведава -1
77. Ірына Маркевіч -1	87. Маргарыта Бірук -1	97. Таццяна Шот-1
78. Кацярына Дуло -1	88. Марыя Рамана-1	98. Уладзімір Руль-1
79. Ларыса Пастух -1	89. Наталля Ташко -1	99. Юльяна Барэйша-1
80. Леапольд Пырскі-1	90. Павел Дзедуль -1	100. Юлія Бурак -1
81. Лера Швакель -1	91. Рычард Шурмей -1	101. Яна Крывеня-1
82. Лідзія Івуць-1	92. Святлана Цішук -1	

Дадатак 9

Колькасць апублікованых вершаў у рубрыцы "Літаратурнае аб'яднанне "Суквецце"
пры "Лідскай газеце" за 2012-2016 г.г.

Зводная табліца апублікованых вершаў за 5 гадоў (2012-2016 г.г.)

Год друку вершаў на літ. старонцы ў "Лідскай газеце"	Год					Усяго за 5 год
	2012	2013	2014	2015	2016	
Верши на бел. мове	51	44	46	40	45	226
Верши на рус. мове	37	47	37	59	39	219
Усяго надрукавана вершаў	88	91	83	99	84	445
Усяго літаратурных старонак	9	8	9	10	10	46

Па дадзеных справаздач за 2012-2016 г.г. кірауніка літаратурнага аб'яднання "Суквецце" Алеся Хітруна

Дадатак 10

Сустрэчы вучняў СШ №11 г. Ліды з сябрамі літаратурнага аб'яднання "Суквецце"



Літаратурная гасцёўня "Пазты Ліды пра сябе і свой горад", 2014 г.



Літаратурная гасцёўня "І жартам, і ўсур'ёз", 2016 г.

Дадатак 11

Артыкул "Лідскае літаратурнае аб'яднанне "Суквецце" ў энцыклапедыі "Рэгіёны Беларусі"

ЛІДСКОЕ ЛІТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЦВЕТИЕ». Осн. в 1967 в г. Ліда при редакции газ. «Вперёд» (ныне «Лідская газета») как лит. объединение. С 1972 совр. название. Руководители В.Н.Кучинский (с 1967), В.Г.Васько (с 1972), И.М.Мельник (с 2004), А.Ч.Хитрун (с 2012). Осн. направления деятельности — повышение эстетического и содержательного уровня произведений членов лит. объединения, совершенствование их кругозора, содействие развитию творческих способностей и самостоятельному поиску новых форм и средств выразительности; становление молодых литераторов; краеведение; проведение культурно-массовых мероприятий. В разное время в работе лит. объединения участвовали пoэты С.Судник, М.Мельник, А. и В. Бурак,

П.Макаревич, В.Бочаров, С. и И. Сливко, Л.Винник, И.Гущинский, С.Тишук, Г.Коваленко, Т.Черноус, И.Савко, М.Масло, В.Дронов, Т.Семёнова, А.Хитрун, Е.Кокорина, В. и А. Мацулевичи и др. Гостями и участниками лит. вечеров были М.Лужанин, С.Шушкевич, А.Кучер, Н.Гроднев, Н.Круговых, В.Павлов, С.Гаврусяв, К.Камейша, Н.Малявко и др. В 2010-е гг. вышли сб-ки конкурсных стихотворений «Мой город — честь моя» (к 690-летию Лиды), поэтические «Осеннний вальс» Т.Семёновой, «Осязание воли» А.Стадуба, «Круговорот жизни» В.Васько, «Человек со свечкой» В.Мацулевича, «Лев и ключи» А.Мацулевича, «Из соли, сахара и перца» И.Бороздиной, переводов «Птица свободы» П.Макаревича, прозы «Лесная рапсодия» В.Васько и др.

А. Ч.Хитрун.

Дадатак 12

Вершы лідскіх аўтараў аб літаратурным аб'яднанні "Суквецце"

Вершы Алесі Бурак аб майстрафах мастацкага слова, сябрах літаратурнага аб'яднання "Суквецце"

Чатыры Алесі

*Знакамітым і шчырым беларусам
Алесю Жалкоўскаму, Алесю Стадубу,
Алесю Хітруну - Алесія Бурак.*

На кватэры, а не ў лесе,
За столом Бурак Алесі
Засядала шмат людзей -
Кожны ў справах дабрадзея.
Паў -"Суквецця" сабралося
І Алесі падалося,
Што сярод імёнаў тых
Яе цёзкаў - больш за ўсіх.
Першы з іх - Алесь Жалкоўскі,
Чалавек разумны, свойскі,
Журналіст, тварэц, рэдактар,
Мудрых допісаў ён аўтар.
У Стадуба, у Алесія,
Што ні твор - Радзіме песня,
Беларус ён шчыры, слайны
Ў галаве выносіць планы,
Як і што трэба зрабіць,
Каб на свеце лепей жыць.
А малодшанькі Алесік,
Ён - Хітрун, штодзень калесіць
Ў Ліду на веласіпедзе,
Каб знайсці падтрымку недзе
Свайм творам, свайм планам,

А найбольш - свайму жаданню
Павучыща, памудрэць,
Каб душою не старэць,
Літаратарам каб стаць,
Ад жыцця каб не адстаць.
Тры Алесі - тры мужчыны,
А чацвёртая - жанчына
Аб усім вялі размову,
Сэнс шукалі ў кожным слове,
А найбольш аб роднай мове -
Беларускасці аснове.
Радаваўся нашай згодзе
Міхась Мельнік пры народзе.
27.08.2007 г.
(Верш са зборніка Алесі Бурак "Прастора дабрыні"
2008 г., с. 48 - 49.)

Міхасю Мельніку

Мельнік - хлопец, хоць - куды,
Ён - не тоўсты, не худы,
Ганарыцца ён вусамі,
Сярод нас - адметны самы,
Вершы ў скрыні ён збірае -
Вельмі важны статус мае:
Кіраўнік "Суквецця" ён,
Не бярэ ўжо хлопца й сон,
Перагружаны работай:
Правіць вершы... Вось турбота!
2007г. (Верш са зборніка Алесі Бурак "Прастора дабрыні" 2008 г., - с. 50.)

Удзячнасць

Мясцовыя паэты - верныя сябры,
Кранае ваша мудрая прысутнасць,
Размовы, спрэчкі аж да познє пары
І злых намераў поўная адсутнасць.
Нялёгка ваны падлічыць тварэнні,
Што на "Скрыжалях Лідчыны" сашліся:
Тут "Водгук ісціны", "Вясёлка ве ззянне",
"Прасторы дабрыні", у "Паэмах" шмат пазнання
І "Злітак" роздуму, і "Розныя дарогі"…
На "Лодачцы жыцця" плыву к дабру ў цішы,
Імкнуся ў свет з "Варонай белай" разам,
Жыву ў сугучнасці са "Струнамі душы",
"На схілах берагоў" бываю час ад часу,
"Іду і вяртаюся" ў "Восеніскі вальсок",
"Лясной рапсодыяй" адаграваю душу…
Падборкай паэтычных галасоў
У "Суквецці" нашым ганарыцца мушу.
Удзячна вам, сябры, за творчыя здабыткі,
За хваляванне і нераёнадушнасць,
За кнігі - найкаштоўны моі набытак,
У якім няма варожасці і бяздушы.
(Надрукавана ў газеце "Принеманские вести"
№ 51 (816), 18.12.2014 г.)

Уладзімір Васько

Лідскія паэты ў космасе

На невядомую планету,
у невядомы час
закінуў лёс зямных паэтаў -
ну проста на Парнас.
А там натхнення, як паветра!
Самое ў рот цячэ.
І не было на щасце, ветру,
што мог бы здзьмуць іх прэч.
І так на творчасць пацягнула
і ўздыбіла душу!
Бурак Алеся аж уздыхнула:
- Паэму напішу!
- Але на чым? - заўважыў Суднік.-
Паперы ж тут няма...
Гушчынскі рэзка слова ўсунуў:
- Мне кум дасць ці кума!
- А дзе твой кум?! - падскочыў Мельнік.-
- Яны ж вунь на Зямлі.
Дык што ты тут пра іх нам мелеш?! -
- Мялі, мялі, мялі! -
ўсё ж нехта падтрымаў паэта, -
- Табе заплатім мы за гэта. -
І стала весялей.
А на двары стаяла лета,
пах "Сонечны" алей.
- Мы пра Сямёнаў забылі...
Мо ў вас папера ёсь?
- Перавяла я ўсю на былі,
паслава ў "Маладосць".
Тут Рэлікоўская сказала:
- Не кінем таленты ў бядзе.

Я помню, некалі пісала
санеты кіем па вадзе.
Пакуль спрачаліся, шумелі
і смажылі траску,
два Мацулевічы прысели
і пішуць па пяскі:
"Мы паляцелі ў космас рана,
як на траве расла раса,
каб адараўца ад туману,
які Зямлю апаясаў"…
Тут ветрык ласкова падыхаў
і скінуў стому з рук.
Бараздзіна сказала ціха:
- Я чаю завару.
Замітусіўся шпарка Дранаў:
- Навошта гэты чай?
Я захапіў гарэлкі мора.
Ты, Іра, выбачай.
Пакуль Хітрун нарэзваў сала,
лупіў Стадуб яйко,
верш на хусцінцы напісала
паэтка І. Сліўко.
- А дзе ж Васько? - схапіўся Міша
і выцер з рук алей.
- А ён пра космас нешта піша
алоўкам па скале.
Там мы жылі, пілі і елі,
вадзілі карагод.
Там па-сяброўску і сустрэлі
касмічны Новы год.
(Надрукавана ў "Лідскай газеце" 30.12.2015 г., - с. 14.)

Алесь Мацулевіч

Мы - паэты!

Чакаем трэцяй серады -
чарговае сустрэчы.
Настане дзень той, і тады
зноў разам мы, паэты.
Збіраемся "Суквеццем" зноў
у доміку Таўляя,
бо ў Лідзе існуе даўно
традыцыя такая.
Мы на сустрэчы, бы на ўрок,
прыносім сышткі, кніжкі,
таму што творчы мы народ,
вянок паэтаў лідскіх.
Збіраемся "Суквеццем" зноў
у доміку Таўляя
паэтаў Лідчыны вянок,
прынёманскага краю.
Ціхен'ка кніжка шалясціць
ці сыштак члестамі -
і непрыкметна час ляціць
у гутарках, чытанні.
Збіраемся "Суквеццем" зноў
у доміку Таўляя.
Майстры паэзіі, са слоў
Паэмы мы ствараем.
(Надрукавана ў "Лідскай газеце" 21.12.2016 г.)

Леанід Лаўрэш

Грэка-каталіцкая парафія ў Нагародавічах

Нагародавічы - старажытная маёмасць Радзівілаў, якія, як і паўсюдна ў сваіх маёнтках, заклалі тут пратэстанцкі збор, - пісаў Антон Балабанскі ў артыкуле "Нагародзічы. Матэрыйалы да манаграфіі Лідскага павета", удакладніўшы пры гэтым, што ён карыстаўся архівамі Гародні і Вільні¹.

У XVI-XVII ст. вёска Нагародавічы - уласнасць сям'і Вельямінаў-Руцкіх². Па другой версіі, на початку XVII ст. Нагародавічы належалі Наваградскай кафедральнай царкве, і потым маёмасць перайшла да будучага мітрапаліта Язэпа Руцкога герба Воз з прыдомкам Вельямін, сына Шчаснага Вельямінавіча Руцкога, "служэбніка" Яна Кішкі, жмудскага старасты³. Вельяміны (альбо Вельямінавічы) пражывалі на Наваградчыне ўжо ў канцы XV ст. і валодалі маёнткам Рута і таму зваліся Вельямінамі - Руцкімі⁴.

З 20 па 26 ліпеня 1617 г. менавіта ў Нагародавічах адбылася 1-я генеральная капітула (кангрэгация) базыльянскіх манастыроў ВКЛ: "Былі скліканы з усіх манастыроў, а менавіта з Віленскага, Наваградскага, Менскага, Жыровіцкага, Быценскага старцы гэтых манастыроў, а з некаторых айцы ... у фальварак ягамосci (Язэпа Руцкога) з'ехаліся ... дзевятнаццатага ліпеня, у суботу"⁵.

У паседжаннях прымалі ўдзел два езуіты, "каб радзіцца, а не для прыняцця рашиэнняў"⁶. На капітуле ў Навагародавічах прысутнічала Язафат Кунцэвіч, якога Язэп Руцкі прызначыў тады памочнікам Полацкага архіепіскапа⁷.

Ва ўступнай прамове мітрапаліт Руцкі сказаў, што запланаваная ім рэформа мае на мэце славу Божую, а сродкам яе ёсць паляпшэнне духоўнага стану царквы, "стан духоўны немагчыма паправіць інаки, як толькі праз абнаўленне ордэна (базыльянскага -

Л.П.) менавіта ў грэцкім абраадзе, каб на ўсе вышэйшыя царкоўныя пасады браціся асобы з ордэна. Для абнаўлення ордэна іх патрэбна шмат, не могуць гэта быць старыя, але паправіць ордэн можна праз маладых, калі ім будзе дадзена адкуацыя, выхаванне ў ордэне як ў духу, гэтак і ў навуках"⁸.

Ордэн ўзяў на сябе адкуацыю і выхаванне насельніцтва, утрыманне ўсіх ўніяцкіх вучэльняў, капітула прыняла рашэнне аб стварэнні базыльянскай сістэмы адкуацыі, якая мела вялікі пазітыўны ўплыў на развіццё нашай Бацькаўшчыны. У дакуменце ўніяцкай царквы 1824 г. "О средствах умножения в Греко-униатском духовенстве просвещения" ёсць такі ўрывак: "Каля 1615 г. ўніяцкі мітрапаліт Іосіф Вельямін Руцкі задумáў даць іншае ўладкаванне цэлай рускай іерархii і ў ёй адкуацыі духавенства. ... Таму па радзе езуітаў і па ўзоры іх ордэна ён даручыў ордэну базыльянаў клопат аб свецкіх вучылішчах і на гэта атрымаў дазвол у папы Павла V. З снежня 1615 г. ... мітрапаліт завёў такія вучылішча, а ў 1617 г. яны ўжо былі ў Наваградку і ў Менску, як сведчыць пра гэта першы базыльянскі сход, які адбыўся ў Навагародзічах (тут памылка, насамрэч - у Нагародавічах, - Л.П.)"⁹.

Новы статут змяніў манаскае адзенне, быў уведзены чорны манскі габіт¹⁰. Было ўнармавана нават ужыванне манаҳамі піва: "Піва да стала толькі дзве кварты належыць наліваць (кварты, 0.8 л. - Л.П.), а калі болей, дык падпіўка (маладога, не моцнага піва - Л.П.) ... кожнаму брату наліваць па два разы ў кубкі ... памерам у кварту ..." ¹¹.

Галоўным ў новым базыльянскім ордэне стала цэнтралізацыя. Раней манастыры не былі з'яднаны і не мелі адзінага кіраўніцтва¹². Гісторык Жуковіч П.Н., цытуючы першага біёграфа мітрапаліта Руцкога, Ра-

¹ Kurjer Wilenski № 243 (3133), 6 wrzesnia 1934.

² Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego... Warszawa. 1895. T. 14. S. 558.

³ Aftanazy Roman. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wrocław - Krakow, 1997. T. 11. S. 459.

⁴ Лісечыкаў Дзяніс. Мітрапаліт Іосіф Вельямін-Руцкі і яго тастамант // Асока і час. Беларускі біографічны альмана. Выпуск 2. Мінск, 2010. С. 34-35.

⁵ Археографіческий сборник документов, издаваемый при управлении Виленского учебного округа. Вильна, 1900. Т. 12. С. 7-8.

⁶ Там жа. С. 8.

⁷ Нарис історіі Васіліянскага Чину Святого Йосафата. Рым, 1992. С. 117.

⁸ Археографіческий сборник документов, издаваемый при управлении Виленского учебного округа. Вильна, 1900. Т. 12. С. 9.

⁹ АВАК. Т. 16. Вильна. 1889. С. 521.

¹⁰ Стрэльбицкі І. Х. Уніатскіе церковные соборы с конца XVI века до воссоединения униатов с православной церковью. Одесса, 1891. С. 70.

¹¹ Археографіческий сборник документов издаваемый при управлении Виленского учебного округа. Вильна, 1900. Т. 12. С. 16.

¹² На Навагародзіцкай капітуле быў прыняты статут, распрацаваны Руцкім на аснове правіл св. Васіля на ўзор статутаў рымска-каталіцкіх манастирsk ордэнаў і ўтворана Віленская (Літоўская) кангрэгация Св. Тройцы, якая аб'яднала манаҳаў пяці падначаленых Руцкаму манастыроў. Галоўныя рысы абноўленага ордэна бызыльянаў можна звесці да некалькіх пунктаў:

файла Корсака паведамляў: "Руцкі прыбыло да думкі пра неабходнасць больш трывалай пастаноўкі ўсёй справы ўладкавання жыцця манахаў, каб пасля яго смерці справы не прытынліся. З гэтай мэтай ён склаў статут Базыліянскага ордэна і на Нагародавіцкай кангрэгацыі палахы ў заснаванне самога ордэна"¹³. І далей: "Як вядома, толькі да часу першай (Нагародавіцкай) базыліянскай кангрэгацыі 1617 г. Руцкі напісаў ... перши том правілаў манаскага жыцця"¹⁴.

Цалкам матэрыялы Першай Нагародавіцкай кангрэгацыі надрукаваны ў Т. 12 "Археографіческага сборніка документаў, издаваемых при управлении Віленскага учебнага округа"¹⁵. Тэксты гэтага тома, былі знойдзены ў Жыровіцкім манастыры стацкім дарадцам О. В. Шчарбіцкім¹⁶.

У 1635 г. Нагародавічы купіў Ян Булгак "з жонкай сваёй" Ганнай Ярашанкай. Мітрапаліт Руцкі прадаў Нагародавічы з дваром, "цяглымі і чыншавымі" сялянамі, ставам, "азёрамі і сажалкамі" і з "царквой у тым фальварку". Акт куплі-продажу ўнесены ў троубанальскую книгу ў 1652 г.¹⁷

У купчай ад 26 кастрычніка 1635 г., якая была складзена пры продажы мітрапалітам Руцкім фальварка Нагародавічы Яну Булгаку, напісана: "в держанье ... подали есьмо фольваркъ наши, ... зъ церковью въ томъ фольварку, до которое церкви и грунту придано волокъ пулторы, то есть: подъ свещенником волока одна, а под подданымъ его поль волоки, которая то церковь вечными часы заставати маеть..."¹⁸.

У 1661 г. Булгак прадаў нядаўна набытыя Нагародавічы Ераміі Крывіцкаму (герба Любіч), дзедзічу Крыўцаў Пінскага павета. У 1692 г. Юры Крывіцкі

1) Адноўленыя манастыры паміж сабой будуць аў'яднаныя і будуць тварыць адно манаскае цела; 2) На чале ордэна стаць мітрапаліт, ён клапаціца пра яго рост; 3) Мітрапаліт будзе найвышэйшым настаяцелем ордэна, але кіраваць ім будзе працярхімандрит, капітула (манаскі збор) выбірае яго на ўсё жыццё (да яго смерці) са звычайных манахаў, ён не можа быць біскупам; 4) Пратаархімандриту будуць дапамагаць кіраваць чатыры кансультары (дараць), выбраныя да смерці генеральнай капітулай. Калі адзін з іх памрэ (ці стане біскупам), працярхімандрит і трэй кансультары выберуть чацвёртага, які будзе выконваць гэты абавязак да новай генеральнай капітулы; 5) Манастырамі кіроюць ігумены, якіх працярхімандрит, па парадзе сваіх кансультараў, прызначае на чатыры гады; 6) Генеральную капітулу без мітрапаліта склікае сам працярхімандрит, кожныя чатыры гады, ці, калі будзе неабходнасць, часцей. Калі працярхімандрит памрэ, генеральным вікарём (гэта значыць настаяцелем ордэна) будзе яго спавядальнік. У гэтым выпадку мітрапаліт павінен неадкладна склікаць генеральную капітулу для выбару новага працярхімандрыта; 7) Ордэн і іерархія павінны быць неразрывна аў'яднаныя. Мітрапаліту Руцкому даручана атрымаць у караля прывілей, каб мітрапалітам быў толькі базыльянін. - Гл: Нарис історіі Васіліянскага Чину Святога Йосафата. Рым, 1992. С. 118-119.

¹³ Жукович П. Н. Жизнеописание митр. Иосифа Вельямина Рутского, составленное митр. Рафаилом Корсаком, и сочинение Рутского об улучшении внутреннего строя униатской церкви / П. Н. Жукович // Христианское чтение. 1909. № 8-9. С. 1099.

¹⁴ Жукович П. Н. Жизнеописание митр. Иосифа Вельямина Рутского, составленное митр. Рафаилом Корсаком, и сочинение Рутского об улучшении внутреннего строя униатской церкви / П. Н. Жукович // Христианское чтение. 1909. № 8-9. С. 1102.

¹⁵ Археографіческій сборнік документов издаваемых при управлении Віленскага учебнага округа. Вильна, 1900. Т. 12. С. 7-17.

¹⁶ Там жа. С. IX.

¹⁷ Aftanazy Roman. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wrocław - Krakow, 1997. T. 11. S. 459.

¹⁸ АВАК. Т. 11. Вильна. 1880. С. 114.

¹⁹ Aftanazy Roman. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wrocław - Krakow, 1997. T. 11. S. 460.

²⁰ ДГАЛ. Ф. 634. Воп. 1. Спр. 53. А. 126 - 126 адв.

²¹ Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego... Warszawa. 1895. Т. 14. S. 558.

²² НГАБ. Ф.136. Воп. 1. Спр. 41244. Візіты цэркваў Лідскага дэканата. 1792 г. А. 1.

²³ ДГАЛ. Ф. 634. Воп. 1. Спр. 53. Візіты цэркваў Лідскага і Слонімскага дэканата. 1784 г. А. 124 адв.

²⁴ НГАБ. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41244. А. 1.

²⁵ ДГАЛ. Ф.634. Воп. 1. Спр. 53. А. 80.

трэць маёmacці перапісаў сваёй сястры Тэадоры Сідаровіч, уладальніцы Парэчча ў Слонімскім павеце і потым судзіўся за перададзеную маёmacць з Сідаровічамі.

У XVIII ст. Нагародавічы належалі Тызенгаўзам, у 1782 г. маёmacць прададзена генералу Ігнату Мараўскаму (1744-1790). Пасля яго смерці праз суд маёmacць была падзелена на часткі, большую з якіх купіла беліцкая старасціна Ленская. У першай палове XIX ст. яна прадала Нагародавічы з некалькімі фальваркамі Ігнату Дмахоўскаму¹⁹.

У 1759 г. адбылося вылучэнне Нагародавіцкай парафіі з вялікай Зблінскай²⁰, да гэтага часу асобнай парафіі ў Нагародавічах не было і, відочна, царква была філіяльнай.

Першая драўляная царква ў Нагародавічах пабудавана мітрапалітам Руцкім, абы чым сведчылі дакументы, якія знаходзіліся ў царкве яшчэ пры канцы XIX ст. У сучасных крыніцах напісана, што царква пабудавана ў 2-й палове XIX ст., але "Слоўнік геаграфічны..." паведамляе, што да перабудовы 1894 г. яна захоўвала свой першапачатковы выгляд²¹.

Візітацыя 1792 г. сцвярджае, што: "Царква пад тытулам Св. Мікалая ў павеце Слонімскім, Лідскім дэканате, фундацыі Яснавялебнага пана Вельяміна Руцкога Мітрапаліта"²². Царква мела тытул Св. Мікалая. У 1784 г. калятары царквы - пісар ВКЛ Мураўскі і крайчы Слонімскага павета Тызенгаўз²³, у 1792 г. пісар ВКЛ Мураўскі²⁴.

У 1784 г. візітатар Васіль-Нупрэй Марцінёўскі, цырынскі дэкан, напісаў: "Драўляная, крытая гонтай, з дзвярем вежамі, патрабуе рамонту"²⁵. У 1792 г. царква "драўляная, дах і вежы - руіны, перад усім патрэ-

быны вялікі рамонт, могілкі з крыжамі жалезнымі 25 лакцей, агароджсаныя і з брамай ... Уваход у царкву праз бабінец, дзверы на падвойных жалезных завесах з зашчапкай, з ланцугом і праляемі. Другія дзверы на падвойных жалезных завесах з зашчапкай і ланцугом, жалезнымі праляемі і з навесным замком. У царкве хор, агароджаны баласінамі, столь ... з дошкі, адзіночных лавак - дзве, амбон і канфесіянал сталярнай работы, пафарбованыя, парэнчы з пафарбованымі дзверцамі на жалезных завесах з зашчапкамі, двое бакавых дзвярэй, адны з іх з навесным замком"²⁶.

У царкве быў вялікі і чатыры бакавыя алтары. Вялікі алтар з абразом Св. Мікалая і абразом Унебаўзяцца Найсвяцейшай Панны Марыі з срэбнымі вотамі, абразок Чанстахоўскай Найсвяцейшай Панны Марыі. Прастол драўляны, на ім даразахавальніца сталярнай работы, у якой, у даразахавальніцы захоўваліся Святыя дары²⁷. Як вядома, прастолы ў царкве апраналіся ў тры, ці па меншай меры ў два абрусы паміж якімі захоўваўся антымінс; на версе абрусаў заўсёды знаходзіцца кампарал (ілітон)²⁸. Гэтыя абрусы мышы сам святар. Старыя, якія не мела сэнсу мышы, спальваліся. Прастол заўсёды пакрываўся пасля службы покрывам, і святар павінен быў клапаціца пра яго чысціню і ахайнасць.

У 1792 г. царква была ў дрэнным стане: "Царква з купалам на даху падобна на руіну і таму абавязваем ... звярнуцца да яснавальможных калятараў каб зрабіць рамонт, а калі яны адмовяцца, руліва звярнуцца да пабожных парафіян, каб праз складкі атрымаць гроши на дах і рэстаўрацию гэтай святыні, бо калі праз год і 6 тыдняў пасля падпісання гэтага дакумента не будзе перакрыта і адраставана, тады выракам мясцовага дэканана павінна быць зачынена"²⁹.

Таксама візітатар 1792 г. Андрыян Бутрымовіч, суфраган полацкі, даводзіць, што "прастол, дзе захоўваюцца Святыя дары, павінен быць прыстойным і ахайнім, таму лепей яго схаваць чым трymаць" і прапануе мець срэбную дараносіцу Святых Дароў для хворых³⁰. Да хворага, святар павінен быў адпраўляцца, ўзяўшы з сабою Святыя Дары ў адмысловы срэбным ці свінцовым сасудзе. Таму у царкве на прастоле павін-

на знаходзіцца даразахавальніца, у якой захоўваецца лыжачка, перад імі павінна гарэць свечка, прынамсі па нядзельных і святочных днях падчас літургіі³¹.

Каля царквы, як належыць, меліся могілкі "часткова агароджсаныя, брама-дзверы на завесах. Звон вісіць у вежы, важыць 2 камяні, другі таксама падвесаны, важыць 10 фунтаў. Трэці ў купале (царквы), важыць 12 фунтаў"³².

Мелася "капліца, на зямлі ягамосцяў паноў Мураўскіх, пісараў ВКЛ, у вёсцы Зачэпічы. Драўляная, старая, з начыння мала што мае, ... неагароджаная, афіляваная да Ногародавіцкай царквы, ніякіх фундушиоў не мае, не мае рухомых рэчаў, якія б былі пералічаны ў генеральнай візіце ..." ³³. У 1792 г. Зачэпічы належалі Развадоўскім, "капліца адрамантаваная, саломай крытая, ніякай фундушиоў і начыння не мае, у патрэбах з Нагародавіч фінансуецца"³⁴.

Сярод іншых пабудоў каля плябані ў 1784 г. узгадваецца пякарня³⁵, у 1792 г. яе ўжо німа. Па класіфікацыі Д. В. Лісейчыкава плябанъ хутчэй можна аднесці да бедных, чым заможных. З пабудоў, якія неабходна мець, каб лічыцца заможнай, яна мае толькі варыўню.

Першым вядомым нам нагародавіцкім святаром быў Тэадор Няўлазка (?), ён узгадваецца ў 1696 г.³⁶ Кунцэвіч Васіль быў высвечаны пінска-тураўскім епіскапам Г. Дашковічам-Гарбацкім у Пінску 18.11.1776 г., з 12.03.1784 г. па 16.01.1792 г. адміністратар царквы³⁷. Канцэвіч Марк (1746 - ?) паходзіў з сям'і святара, высвечаны ў 1767 г. (?), у 1800 г. ужо былы адміністратар царквы ў Нагародавічах³⁸. Хазановіч Палікарп, высвечаны луцкім епіскапам С. Лявінскім у Варшаве 04.08.1785 г., з 08.09.1786 па 24.01.1792 гг., адміністратар царквы ў Радзівонішках, з 1795 г. адміністратар царквы ў вёсцы Нагародавічы, "звычаяй незаганых, навук сярэдніх"³⁹. У 1832 г. святар Нагародавіцкай царквы Сцепурынскі (Сцяпур) Юры⁴⁰, а ў дакуменце ад 25.02.1837 г. Сцепурынскі (Сцяпур) Ігнат (1810 - ?)⁴¹.

Літоўскія епархіяльныя ведамасці за 1886 г. пісалі: "... 85 чалавек падпісалася пад падзякай святару Яну Паўловічу, якога пераводзяць у Слонім-

²⁷ НГАБ. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41244. А. 1.

²⁸ Там жа. А. 1.

²⁹ Абрусы на прастоле сімвалізуюць вірапатку Хрыста. Верхні абрус у форме белай хусткі мае грэцкую назыву "ілітон" (у традыцыях Заходній царквы когрол) і сімвалізуе тканіну, якой была аблітата галава Хрыста ў момант, калі яго клаці ў труну.

³⁰ НГАБ. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41244. А. 2 адв.

³¹ Там жа

³² Хрущевіч Г. Історія Замойскага собора (1720 года). Вільна. 1880. С. 223-225.

³³ ДГАЛ. Ф.634. Воп. 1. Спр. 53. А. 82.

³⁴ Там жа. А. 128 адв.

³⁵ НГАБ. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41244. А. 2 адв.

³⁶ ДГАЛ. Ф.634. Воп. 1. Спр. 53. А. 82.

³⁷ Лісейчыкаў Дзяніс. Святар у беларускім соцыуме: прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596-1839 гг. Мінск, 2015. С. 402.

³⁸ Там жа. С. 327.

³⁹ Там жа. С. 282.

⁴⁰ Там жа. С. 498.

⁴¹ Там жа. С. 498.

скую царкву ... наша старая царква ў в. Нагародавічы, клапатлівасцю а. Паўловіча прыведзена ў належную спраўнасць. Былая Зачэпінская прыпісная царква з руінаў прыведзена ў спраўнасць ..." ⁴².

У канцы XIX ст. у царкве служылі 1 святар і 2 псаломшыкі. Царква мела 60 дзесяцін зямлі (з іх: 2 д. сядзібнай, 33 д. пад раллю, 13 д. сенажаці, 10 д. зараслі). Прафію складалі 290 двароў, вернікаў: мужчын - 1160, жанчын - 1135 чалавек⁴³.

Пасля перабудоў і рамонтаў Нагародавіцкая сучасная "трохзрубная царква складаеца з прамавугольных у плане прытвора, малітоўнай залы і пяціграннай апсіды з бакавой рызніцай.

Архітэктурная выразнасць храма дасягаеца сродкамі аб'ёмнай кампазіцыі, яе прасторавым і ярусным нарастаннем да вертыкальнай дамінанты - ад нізкага прытвора да высокага цэнтральнага зруба і, нарэшце, да паліганальнай апсіды і нізкай рызніцы" - напісаў Кулагін А.М.⁴⁴

Неабходна сказаць і пра яшчэ адну сакральную пабудову ў Нагародавічах, пра якую піша "Слоўнік геаграфічны..." - старжытны касцёл у стылі італьянскага барока пабудаваны ў XVI ст. Першапачаткова гэта быў кальвінскі збор (бацька мітрапаліта Іосіфа Руцкога - Фелікс Руцкі быў кальвіністам, і будучы мітрапаліт ў маладосці менавіта з кальвінізму перайшоў у ўнію). З часам касцёл быў закінуты і ператвораны ў склад, а частковая ў жылыя памяшканні і атрымаў назыву "скарбец". Згодна з "Слоўнікам геаграфічным...", у варшаўскім часопісе "Каласы" за 1871 ці 1872 гг. друкаваліся малюнкі з выявамі "скарбца"⁴⁵. Можна меркаваць, што малюнкі ўладальніка маёнтка, мастака Вікенція Дмахоўскага, друкаваліся ў артыкуле Е. Хлапіцкага "Малюнкі з тэкі падарожнай" у 1869 г.⁴⁶

На цікавым малюнку 1843 г. ўладальніка маёнтка мастака Вінцэнта Дмахоўскага злева, сярод дрэў бачны купал-банька⁴⁷ з крыжам царквы, у цэнтры пабудовы фальварка, а справа - барочны "скарбец".



Вінцэнт Дмахоўскі. Нагародавічы.



316.
Nahore-
domice.
Lamu-
-skarbetsky,
pred 1939 r.

Скарбец да 1939 г.

У 1934 г. былая барочная пабудова, так званы "скарбец" выконвала функцыі лямуса, а гаспадар, Станіслаў Дмахоўскі, памятаў, што гэта былы кальвінскі збор⁴⁸. Дакладна вядома, што да 1939 г. "скарбец" яшчэ існаваў, бо гісторык і краязнавец Антон Грымайла-Прыбытка ў 1936 г. пісаў пра: "жылы пансki дом з лістоўніцы, пабудаваны Тызенгаўзам ў сярэдзіне XVIII ст. і добра захаваны "скарбец" - былы кальвінскі збор і касцёл з паловы XVI ст., верагодна пабудаваны Руцкім... У 1569 г. перад Люблінскай уніяй тут быў праведзены з'езд дысідэнцікіх біскупаў"⁴⁹.

⁴² Литовские епархиальные ведомости № 44. 1886. С. 451.

⁴³ Извеков Н. Статистическое описание православных приходов Литовской епархии. Вильна, 1893. С. 92.


⁴⁴ Кулагін А.М. З архітэктурнай спадчыны / Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Дзятлаўскага р-на. Мінск, 1997. С. 362-364.

⁴⁵ Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego... Warszawa. 1895. T. 14. S. 558.

⁴⁶ Chłopicki E. Kartki z teki podroznej // Klosy. 1869. № 9.

⁴⁷ Назва паходзіць ад лацінскага слова *banum* (так зваўся пуката-ўвагнуты посуд, якім карысталіся для абмывання ў тэрмах і купальнях, пазней - у баптыстэрыях пры абраадзе хрышчэння).

⁴⁸ Kurier Wilenski № 243 (3133), 6 wrzesnia 1934.



Нагародавіцкая царква. Сучасны выгляд.

Архітэктурны стыль указвае, што "скарбец", верагодна, не быў кальвінскім зборам, прыкладам архітэктуры пратэстанскага збору нам можа служыць капліца ў Гайцюнішках. Магчыма, капліца ў Нагародавічах пабудавана тады, калі гэта маёмасць належала Наваградскай царкве і мітрапаліту Язэпу Руцкому, ці нават пазней, пры Тызенгаўзах⁵⁰.

Газета "Слова" ў 1935 г. паведаміла, што праваслаўны люд Лідчыны паважае памяць маршала Пілсудскага: "Падчас праваслаўных адпуштаў у вёсках Нагародавічы і Збліны (так званыя Пакровы), на якія сабраўся каля 2 000 чалавек, пасля заканчэння набажэнства, праваслаўны люд разам з святарамі праишоў працэсіяй на могілкі да крыжса, пастаўленага ў памяць маршала, дзе на каленях адпраўлена ўрачыстае набажэнства за спакой душы маршала Пілсудскага"⁵¹.

Преса стала друкавала тэксты падобнага кшталту, з Нагародавічай: "Памерла ў нас адна бедная, бедная кабета, якая жыла амаль выключна з жабрацтва. Дачка яе, Волька, ня маючи нічога за душой, хацела пахаваць сваю матку з удзелам мясцовага сьвятынніка А. Сярпова. Пайшла яго маліць, кажучы, што заплаціць яна ня можа, бо не мае за што купіць нават кавалка хлеба. Бацюшка сказаў, што ў такім выпадку ён можа ўзяць кусок палатна. А дзяўчына і гэтага не мела. Тады бацюшка і дзіякан сказаў, што

няма чаго прасіць, бо задарма не паедзем, а матушка сказала, што можна і так закопваць - не вылезе"⁵².

Акт генеральнай візітацыі Нагародавіцкай царквы⁵³

A. 1.

Вёска Нагародавічы.

Царква пад тытулам Св. Мікалая ў Слонімскім павеце, Лідскім дэканате, фундацыі Яснавялебнага пана Вельяміна Руцкога, мітрапаліта, зараз у каліцыі Яснавільможных паноў Мураўскіх. Драўляная, дах і вежы - руіны, перад усім патрэбны вялікі рамонт, могілкі з крыжкамі жалезнымі 25 локцяў, агароджаны і з брамай ... Уваход у царкву праз бабінец, дзвёры на падвойных жалезных завесах з зашчапкай, з ланцугом і прабоямі. Другія дзвёры на падвойных жалезных завесах з зашчапкай і ланцугом, жалезнымі прабоямі і з навясным замком. У царкве хор агароджаны баля-сінамі, столь і падлога з дошкі, адзіночных лавак дзве, амbon і канфесіянал сталярнай работы, пафарбаваныя, пара пафарбаваных дзвярэй на жалезных завесах з зашчапкамі, двое бакавых дзвярэй, адны з іх з навясным замком.

Вялікі алтар сталярнай работы, пафарбаваны, з абразом Св. Мікалая, ... з засовай, абразам Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі: на ім промень ... срэбны, вотаў срэбных - 3, таблічак срэбных - 6, малых - 3, сядэчка - 1, крыжык срэбны, шаты з тканіны, абразок Чанстахоўскай Найсвяцейшай Панны Марыі, рэліквіярыя⁵⁴ за шклом - пара 1, фіранак з кітайкі блакітных - пара 1, а іншая (пара) жоўтая старая. Прастол драўляны, на ім дараносіца сталярнай работы, ... пафарбаваныя, дзе захоўваюцца Святыя Дары ў срэбнай дараражавальніцы, усярэдзіне пазалочанай, з каронай уверсе і пазалочаным крыжкам. Вялікае ўкрыжаванне пафарбаванае, драўлянае з пасійкай. Падсвечнікаў алтарных з волава - пар 3, настольных старых - 1 пара. Ручнікоў - 2. Абрус. Антымін⁵⁵ яснавялебнага мітрапаліта Фларыяна Грабніцкага⁵⁶, покрыўка драўляная, сталярнай работы заслона алтара пафарбаваная. Падушка пад Службоўнік камвольная (з чэсанай воўны, рэд.), дзве драўляные прыступкі.

⁴⁹ Antoni Grzymala-Przybytko. Krótki przewodnik turystyczny po powiatach Lidzkim i Szczyrckim. Lida. 1936. S. 30.

⁵⁰ Aftanazy Roman. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wrocław - Krakow, 1997. T. 11. S. 460.

⁵¹ Slowo № 287 (4136) 19 падзірніка 1935.

⁵² Беларуская Газета № 6, 26 жніўня 1933.

⁵³ Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41244. Візіты цэркви ў Лідскага дэканата. 1792 г. А. 1-2 адв.

⁵⁴ Рэліквіяр - ёмістасць для захавання рэліквій.

⁵⁵ Antimins - Антымін (грэч. Anti - замест і лат. Mensa - Прастол). Ва ўсходнім абраадзе плат з ушытай у яго часціцай мошчаў якога-небудзь святога і надпісам біскупа. Неабходная прыналежасць для здзяйснення поўнай Літургіі. Асвячаецца па адмысловым чыні толькі біскупам. Чатырохвугольны, з ільянай або шаўковай матэрый плат, на якім паказваецца палаажэнне Хрыста ў магілу; па кутах змяшчаюцца выявы чатырох евангелістаў, а на верхнім баку ўшываюцца часціцы мошчаў.

⁵⁶ Фларыян Грабніцкі (1664? - 18 ліпеня 1762) - Скончыў Львоўскі папскі калегіум (паводле іншых звестак - Віленскую акадэмію), доктар тэалогіі. Член ордэна базыльянаў (1709), епіскап віцебскі (1716-19), архіепіскап полацкі (1719-62), мітрапаліт кіеўскі (1748-62). Удзельнік Замойскага сабору грэка-каталіцкай царквы (1720). Ахвяраваў сродкі на адбудову Полацкага Сафійскага сабора.

Бакавы алтар сталярнай работы, пафарбаваны, з аброзом Св. Юзафа на маляваным палатне. Прастол драўляны, на ім драўлянае ўкрыжаванне з корпусам, алавяных падсвечнікаў - 2 пары. Ручнік - 1. ... абрус. Антымінс яснавялебнага мітрапаліта Грабніцкага. Заслона алтара драўляная, пафарбаваная.

Другі бакавы алтар сталярнай работы, пафарбаваны, з аброзом Звястовання Найсв. Панны Марыі. Прастол драўляны, на ім драўляная заслона алтара з корпусам. Драўляных падсвечнікаў - 2 пары. Ручнік - 1. ... абрус. Заслона алтара драўляная, пафарбаваная. Драўляны прыступак.

Трэці бакавы алтар сталярнай работы, пафарбаваны

A. 1 адв.

з аброзом Св. Тадэвуша, намаляваным на тканіне. Прастол драўляны, на ім драўляных падсвечнікаў - пара 1. Ручнік тканы - 1, абрус. Заслона алтара драўляная, пафарбаваная, 4 прыступкі.

Чацвёрты бакавы алтар сталярнай работы з аброзом Св. Антонія, намаляваны на тканіне, на ім срэбная таблічка і срэбны сыгнет з чэшскім шклом - 1. На Прастоле драўлянае ўкрыжаванне з корпусам, падсвечнікі драўляных - пара 1. Ручнік тканы - 1, абрус. Заслона алтара драўляная, пафарбаваная, 1 прыступак.

Срэбнае царкоўнае начынне. Паціраў срэбных з дыскасам, унутры пазалочаных - трыв. Даразахавальніца - 1. Лыжачка срэбная - 1.

Інише начынне. Алавянная трайная мерніца, алавяных ампулак ... пара 1. Кадзільніца вялікая старая, алавянная Даразахавальніца для хворых, лыжачка ... - 1. Званоў алтарных - 8. Званоў у вежы - 2. У купале сігнатурка - 1. Кацялок вялікі для свяценай вады - 1. Трымальнік паходні ... жалезны - 1. Крыж працэсіяльны, пафарбаваны, з корпусам, харугвы гарусавыя з рознымі аброзамі, старыя - 4. Пераносны малы алтар прастой работы з аброзом Найсв. Панны Марыі па палатне з фіранкамі жоўтай кітайкі.

Літургічнае ўбранне. Рыза напалову залатога шыцця, кармазінавыя з галуном белым бантаеравым, з усім неабходным. 2-гая цяжкага шоўку, жоўтая з сінім, з усім неабходным. 3-цяя камлотавая, зялённая з ... 4-тая жалобная, з кітайкі, старая, патрабуе рамонту. Бурс дзве.

Бялізна. Альбы⁵⁷ - дзве, швабскія з карункамі і гумераламі, старыя Альба ... з гумералам, комжычак - 3. Кампаралаў - 6. Пурыфікатараў - 8. Паскаў камвольных - 3.

Кнігі. Службоўнік ін-фоліо супрасльскі, другі службоўнік малы, стары трэбнік пашарпаны стары, другі новы супрасльскага друку, набыты мясцовыем

парам. Евангелічка польская, евангелле з навукамі кс. Каржанецкага, навукі кс. Нароцкага, восьмігласнік⁵⁸ супрасльскага друку. Тэалогія маральная кс. Карынчэўскага, метрыкі хрышчэнняў, шлюбаў і пахаванняў у трох кнігах. Інвентар пафіян, адна кніга.

Землі плябаній. Плябанія мела зямлю ў даўнія пацэсіі 3 валокі. Як бачна з ранейшых генеральных візітаў ... была заменена дваром па волі калятара, яснавяльможнага пана Мураўскага генер.-лейтэнанта войска Літоўскага, бо былое наданне грунтавалася на невядомых дакументах, як быццам толькі на вуснай дамове з Яснавялебным панам Мітрапалітам. Па мержаванні мясцовых улад, без агульной дамовы. ... замененая зямля плябаніі запісана ў інвентар двара і ў карту, выкананую эканомам нагародавіцкім Юзафам Плаўскім і такім чынам:

... пляц адным бокам ляжыць ад Апанаса Карловіча, гэта значыць ад шнуроў сядзібных вёскі Нагародавічы. 2-тім бокам - ад сцяны (мяжы, рэд.) зямлі двара, адным канцом да мяжы Зачэпіцкай там жа і Гезгалаўскай, другім да сцяны за ракой Дзятлаўкай,

A. 2.

якая аддзяляе зямлі двара ад Сельскіх (вёскі Сялец ?), 12 моргаў і 220 прutoў у той жа змене ад дарогі за вёскай. Паласа 2-я ляжыць адным бокам ад участка Сельскага, другім бокам - да вёскі Нагародавічы, другім - да мяжы Зачэпічай, трэцім - да ракі Дзятлаўкі, памер - 22 моргі і 75 прutoў, тут жа маецца неўжываная зямля памерам 3 моргі. У другім кавалку не выкарыстанай ляжыць палова, адным бокам да сцяны, якая аддзяляе першы палетак ад другога і да царкоўнай зямлі. Другім, ад сялянскіх шнуроў - далейшае апісанне царкоўнай зямлі - шнуроў сялянскіх, адным канцом да мяжы Зачэпічай, другім да лесу, які завецца Яліна, ці ад дарогі на Зачэпічы і Лешыцы, мае моргаў 14

[...]

Усёй зямлі з сенажаццю і неўжыванай - 3 валокі, 13 моргаў і 64 пруты.

Плябані на той жа замененай зямлі, ад двара і ад царквы ў бок вёскі, уезд з вуліцы, будынак пабудаваны за кошт скарбу з круглага дрэва. У плябані маецца: светлая хата з каморай, абабітай дошкай. Вокнаў белага шкла - 4, вокнаў малых - 1, печ кафляная, белая з комінам, які выходзіць вонкі. Столъ і падлога з дошкі, трое дзвярэй на жалезных завесах і з клямкамі. Сені з дрэва, пасля іх хата плябані ... саломай пакрытая, за ёй - варыўня, якая мае 2 сцяны, каля яе шопка, купленая сучасным парам за 24 зл. у Апанаса Капковіча, суседа. У тым жа шэрагу - трыв гаспадарчыя хлявы, каля якіх хлеў ... куплены за 15 зл. у Дамініка Капковіча, суседа. Гэтыя ўсе хлявы крытыя саломай. Насу-

⁵⁷ Альба (лат. alba - "белая") - доўгое белае літургічнае адзенне клірыкаў, падперазанае вяроўкай. Нашэнне альбы абавязкова для клірыка, які здзяйсняе літургію. Вырабляецца з тонкай ільнянай, баваўнянай ці ваўнянай тканіны. Паходзіць ад старожытнарымскай доўгай кашулі, якую насліл пад тунікай. Яе аналагамі ва ўсходній царкве з'яўляюцца стыхар і, у святароў, подрызнік.

⁵⁸ Актоіх.

праць, цераз дарогу, добрае гумно з падвойнай брамай, каля яго адна адрына з дзвюмія брамамі і свіран з дзвярмі на бегунках з засаўкай і жалезнай зашчапкай, з прабоямі, пакрытая саломай. Усе гэтыя пабудовы часткова за кошт скарбу, часткова за кошт сучаснага святара пабудаваны.

Документы. Фундушу няма, і ніякага няма ... дзе бы знаходзілася, акрамя візітаў, як напрыклад, візіта вялебнага святара Бялькевіча, сурагата гарадзенскага ад 1763 года, другая візіта вялебнага святара Пятровіча, дэканы Лідскага ад 1768 г., візіта вялебнага святара Скарымскага ад 1754 г., дэкрэт ад 1759 г. з ... суда мітрапаліта аб адасабленні парафіі ад Зблінскай царквы, візіта вялебнага святара Ануфрыя Марцінеўскага, дэкана

A. 2 адв.

Цырынскага, плябана Любчанска ад 1784 г., 31 мая. Увага. Фундавана на вечны час 6 коп жыта вялебным святаром Пятровічам.

Капліца ў Зачэпіцах, вёсцы яснавялебных паноў Развадоўскіх, зараз знаходзіца і да нагародавіцкай парафіяльной царквы належыць, ... адрамантаваная, саломай крытая, ніякіх фундушоў і начыння не мае, у патрэбах з Нагародавіч фінансуеца.

Пры гэтай царкве адміністратар, вялебны святар Васіль Кунцэвіч, высвечаны яснавялебным панам Гедэнам Гарбацкім, біскупам Пінскім і Тураўскім у 1776 г., дня 18 лістапада ў Пінску. Пераведзены на месца з дыяцэзіі Пінскай ... у 1784 г. ...

Так як замена зямлі і сенажаці і перанясенне новапабудаванай плябані адбылося без выраку ўладаў, дык ... двор можа праз сілу гвалтоўна запатрабаваць зямлю, таму трэба ім усё растлумачыць пра сваю зямлю і сенажаць, якія былі некалі замененыя, і пра плябань, і прасіць яснавялельможных калятараў падпісаць дакумент, які забяспечыць і ўзаконіць такую замену ... будзе лепей ... калі можна будзе мець карту, на якой будзе абазначана зямля і сенажаць плябані.

Царква з купалам на даху падобна на руіну і таму абавязваем ... звярнуцца да яснавялельможных калятараў, каб зрабіць рамонт, а калі яны адмовяцца рупліва звярнуцца да пабожных парафіян, каб праз складкі атрымаць гроши на дах і рэстаўрацыю гэтай святыні, бо калі праз год і 6 тыдняў пасля падпісання гэтага дакумента пакрыта і адрастоўравана не будзе, выракам мясцовага дэканана павінна быць зачынена.

Калі стане вядома ..., што зямля нададзеная для шпіталя забраная дваром і Р.К.С.В. палкоўнікам Слонімскім рэзвізованая, тады ... прасіць іх як пабожных людзей, а калі трэба, так і нават праз закон доводзіць. Прастол дзе захоўваюцца Святыя дары павінен быць прыстойным і ахайнym, таму лепей яго схаваць чым трывалы. Дараносіцу для Святых Дароў для хворых трэба мець з срэбра, прасіць аб гэтым вялебнага святара дэкана

Пункты альбо Епіскапскія Распараджэнні і

(кнігу) "Прыпадкі" ... каб меў перад вачыма і пільна і часта іх чытаў: сабе і сваім парафіянам ладзіць канферэнцыі ці экзамены штомесяц і штоквартал, ніколі не прапускаць, каб рэгулярна праводзіць набажэнства, трymаў пільнасць і дбайнасць у парафії, меў чуласць да душ і жыцця табе даручаных, ... прамовы рабіць. Быць узорным і цвярозым як належыць духоўнаму стану, пільна гэтым дэкрэтам рэфармацыйным замацоўваем і даём распараджэнне.

Парафіяне Нагародавіцкай грэка-каталіцкай цэрквы ў 1829 г.⁵⁹

Дзедзічна вёска Нагародавічы яснавялельможны пані Дмахоўскай

1. Антон Вайчык, 39 г.; жонка Антона Анна, 26 г.; Разалія Вайчык, 34 г.; дачка Разаліі Кацярына, 16 г.; дачка Антона Фурэлата, 9 г.; дачка Антона Канстанцыя, 3 г.; дачка Разаліі Аўдоцця, 1 г.

2. Аляксандр Вайчык, 36 г.; пляменнік Аляксандра, Адам, 7 г.; Агата Вайчык, 36 г.; дачка Агаты Вікторыя, 18 г.; дачка Агаты Канстанцыя, 8 г.; жонка Аляксандра Фрузына, 29 г.; дачка Аляксандра Людвіса, 7 г.; дачка Агаты Анна, 2 г.

3. Міхал Сямашка, 69 г.; сын Міхала Міхал, 20 г.; сын Міхала Дамінік, 44 г.; сын Дамініка Ян, 22 г.; сын Дамініка Раман, 9 г.; сын Дамініка Сільвестр, 3 г.; жонка Міхала Пракседа, 49 г.; дачка Дамініка Анна, 30 г.

4. Даніла Шыкуць, 39 г.; брат Данілы Эльяш, 15 г.; брат Данілы Міхал, 12 г.; брат Данілы Францішак, 9 г.; сястра Эльяша Хвядора, 16 г.; сястра Эльяша Магдалена, 4 г.; жонка Данілы Аўдоцця, 37 г.; дачка Данілы Мар'яна, 10 г.

5. Ян Піліповіч, 43 г.; брат Яна Антон, 29 г.; жонка Яна Францішка, 34 г.; дачка Яна Леанора, 5 г.; жонка Антона Агата, 25 г.; дачка Антона Язафата, 1 г.

6. Максім Амелянчык, 79 г.; сын Максіма Максім, 25 г.; сын Максіма Юзаф, 5 г.; зяць Максіма Адам Вайчык, 49 г.; сын Адама Мікалай, 49 г.; сын Адама Сымон, 12 г.; сын Адама Ежы, 5 г.; сын Адама Казімір, 8 г.; сын Адама Міхал, 3 г.; сын Максіма Паўлюк, 1 г.; жонка Адама Фруксына, 22 г.; жонка Максіма Разалія, 36 г.

7. Ерамей Амелянчык, 69 г.; сын Ерамея Конрад, 23 г.; сын Ерамея Герась, 18 г.; сын Ерамея Мікалай, 6 г.; сын Ерамея Даніла, 28 г.; сын Данілы Адам, 4 г.; жонка Ерамея Анна, 49 г.; жонка Данілы Агата, 27 г.; дачка Данілы Настасся, 4 г.

8. Павел Карповіч, 69 г.; зяць Паўла Васіль Вайчык, 29 г.; жанчыны лацінскага абраду.

9. Базыль Шукуць, 39 г.; сын Агаты Смаковіч Баніфацый, 27 г.; жонка Базыля Разалія, 29 г.; маці Разаліі Агата Смаковіч, 59 г.

10. Гжэгаш Капковіч, 38 г.; сын Гжэгаша Сцяпан, 10 г.; сын Гжэгаша Вінцэнт, 3 г.; брат Гжэгаша Міхал, 29 г.; жонка Гжэгаша Крысціна, 29 г.; дачка Гжэгаша Ціліна, 3 г.; жонка Міхала Палюся, 37 г.; дачка

⁵⁹ ДГАЛ. Ф. 634. Воп. 1. Сп. 10. Спіс парафіян Лідскай грэка-каталіцкага дэканату 1829 г. А. 43-50.

Стар. 36

Гжэгаша Марцеля, 4 г.

11. Лайрэнцій Стойка, 15 г.; жанчыны лацінскага абраду.

12. Лукаш Піліповіч, 40 г.; брат Лукаша Андрэй, 24 г.; брат Лукаша Раман, 45 г.; сын Рамана Сцяпан, 5 г.; жонка Андрэя Кацярына, 24 г.; дачка Андрэя Тэфіла, 1 г.; дачка Рамана Хвядора, 10 г.; дачка Рамана Тэкля, 5 г.

13. Юзаф Піліповіч, 40 г.; сын Юзафа Максім, 11 г.; сын Юзафа Вінцэнт, 5 г.; сын Юзафа Якуб, 1 г.; жонка Юзафа Крысціна, 39 г.; дачка Юзафа Мар'яна, 20 г.; дачка Юзафа Зоф'я, 18 г.; дачка Юзафа Петранеля, 2 г.

14. Васіль Шыкуць, 69 г.; сын Васіля Васіль, 24 г.; сын Васіля Тамаш, 5 г.; жонка Васіля Агата, 29 г.; дачка Васіля Анна, 1 г.

15. Міхал Шыкуць, 25 г.; брат Міхала Ян, 20 г.; сын Міхала Мікалай, 5 г.; сын Міхала Васіль, 1 г.; жонка Яна Анна, 24 г.; дачка Яна Кацярына, 1 г.

16. Марцін Шыкуць, 40 г.; жонка Марціна Палюся, 39 г.; сястра Мар'яны Анна, 18 г.; сястра Марціна Мар'яна, 28 г.; дачка Марціна Магдалена, 1 г.

17. Даніла Капковіч, 30 г.; сын Данілы Караль, 14 г.; брат Данілы Вінцэнты, 5 г.; жонка Данілы Хвядора, 40 г.; Аўдоцця Капковіч, 49 г.

18. Ян Капковіч, 30 г.; Васіль Піліповіч, 29 г.; сын Васіля Вінцэнт, 5 г.; сын Яна Мікалай, 4 г.; жонка Яна Ульяна, 30 г.; жонка Васіля Мар'яна, 31 г.

19. Кандрат Капковіч, 55 г.; сын Кандрата Ігнацій, 20 г.; жонка Кандрата Мар'яна, 45 г.; дачка Кандрата Юзафата, 11 г.

20. Ян Чашэйка, 50 г.; сын Яна Пётр, 14 г.; сын Яна Гарасім, 9 г.; сын Яна Якуб, 1 г.; жонка Яна Хвядора, 40 г.; жонка Пятра Кацярына, 41 г.

21. Гжэгаш Сямашка, 60 г.; сын Гжэгаша Аляксандра, 19 г.; жонка Гжэгаша Мар'яна, 50 г.

22. Аляксандэр Піліповіч, 18 г.; сын Наталлі Сцяпан, 9 г.; сын Дароты Караль; Наталля Піліповіч, 48 г.; дачка Наталлі Разалія, 14 г.; удава Дарота, 21 г.

23. Мар'ян Смаковіч, 24 г.; прымак Мар'яна Ян Амелянчык, 21 г.; жонка Мар'яна Ўльяна, 22 г.; жонка Яна Марцеля, 23 г.; дачка Яна Настасся, 2 г.

24. Дзяніс Шыкуць, 50 г.; сын Дзяніса Ян, 20 г.; жонка Яна Марта, 23 г.;

25. Юзаф Захара, 45 г.; сын Юзафа Васіль, 11 г.; сын Юзафа Антон, 1 г.; Казімір Ваўчэцкі, 17 г.; жанчыны лацінскага абраду.

26. Юзаф Чашэйка, 50 г.; брат Юзафа Раман, 30 г.; жонка Юзафа Ева, 52 г.; жонка Рамана Анна, 31 г.; дачка Рамана Мар'яна, 3 г.

27. Дзям'ян Януш, 51 г.; жонка Дзям'яна Юстына, 35 г.; дачка Дзям'яна Мар'яна, 13 г.; дачка Агаты Агата, 14 г.; дачка Юстыны Тэкля, 2 г.

28. Габрыэль Капковіч, 54 г.; сын Габрыэля Валенты, 24 г.; жонка Габрыэля Магдалена, 52 г.; дачка Габрыэля Юстына, 10 г.; жонка Валенты Мар'яна, 36 г.; дачка Валенты Багуміла, 2 г.

29. Сцяпан Капковіч, 50 г.; Юзаф Вайчык, 65 г.; сын Сцяпана Каспар, 3 г.; жонка Сцяпана Ева, 42 г.; дачка Сцяпана Малгажата, 24 г.; дачка Сцяпана Мар'я-

Лідскі Летапісец № 2 (78)

на, 14 г.; жонка Юзафа Мар'яна, 36 г.; дачка Юзафа Леанора, 2 г.

30. Васіль Капковіч, 46 г.; сын Васіля Леан, 21 г.; сын Васіля Юзаф, 17 г.; сын Васіля Ян, 14 г.; жонка Васіля Анна, 41 г.; дачка Васіля Аўдоцця, 25 г.; дачка Васіля Леанора, 10 г.; дачка Васіля Тэрэза, 8 г.

Дзедзічны засценак Гезгалы Найяснейшай панны князёўны Радзівіл з Нясвіжча

1. Міхал Хрышчановіч, 59 г.; сын Міхала Геранім, 35 г.; сын Гераніма Язафат, 8 г.; жонка Міхала Анна, 56 г.; жонка Гераніма Анна, 33 г.; дачка Гераніма Францішка, 2 г.

2. Андрэй Хрышчановіч, 37 г.; сын Андрэя Караль, 17 г.; сын Андрэя Барыс, 8 г.; сын Андрэя Вінцэнт, 2 г.; Сцяпан Хрышчановіч, 80 г.; сын Сцяпана Антон, 2 г.; сын Сцяпана Ян, 1 г.; жонка Сцяпана Людвіся, 46 г.; дачка Сцяпана Францішка, 26 г.; дачка Францішкі Канстанцыя, 2 г.

3. Юзаф Балабанскі, 48 г.; сын Юзафа Тэадор, 11 г.; сын Юзафа Ян, 8 г.; сын Юзафа Леан, 7 г.; сын Юзафа Юзаф, 2 г.; жонка Юзафа Аўдоцця, 36 г.; жонка Юзафа Пракседа, 51 г.; дачка Юзафа Вінцэнта, 2 г.

4. Тамаш Балабанскі, 45 г.; сын Тамаша Пётр, 2 г.; Магдалена Балабан, 68 г.; жонка Тамаша Тэрэза, 26 г.

5. Якуб Касько, 44 г.; сын Якуба Станіслаў, 15 г.; сын Якуба Антон, 3 г.; сын Крысціны Эльяш, 16 г.; Юстына Касью, 60 г.; жонка Якуба Альжбета, 27 г.; дачка Крысціны Кацярына, 17 г.

6. Сымон Хрышчановіч, 25 г.; брат Сымона Дамінік, 20 г.; брат Сымона Ян, 16 г.; брат Сымона Адам, 8 г.; жонка Сымона Агата, 29 г.

7. Раман Шчотка, 56 г.; сын Рамана Марцін, 36 г.; сын Трахіма Францішак, 27 г.; сын Марціна Тамаш, 7 г.; сын Марціна Мікалай, 4 г.; жонка Рамана Тэкля, 58 г.; жонка Марціна Настасся, 36 г.; дачка Марціна Тэадора, 5 г.; дачка Марціна Тэкля, 6 г.; дачка Марціна Марта, 3 г.

8. Тарас Тананушка, 53 г.; сын Тараса Цыпрыян, 21 г.; сын Тараса Ігнацій, 3 г.; дачка Тараса Кацярына, 17 г.; дачка Тараса Антоля, 15 г.; дачка Тараса Антаніна, 5 г.; дачка Тараса Анна, 18 г.

9. Ян Хрышчановіч, 18 г.; сын Сцяпана Мікалай, 11 г.; сын Сцяпана Амбражэй, 8 г.; жанчыны лацінскага абраду.

10. Дзмітрый Хрышчановіч, 56 г.; жонка Дзмітрыя Настасся, 48 г.; дачка Дзмітрыя Анна, 21 г.; дачка Дзмітрыя Эльявшэла, 8 г.

11. Сымон Таўкун, 38 г.; сын Сымона Вінцэнт, 2 г.; жонка Сымона Барбара, 48 г.; дачка Сымона Караліна, 17 г.; дачка Сымона Тэрэза, 8 г.; дачка Сымона Марта, 7 г.; дачка Сымона Паўліна, 2 г.

12. Андрэй Тананушка, 66 г.; сын Андрэя Эльяш, 11 г.; сын Андрэя Віктар, 20 г.; сын Андрэя Сымон, 26 г.; жонка Андрэя Палюся, 59 г.; жонка Сымона Тэадора, 21 г.; дачка Сымона Тэкля, 5 г.; жонка Віктара Альжбета, 27 г.

13. Аляксандэр Тананушка, 37 г.; сын Аляксандра Адам, 5 г.; Трахім Тананушка, 49 г.; Эльяш Танануш-

ка, 25 г.; жонка Аляксандра Мар'яна, 31 г.; дачка Аляксандра Агнешка, 3 г.; дачка Аляксандра Магдалена, 2 г.

14. Ян Хрышчановіч, 76 г.; сын Яна Антон, 15 г.; сын Яна Вінцэнт, 5 г.; жанчыны лацінскага абраду.

15. Вінцэнт Яварэц, 47 г.; брат Вінцэнта Сцяпан, 26 г.; сын Вінцэнта Людвік, 3 г.; жонка Вінцэнта Тэадора, 37 г.; дачка Вінцэнта Леанора, 16 г.; дачка Вінцэнта Вінцэля, 10 г.; дача Вінцэнта Алена, 2 г.

16. Андрэй Смольскі, 32 г.; Ян Смольскі, 26 г.; жонка Андрэя Настасся, 28 г.; дачка Андрэя Канстанцыя, 3 г.

17. Якуб Яварэц, 26 г.; сын Якуба Андрэй, 21 г.; сын Якуба Вінцэнт, 4 г.; жанчыны лацінскага абраду.

18. Сын Палюсі Караль, 28 г.; сын Палюсі Францішак, 17 г.; Палюсі Хрышчановіч, 56 г.

19. Сын Крысціны Сымон, 24 г.; сын Крысціны Фелікс, 21 г.; Крысціна Хрышчановіч, 56 г.; дачка Крысціны Кацярына, 18 г.; дачка Крысціны Мар'яна, 15 г.

20. Караль Хрышчановіч, 38 г.; сын Каала Пётр, 18 г.; сын Каала Ігнацій, 11 г.; сын Каала Язафат, 2 г.; сястра Каала Кацярына, 26 г.; сястра Настасся, 18 г.

21. Андрэй Тукалоўскі, 36 г.; брат Андрэя Юзаф, 18 г.; жонка Юзафа Анна, 26 г.;

22. Ігнацій Хрышчановіч, 42 г.; жанчыны лацінскага абраду.

23. Гжэгаш Хрышчановіч, 60 г.; сын Гжэгаша Юзаф, 29 г.; брат Гжэгаша Аляксандр, 76 г.; сын Аляксандра ..., 21 г.; жонка Гжэгаша Тэадора, 49 г.; дачка Гжэгаша Альжбета, 21 г.; дачка Гжэгаша Мар'яна, дачка Гжэгаша Пракседа, 14 г.; дачка Аляксандра Барбара, 20 г.

24. Дзмітрый Хрышчановіч, 31 г.; жонка Дзмітрыя Антаніна, 27 г.; дачка Дзмітрыя Юстына, 4 г.; дачка Дзмітрыя Ева, 2 г.; маці Настасці Анна, 68 г.; сястра Дзмітрыя Францішка, 28 г.; дачка Францішка Юзэфа, 2 г.

25. Пётр Хрышчановіч, 17 г.; брат Пятра Адам, 15 г.; сын Кацярыны Антон, 26 г.; брат Пятра Якуб, 8 г.; дачка Кацярыны Тэклія, 21 г.

26. Марцін Яварэц, 66 г.; сірата Марціна Вінцэнт Касько, 26 г.; сын Вінцэнта Міхал, 3 г.; жонка Марціна Кацярына, 46 г.

27. Ян Пухоўскі, 28 г.; брат Яна Баніфацый, 21 г.; сястра Яна Тэрэза, 24 г.; сястра Яна Мар'яна, 18 г.; сястра Яна Агата, 13 г.; сястра Яна Тэадора, 11 г.; дачка Тэрэзы Марта, 2 г.

28. Ян Балабанскі, 89 г.; сын Яна Ян, 40 г.; жонка Яна Алена, 31 г.; дачка Яна Паўліна, 17 г.; дачка Яна Вікторыя, 2 г.

29. Казімір Зальчоўскі, 46 г.; сын Казіміра Ян, 10 г.; Сцяпан Яварэц, 32 г.; Мар'яна Басай, 33 г.; жонка Сцяпана Магдалена, 28 г.; дачка Сцяпана Барбара, 2 г.

30. Эльяш Пухоўскі, 29 г.; сын Эльяша Антон, 2 г.; Кацярына Пухоўская, 70 г.; дачка Кацярыны Агата, 20 г.; дачка Кацярыны Магдалена, 21 г.

31. Сымон Пухоўскі, 52 г.; сын Сымона Станіслаў, 21 г.; сын Сымона Вінцэнт, 18 г.; сын Сымона Ян, 13 г.; сын Сымона Ігнацій, 8 г.; сын Сымона Міхал,

2 г.; сын Палюсі Мікалай, 21 г.; сын Палюсі Данель, 11 г.; здымаем кут Ежы Хрышчановіч, 31 г.; сын Ежы Юстын, 3 г.; жонка Ежы Анна, 28 г.

32. Аляксандр Зубарцэвіч, 52 г.; сын Аляксандра Якуб, 19 г.; сын Аляксандра Ян, 11 г.; сын Аляксандра Сымон, 3 г.; жонка Аляксандра Марта, 46 г.

33. Базыль Апольскі, 59 г.; сын Базыля Ян, 26 г.; сын Базыля Францішак, 18 г.; сын Базыля Якуб, 11 г.; здымаем кут: Гжэгаш Балабанскі, 71 г.; сын Гжэгаша Міхал, 36 г.; сын Яна Ян, 2 г.; дачка Базыля Вікторыя, 24 г.

34. Дамінік Хрышчановіч, 48 г.; сын Дамініка Ян, 17 г.; бацька Анны Павел Пяр'яновіч, 71 г.; Ігнацій Пучко, 33 г.; сын Ігнація Сымон, 2 г.; сын Дамініка Тамаш, 3 г.; сын Дамініка Ігнацій, 1 г.; жонка Дамініка Анна, 33 г.; дачка Дамініка Зоф'я, 14 г.; дачка Дамініка Мар'яна, 4 г.; дачка Дамініка Тэкля, 2 г.; жонка Ігнація Агата, 31 г.; дачка Ігнація Язафата, 2 г.

Дзедзічна вёска Зачэпічы Найяснейшай панны князёўны Радзівіл з Нясвіжа

1. Міхал Пышко, 69 г.; сын Міхала Ян, 16 г.; сын Мар'яны Мікалай, 8 г.; сын Мар'яны Сымон, 6 г.; жанчыны лацінскага абраду.

2. Юзаф Пышко, 52 г.; сын Юзафа Пётр, 28 г.; сын Юзафа Міхал, 2 г.; сын Пятра Сцяпан, 1 г.; жонка Язафата Марта, 38 г.; дачка Юзафа Леанора, 17 г.; жонка Яна Філіна, 52 г.; жонка Пятра Альжбета, 21 г.

3. Ануфрый Яновіч, 42 г.; сын Ануфрыя Юзаф, 8 г.; сын Ануфрыя Ігнацій, 7 г.; сын Ануфрыя Леон, 3 г.; сын Ануфрыя Міхал; жонка Ануфрыя Даміцеля, 36 г.; дачка Палюсі Агнешка, 21 г.; дачка Палюсі Францішка, 19 г.; дачка Ануфрыя Магдалена, 3 г.

4. Мацей Шкуль, 76 г.; сын Мацея Мацей, 18 г.; сын Мацея Адам, 11 г.; сын Мацея Ануфры, 15 г.; сын Мацея Пракоп, 22 г.; сын Пракопа Ян, 3 г.; жонка Мацея Мар'яна, 52 г.; жонка Пракопа Крысціна, 31 г.

5. Антон Гаркач, 87 г.; Эльяш Калодка, 61 г.; сын Эльяша Яўхім, 18 г.; сын Эльяша Ежы, 3 г.; сын Эльяша Тэадор, 2 г.; жонка Антона Барбара, 66 г.; жонка Эльяша Тэадора, 51 г.

6. Ян Гаркач, 55 г.; сын Яна Ян, 5 г.; брат Яна Якуб, 36 г.; сын Якуба Бенядзікт, 2 г.; жонка Яна Хвядора, 36 г.; дачка Яна Петранеля, 3 г.; жонка брата Яна Якуба Мар'яна, 29 г.

7. Ян Калюта, 36 г.; швагер Яна Габрыэль Івашэвіч, 45 г.; сын Калюты Лаўрэнцій, 2 г.; сын Габрыэля Мікалай, 4 г.; сын Яна Тамаш, 2 г.; сын Габрыэля Антон, 2 г.; жонка Яна Дарота, 29 г.; дачка Яна Зузана, 15 г.; дачка Яна Тэафіла, 8 г.; дачка Яна Магдалена, 2 г.; маці Габрыэля Хвядора, 67 г.

8. Тамаш Гаркач, 60 г.; сын Тамаша Юзаф, 15 г.; сын Тамаша Леан, 12 г.; сын Тамаша Марцін, 6 г.; сын Тамаша Даніла, 26 г.; жонка Тамаша Ульяна, 46 г.; жонка Данілы Дарота, 28 г.; дачка Данілы Юсціна, 10 г.; дачка Данілы Пракседа, 3 г.

9. Ігнацій Пышко, 22 г.; пляменнік Марціна Ян, 11 г.; Мар'яна Пышко, 56 г.; дачка Мар'яны Настасся, 8 г.; жонка Ігнація Фрузына, 29 г.

10. Тыльмон Пышко, 72 г.; Аляксандр Міза-

Стар. 38

рэвіч, 29 г.; сын Аляксандра Андрэй, 6 г.; сын Аляксандра Сцяпан, 3 г.; жонка Аляксандра Барбара, 31 г.

11. Ян Вайцюшкевіч, 59 г.; брат Яна Ігнацій, 36 г.; сын Ігнація Якуб, 6 г.; сын Ігнація Антон, 2 г.; сын Яна Філір, 1 г.; жонка Яна Люцыя, 46 г.; дачка Яна Мар'яна, 17 г.; дачка Яна Язафата, 3 г.; жонка Ігнація Алёна, 28 г.

12. Антон Скабейка, 56 г.; сын Антона Даніла, 16 г.; жонка Антона Аўдоцца, 36 г.; дачка Антона Магдалена, 8 г.; дачка Антона Алёна, 3 г.; дачка Антона Анна, 2 г.

13. Базыль Вайцюшкевіч, 29 г.; яго брат Юзаф, 21 г.; Тэкля Вайцюшкевіч, 56 г.; жонка Базыля Пракседа, 26 г.

14. Базыль Калотка, 56 г.; сын Базыля Якуб, 26 г.; сын Базыля Леон, 21 г.; сын Базыля Адам, 15 г.; жонка Базыля Магдалена, 46 г.

15. Тодар Пышко, 33 г.; сын Тодара Даніла, 5 г.; сын Тодара Эльяш, 2 г.; жонка Тодара Настасся, 31 г.; дачка Тодара Кацярына, 3 г.

16. Ян Яновіч, 55 г.; сын Яна Гжэгаш, 18 г.; сын Яна Андрэй, 16 г.; жонка Яна Мар'яна, 48 г.;

17. Сцяпан Шкуль, 52 г.; сын Сцяпана Сцяпан, 15 г.; жонка Сцяпана Аўдоцца, 42 г.

18. Пётр Вайцюшкевіч, 36 г.; брат Агаты Леан Шкуль, 36 г.; сын Леона Ян, 2 г.; жонка Пятра Агата, 36 г.; дачка Пятра Пракседа, 10 г.; дачка Пятра Кацярына, 3 г.

19. Гжэгаш Тананушка, 46 г.; сын Гжэгаша Ян, 15 г.; брат Гжэгаша Тодар, 29 г.; жонка Гжэгаша Марта, 29 г.; жонка Тодара Хвядора, 29 г.; дачка Тодара Альжбета, 10 г.; дачка Тодара Паўліна, 3 г.

20. Вінцэнт Тумін, 29 г.; жонка Вінцэнта Наталля, 26 г.

21. Тодар Баброўскі, 29 г.; брат Тодара Ян, 16 г.; другі брат Антон, 9 г.; брат Тодара Пётр, 24 г.; жонка Леана Юсціна, 36 г.; жонка Тодара Тэкля, 28 г.

22. Конрад Тананушка, 86 г.; сын Конрада Якуб, 46 г.; сын Якуба Юзаф, 10 г.; сын Конрада Андрэй, 29 г.; сын Якуба Ануфрый, 29 г.; сын Андрэя Сцяпан, 1 г.; жонка Якуба Тадора, 36 г.; дачка Якуба Марта, 2 г.; жонка Андрэя Кацярына, 26 г.; дачка Андрэя Тадора, 2 г.; дачка Якуба Наталля, 1 г.

23. Тамаш Бычола, 39 г.; Ян Яновіч, 36 г.; жонка Тамаша Пракседа, 32 г.; дачка Тамаша Францішка, 2 г.; дачка Яна Антаніна, 3 г.

24. Пётр Мікарэвіч, 59 г.; сын Пятра Конрад, 21 г.; сын Пятра Канстанты, 3 г.; жонка Пятра Агата, 46 г.

25. Сымон Бычола, 51 г.; сын Сымона Ян, 21 г.; жонка Сымона Палюся, 46 г.; дачка Сымона Тадора, 20 г.; дачка Сымона Мар'яна, 15 г.

26. Міхал Барташэвіч, 46 г.; швагер Карпей Аўсяны, 30 г.; сын Карпея Казімір, 5 г.; сын Карпея Леан, 2 г.; жонка Міхала Крысціна, 39 г.; жонка Карпея Магдалена, 29 г.

27. Сцяпан Калодка, 39 г.; сын Сцяпана Леан, 2 г.; жонка Сцяпана Людвіся, 36 г.; дачка Сцяпана Марта,

Лідскі Летапісец № 2 (78)

5 г.; дачка Сцяпана Агата, 2 г.

28. Лукаш Калодка, 50 г.; жонка Лукаша Дарота, 46 г.

19. Леан Калотка, 36 г.; сын Леана Сымон, 3 г.; жонка Леана Настасся, 31 г.; дачка Леана Тэкля, 7 г.;

Дзедзічна вёска Бандары Найяснейшай панны князёўны Радзівіл

1. Павел Пышко, 60 г.; жонка Паўла Агата, 66 г.; дачка Паўла Мар'яна, 19 г.

2. Філіп Міхальцэвіч, 22 г.; брат Філіпа Міхал, 17 г.; брат Філіпа Андрэй, 15 г.; Альжбета Міхальцэвіч, 59 г.; жонка Андрэя Мар'яна, 30 г.; дачка Андрэя Барбара, 5 г.

3. Філіп Грышкевіч, 48 г.; сын Філіпа Ян, 21 г.; сын Філіпа Габрыэль, 15 г.; сын Філіпа Барталамей, 18 г.; сын Яна Дамінік, 2 г.; жанчыны лацінскага абраду.

4. Сцяпан Пышко, 31 г.; сын Сцяпана Дамінік, 6 г.; жонка Сцяпана Тэкля, 28 г.; дачка Сцяпана Магдалена, 3 г.

5. Барталамей Саўка, 53 г.; сын Сымона Казімір, 19 г.; здымает кут Мікалай Акраец, 51 г.; сын Мікалая Ян, 19 г.; сын Мікалая Ежы, 17 г.; сын Мікалая Францішак, 2 г.; сястра Сымона Францішка, 28 г.

6. Антон Дубровік, 31 г.; сын Антона Тадэвуш, 8 г.; сын Антона Тамаш, 3 г.; жонка Антона Пракседа, 30 г.; дачка Антона Настасся, 8 г.; дачка Антона Мар'яна, 3 г.

7. Ян Дубровік, 48 г.; Ян Міхалевіч, 20 г.; сын Яна Юзаф, 3 г.; жонка Яна Ўльяна, 41 г.; дачка Яна Палюся, 20 г.

8. Лукаш Грышкевіч, 41 г.; жонка Лукаша Аўдоцца, 36 г.; Люцыя Ушаковіч, 20 г.

9. Ян Ігнатчык, 40 г.; брат Яна Якуб, 16 г.; сын Яна Дамінік, 2 г.; жанчыны лацінскага абраду.

10. Міхал Ігнатчык, 40 г.; сын Міхала Якуб, 5 г.; жанчыны лацінскага абраду.

11. Андрэй Санюк, 66 г.; сын Андрэя Тамаш, 26 г.; сын Андрэя Дамінік, 18 г.; сын Андрэя Караль, 12 г.; сын Андрэя Міхал, 2 г.; жонка брата Андрэя Тэрэза Санюк, дачка Андрэя Ева, 15 г.

12. Пётр Грышкевіч, 40 г.; сын Пятра Сцяпан, 18 г.; сын Пятра Казімір, 17 г.; сын Пятра Філіп, 23 г.; сын Філіпа Вінцэнт, 3 г.; сын Філіпа Ян, 2 г.; жонка Філіпа Анна, 23 г.; дачка Філіпа Антаніна, 3 г.

13. Людвік Грышкевіч, 26 г.; брат Людвіка Андрэй, 11 г.; Агата Грышкевіч, 40 г.; сястра Людвіка, Наталля, 24 г.; сястра Людвіка Кацярына, 18 г.; сястра Людвіка Мар'яна, 13 г.; сястра Людвіка Антоля, 11 г.; сястра Людвіка Барбара, 10 г.; сястра Людвіка Магдалена, 2 г.

14. Антон Грышкевіч, 31 г.; Тыльмон Грышкевіч, 42 г.; сын Тыльмана Сцяпан, 16 г.; сын Тыльмана Тамаш, 9 г.; сын Тыльмана Андрэй, 5 г.; жонка Антона Райна, 28 г.; жонка Тыльмана Мар'яна, 31 г.; дачка Тыльмана Магдалена, 8 г.; дачка Тыльмана Малгажата, 2 г.

15. Сцяпан Грышкевіч, 30 г.; жанчыны лацінскага абраду.

Дзедзічна вёска Нясілаўцы Найяснейшай панны князёўны Радзівіл

1. Базыль Урубель, 38 г.; сын Базыля Пётр; брат Базыля Марцін Санюк, 50 г.; сын Марціна Антон, 20 г.; сын Марціна Марцін, 6 г.; жонка Базыля Фрузына, 28 г.; жонка Марціна Агата, 42 г.; жонка Антона Анна, 26 г.; дачка Базыля Паўліна, 2 г.; дачка Антона Тэкля, 3 г.

2. Змітрук Бурдун, 50 г.; сын Змітрука Тодар, 5 г.; сын Змітрука Міхал, 3 г.; жонка Змітрука Разалія, 47 г.; дачка Змітрука Аўдоцця, 19 г.; дачка Змітрука Марта, 15 г.; дачка Змітрука Настасся, 3 г.

3. Пётр Санюк, 39 г.; сын Пятра Сымон, 6 г.; Гжэгаш Лахач, 29 г.; сын Гжэгаша Міхал, 18 г.; сын Гжэгаша Конрад, 2 г.; сын Гжэгаша Якуб, 1 г.; дачка Гжэгаша Канстанцыя, 5 г.; дачка Гжэгаша Язафата, 3 г.

4. Марцін Бурдун, 24 г.; брат Марціна Якуб, 19 г.; брат Марціна Тамаш, 31 г.; сын Тамаша Сцяпан, 8 г.; сын Тамаша Габрыэль, 7 г.; Аўдоцця Бурдун, 55 г.; жонка Тамаша Палюся, 21 г.; дачка Марціна Петранеля, 2 г.; дачка Тамаша Анна, 1 г.

5. Леан Лянцэвіч, 36 г.; сын Леана Юзаф, 10 г.; сын Леана Ян, 8 г.; сын Філіны Габрыэль, 6 г.; жонка Леана Мар'яна, 36 г.; здымает кут Філіна Санюк, 41 г.; дачка Філіны Марта, 10 г.; дачка Філіны Анна, 15 г.; дачка Філіны Францішка, 21 г.; дачка Леана Леанора, 1 г.

6. Гжэгаш Рудзевіч, 31 г.; Валенты Рудзевіч, 16 г.; Ева Рудзевіч, 66 г.; дачка Евы Пракседа, 17 г.; дачка Гжэгаша Дамініка, 3 г.

7. Леан Гаркач, 55 г.; сын Леана Ігнацій, 2 г.; сын Леана Якуб, 5 г.; брат Сымона Мікалай, 39 г.; сын Мікалай Міхал, 10 г.; здымает кут Ерамей Гаркач, 51 г.; сын Ерамея Лукаш, 21 г.; сын Ерамея Ігнацій, 15 г.; сын Мікалай Пётр, 10 г.; жонка Леана Агата, 38 г.; дачка Леана Мар'яна, дачка Леана Тадора, 10 г.; жонка Мікалай Юстына, 28 г.; дачка Мікалай Елісавета, 8 г.; жонка Ерамея Марта, 56 г.; дачка Ерамея Альжбета, 28 г.; дачка Ерамея Тэкля, 15 г.; дачка Мікалай Віктоля, 5 г.; дачка Сымона Марта, 2 г.

8. Ян Станкевіч, 50 г.; сын Яна Ян, 20 г.; сын Яна Сцяпан, 10 г.; жонка Яна Кацярына, 39 г.; дачка Яна Разалія, 18 г.; дачка Яна Мар'яна, 15 г.; дачка Яна Анна, 6 г.; дачка Яна Тадора, 2 г.

Дзедзічны засценак Каршакі Найяснейшай панны князёўны Радзівіл

1. Тадэвуш Дыдзевіч, 16 г.; Францішка Пяр'яновіч, 33 г.; дачка Францішкі Магдалена, 6 г.; дачка Францішкі Язафата, 2 г.

2. Мацей Ваўчановіч, 46 г.; сын Мацяя Антон, 10 г.; здымает кут Тодар Сабалеўскі, 40 г.; сын Тодара Адам, 14 г.; сын Мацяя Юзаф, 2 г.; жонка Тодара Анна, 31 г.; дачка Тодара Францішка, 5 г.

3. Аляксандр Залязоўскі, 66 г.; сын Аляксандэр Ігнацій, 21 г.; сын Ігнація Ян, 3 г.; сын Ігнація Юльян, 4 г.; жанчыны лацінскага абраду.

4. Габрыэль Дыцкевіч, 46 г.; брат Габрыэля, Францішак, 28 г.; сын Францішка Юзаф, 3 г.; Тэадора Дыцкевіч, 56 г.; сястра Францішка Петранеля, 10 г.; жонка Францішка Аўдоцця, 26 г.

5. Юзаф Дыцкевіч, 19 г.; Ежы Дыцкевіч, 18 г.; Антон Дыцкевіч, 21 г.; Юстына Малеўская, 52 г.; дачка Юстыны Петранеля, 14 г.

6. Ян Залязоўскі, 49 г.; брат Яна Сымон, 39 г.; сын Сымона Ігнацій, 6 г.; жонка Яна Фруксіна, 41 г.

7. Юзаф Залязоўскі, 46 г.; сын Юзафа Адам, 16 г.; сын Юзафа Ян, 3 г.; брат Юзафа Пётр, 26 г.; жонка Юзафа Цацылія, 36 г.; дачка Юзафа Францішка, 10 г.

8. Сцяпан Пышко, 24 г.; жанчыны лацінскага абраду.

Дзедзічная вёска Лахачы Найяснейшай панны князёўны Радзівіл

1. Гжэгаш Сушчэўскі, 50 г.; сын Гжэгаша Ян, 15 г.; сын Гжэгаша Станіслаў, 10 г.; сын Гжэгаша Ануфрый, 2 г.; жонка Гжэгаша Агата, 40 г.; дачка Гжэгаша Юрсуля, 16 г.; дачка Гжэгаша Тэкля, 2 г.

2. Мікалай Лахач, 55 г.; сын Мікалай Мацей, 18 г.; сын Мікалай Лайурэн, 17 г.; брат Мікалай Антон, 36 г.; сын Мікалай Антон, 11 г.; сын Антона Эльяш, 9 г.; жонка Мікалай Алена, 46 г.; дачка Мікалай Магдалена, 15 г.; дачка Антона Марта, 9 г.;

3. Даніла Баброўскі, 36 г.; сын Данілы Павел, 19 г.; швагер Андрэй Каштан, 18 г.; 2-гі Адам Каштан, 11 г.; жонка Данілы Аўдоцця, 36 г.

4. Ігнацій Лянцэвіч, 66 г.; сын Ігнація Ян, 21 г.; сын Ігнація Даніла, 15 г.; сын Яна Сцяпан, 2 г.; жонка Ігнація Брыгіда, 41 г.; дачка Ігнація Мар'яна, 17 г.; жонка Ігнація Алена, 26 г.

Агульная колькасць	Разам	Дымы	Мужчын		Жанчыны	
			Да камунії	Не да камунії	Да камунії	Не да камунії
Вёска Нагародавічы	178	30	71	22	62	23
Засценак Гезгалы	208	34	86	32	65	25
Вёска Зачэпічы	171	29	66	31	52	22
Вёска Бандары	78	15	36	12	22	8
Вёска Нясілавічы	75	8	24	12	25	14
Лазяны Каршакі	37	8	18	6	10	3
Вёска Лахачы	34	5	18	3	11	2
Разам	781	129	319	118	247	97

Гэты спіс парапіян Нагародавіцкай царквы ўласнаручна склаў святар Ежы Сцяпера, адміністратар Нагародавіцкай царквы

Леанід Лаўрэш

Вузкакалейныя чыгуначныя лініі вакол Ліды

У 1982 г. аўтар, пасля другога курсу, у студэнцкім будаўнічым атрадзе два месяцы будаваў вузкакалейную чыгунку, па якой потым вазілі торф на Смаленскую ГРЭС. Нават на працу нас вазілі ў мініяцюрным пасажырскім вагончыку, які знутры цалкам капіяваў сапраўдны чыгуначны вагон. Ехаць на працу прыходзілася каля паловы гадзіны, што дазваляла паспаць пасля сняданку. І хоць хуткасць ніколі не ўздымалася вышэй за 20 км у гадзіну, адзін раз вагончык нават вышоў з рэек, нічога не адбылося, нават ілбы не падразбівалі. Механізацыі пры будаўніцтве не было ніякай, працаўцаў прыходзілася, як ў XIX ст. - толькі рыдлелёўкай і ломам. Таму я ўспамінаў сваю аналагічную працу на працягу пяцірох месяцаў пасля 9-га класа, у 1979 г., у Лідской дыстанцыі каля, дзе і розныя механизмы былі, і арганізацыя працы была значна лепшай.

У гэтым артыкуле я пералічу ўсе вядомыя мне вузкакалейныя чыгункі недалёка ад Ліды. Не прэтэндуючы на вялікую глубіню разумення эканамічнага сэнсу існавання такіх чыгунак, я лічу, што гэты транспарт выконваў раней ту ж ролю, якую зараз выконваюць аўтамабілі і аўтамабільныя дарогі. Таму, калі ў канцы 1950-х г. гадоў з'явілася дастатковая колькасць аўтамабіляў і аўтадарог, зніклі апошнія вузкакалейныя чыгункі агульнага карыстання, і засталіся толькі тэхнолагічныя вузкакалейкі, напрыклад для перевозкі торфу. Такіх дарог не шмат, але яны ёсьць пад Лідай, што выклікае замілаванне ў аматараў гэтага віду транспорту, аб'яднаных на розных спецыялізаваных форумах у інтэрнэце.

Першую ў Расейскай Імперыі вузкакалейку пабудавалі ў 1871 г. - паміж станцыямі Ліўны і Вярхоўе (кірунак ад Масквы на Курск). Даўжыня яе была 57 вёрст, шырыня каля 1066 мм, але ў 1924 г. дарогу "перашылі" на нармальную шырыню.

Вузкакалейкі, пабудаваныя да 1914 г.

Лінія ад станцыі Вайгяны Вайгяны - Букатава

Пасля таго як з Маладзечна на Ліду прыйшла новая чыгунка Балагое - Сядлец, у 1907 г. з станцыі

гэтай чыгункі Вайгяны была пабудавана вузкакалейная чыгунка. Чыгунка ішла на поўдзень да Букатава, потым перасякала раку Беразіну заканчвалася ў лесе за гэтай ракой. Відочная мэта гэтай чыгункі - вываз лесу. Пасля Першай сусветнай вайны яна была дабудавана і аўтаданана з вайсковай чыгункай **Радашковічы - Капусціна**, пабудаванай рускімі войскамі ў 1916 г. У 1922 г. прадоўжана да Коз'яга Прэна далей да Івянца і Янушковічаў. Дарога была разабраная ў 1935 г.

Лінія ад станцыі Нёман Нёман-Бярозаўка

Для хутка растучай гуты ў Бярозаўцы неабходна была сувязь з чыгункай, якая праходзіла ўсяго за 6 км. Уладальнік гуты Столе Ю.А. прыняў рашэнне злучыць абодва заводы "Нёман-А" і "Нёман-Б" з аднайменнай чыгуначнай станцыяй "Нёман" вузкакалейнай чыгункай.

Распрацоўваецца і ўзгадняеца документацыя, вызначаеца найбольш выгадны маршрут, звязаны як з адлегласцю, так і магчымасцю набыцця зямлі ў прыватных уласнікаў па месцах яе праходжання; уладкоўваецца паромнай пераправа і вырашаецца шэраг іншых тэхнічных і арганізацыйных пытанняў, звязаных з будучым будаўніцтвам. Былі набытыя два паравозы па 40 к.с., 16 крытых вагонаў, 80 платформаў грузапад'ёмнасцю 3 тонны кожная, неабходная колькасць рэек і шпаладаў. У 1908 г. будаўніцтва чыгункі было скончана. Яна каштавала 118 600 рублёў¹. Ужо ў 1914 г. прыбытак ад эксплуатацыі вузкакалейнай чыгункі склаў 12 594 рублёў². Цераз Нёман ад пачатку існуне паромнай пераправы. У 1929 г. пачынаецца будаўніцтва драўлянага моста цераз раку Нёман. Работы былі скончаны ў 1931 годзе³.

Газета "Кур'ер Віленскі" апісвала візіт прэзідэнта Польшчы Масціцкага ў Заходнюю Беларусь. Раніцай 25 верасня 1929 г. прэзідэнт пакінуў Наваградак і на аўтамабілі, у атачэнні эскадрона улану 25-га палка, выехаў у бок Ліды. Па дарозе, Масціцкі спыніўся ў гуце шкла "Нёман". Тут яго сардэчна віталі ўладальнікі фабрыкі, дырэкцыя, прадстаўнікі рабочых, сябры грамадскіх арганізацый. Пасля агляду фабрыкі "дастыны госьць са сваім атачэннем увайшоў у вагончык вузкакалейкі і паехаў да берага Нёмана"⁴. На беразе

¹ Герасімовіч М. Ф. Шклозавод "Нёман". Кароткі агляд станаўлення і развіцця // Лідскі Летапісец № 2 (38) - 2007. С. 70.

² Там жа С. 72.

³ Герасімовіч М. Ф. Шклозавод "Нёман". Кароткі агляд станаўлення і развіцця // Лідскі Летапісец № 3-4 (38-40) - 2007. С. 53.

⁴ Kurjer Wilenski № 220 (1565), 26 wrzesnia 1929.

Нёмана презідэнта чакаў міністар сельскагаспадарчых рэформаў Станевіч і генерал Дамбруўскі. Разам яны агледзелі будоўлю моста цераз Нёман які будаваў 7-мы сапёрны полк. Праз раку пераправіліся на пароме і на аўтамабілі паехалі ў Ліду⁵.

Віленская газета "Слова" пісала пра падзеі падчас штрайку 1936 г. на гуте "Нёман": "11 чэрвеня каля 8 вечара натоўп зноў рушыў да фабрыкі, співаючы "Чырвоны штандар". На Спартовай плошчы паліцыя трыв разы заклікала разысціся, але без выніку. З фабрыкі на станцыю звыкла курсуе ваганетка якую цягнік адзін конь (па вузакалейцы - Л.П.), так званая "лорка". Фабрыка атачоная пікетамі. Натоўп не пусціў "лорку", якая везла пошту і чына паліцыі на станцыю Нёман (станцыя "Нёман" знаходзіцца ў вёсцы Сялец - Л.П.). Крычалі: "Не пусцім лорку з фабрыкі да поезда на станцыю!", "будзем так сядзець, аж да канцы штрайку". Кабеты сядзелі на рэйках і значны ўчастак дарогі быў заняты натоўпам. Натоўп быў моцна ўзбуджсаны. Чатыры паліцыянты спрабавалі супакоіць натоўп, каб даць дарогу "лорцы", але нічога не змаглі зрабіць, натоўп хапаў за карабіны, пасы і руки паліцыянтаў. Седзячы ў "лорцы", чын паліцыі кричаў людзям, што ён чыноўнік і едзе па дзяржавай справе. Але ўсё без выніку"⁶.

Лідзянін Уладзімір Нарушэвіч успамінаў пра вандроўку на гуту "Нёман": "На чыгуначнай станцыі "Нёман" знаходзіўся склад гатовых вырабаў гэтай гуты і перагрузачная рампа. Вырабы перавозіліся па вузакалейнай чыгунцы з гуты. Ролю лакаматываў выконваў конь. Сівы конік цягнуў і насы вагончыкі па трасе даўжынёю каля 8 кіламетраў якая заканчвалася каля будынка дырэकцыі гуты. Нас сардечна сустрэў дырэктар гуты Столе, і разам з ім мы наведалі завод"⁷.

Гэтая вузакалейная чыгунка была разабраная ў другой палове 1950-х гг.

Лінія ад станцыі Скрыбаўцы Мураванка - Скрыбаўцы - Вялікае Мажэйкава - Васілішкі

Пабудавана ў 1907 г. Па іншай версіі яе пабудавалі немцы ў 1916 г.

Даўжыня 21 км, Васілішкі - Скрыбаўцы, каля 18,7 км, Скрыбаўцы - Мураванка каля 2,2 км.

Пачыналася на поўнач ад Васілішак, агінала Васілішкі з усходу і ішла да Вялікага Мажэйкава. Тут лінія падыходзіла да маёнтка "Вялікае Мажэйкава", тартака і фабрыкі. Каля станцыі Скрыбаўцы праз віадук пераходзіла на паўдзённы бок гэтай станцыі, праходзіла каля Маламажэйкаўскай царквы абарончага тыпу да берага ракі Лебяды.

⁵ Kurjer Wilenski № 220 (1565), 26 wrzesnia 1929.

⁶ Slowo № 166 (4372), 18 czerwca 1936.

⁷ Naruszewicz W. Wspomnienia lidzianina. Warszawa, 2001. S. 51.

⁸ Slowo № 202 (1222), 31 sierpnia 1926.

⁹ Slowo № 204 (1214), 2 wrzesnia 1926.

¹⁰ Slowo № 207 (1217), 5 wrzesnia 1926.

¹¹ Народная справа № 14, 4 верасня 1926.

¹² Rostworowski Andrzej. Ziemia, ktorej juy nie zobaczy. Warszawa, 2001. C. 460.

У 1927 г. на гэтай лініі зрабіў узброены рабунак будучы знакаміты пісьменнік Сяргей Пясецкі: "Як паведамляюць, 22 жніўня адбыўся дзёрзкі напад на вузакалейны цягнік, які курсуе паміж Васілішкамі і Скрыбаўцамі. Бандыты, пасля затрымання поезда, са зброяй у руках пагражалі жыццю ўсіх пасажыраў і адабралі ў іх упрыгожванні, вялікую колькасць долараў і некалькі дзесяткаў тысяч злотых. Потым, неапазнаныя, уцяклі ў невядомым кірунку"⁸. Праз нумар тая ж газета "Слова" паведаміла, што "арыштаваныя бандыты Пясецкі і Невяроўскі, якія некалькі дзён таму здзейснілі напад на вузакалейны поезд пад Лідай. Яны прызналі свою віну і выдалі супольнікаў. Між іншым сазналіся, што ў злачынных акцыях ім дапамагаў шараговец паліцыі Віленска-Троцкага павета Левандоўскі, праз пасрэдніцтва якога хавалася зброя і скрадзеныя рэчы і атрымлівалася неабходная амуніцыя. Расследаванне праводзіць адмыслова дэлегаваны следчы Michałevič"⁹. І потым "у сувязі з нападам на цягнік ... арыштавана жыхарка Нова-Вілейкі, нейкая Булгакоўская, падазраваная ў супрацоўніцтве з бандытамі ... сёння мы даведаліся, што Булгакоўская звольнена з-пад арышту з-за недахопу ўлік"¹⁰.

А беларуская газета "Народная справа" пісала: "22 жніўня на вузакалейцы паміж Васілішкамі і Гжыбавіцамі пад Лідай банды разбойнікаў напала на поезд і абрабавала ўсіх ехаўшых у ім. Паліцыя заарыштавала ў Нова-Вілейцы двух учаснікаў нападу - Пясецкага і Невяровіча, якія прызналіся да віны і выкрылі сваіх хаўруснікаў. Аказваеца, што і тут не абышлося бяз учасніка паліцыі: бандытам дапамагаў у іх "працы" паліцыянт Левандоўскі, пастарункавы паліцыі Віленска-Троцкага павету, які хаваў рабаваныя рэчы і аружжа, якое сам-жа дастаўляў"¹¹. Беларускай газете назвала Скрыбаўцы на польскі манер Гжыбавіцамі.

Гаспадар маёнтка Вялікі Мажэйкаў Станіслаў Грабоўскі меў сваю прыватную ваганетку, якой карыстаўся для падзеяў на станцыю ці ў Васілішкі, адзін з ягоных спадчыннікаў пісаў: "Улетку выехаў у Вялікое Мажэйкава. Высадзіўся на станцыі Скрыбаўцы, станцыя мне была знаёмай, бо ў 1919 г. тут выгружаўся мой 1-шы батальён сапёраў. Са станцыі ехаў па рэйках панямецкай коннай вузакалейкі Скрыбаўцы - Васілішкі на ўласной ваганетцы, якую цягнуў адзін конь. Дарога не была далёкай, каля трох кіламетраў. Калі пераедзе чыгунку і выедзе з лесу, ужо бачна вялікая і моцна засаджсаная дрэвамі тэрыторыя маёнтка"¹².

У 1923 г. гэтая конная вузакалейная чыгунка належала ўладальніку тартака Граўбарду (Tartak Grau-

barda), а ў другой палове 1920-х гг. арандатарам стаў Соймік Лідскага павета. Дарога не прыносіла прыбытку і падобна да 1928 г. ужо не працавала, бо менавіта ў гэтым годзе Віленская дырэкцыя абвясціла пошук арандатара, які павінен быў не толькі ўзорна ўтрымліваць дарогу, але і:

1. На свае сродкі адрамантаваць і аднавіць конны рух вузнакалейнай чыгункі.
2. Арганізаваць і падтрымліваць сталы рух на гэтай дарозе.
3. Атрымаць ад Міністэрства ўнутраных спраў дазвол на эксплуатацыю дарогі.
4. Выкупіць прыватныя землі, па якіх праходзіць дарога¹³.

Ахвотнага ўкладці асабістыя грошы ў гэтую справу не знайшлося, бо на пачатку 1929 г. прэса пісала, што лідскія павятовыя ўлады былі вымушаныя з 1 студзеня 1929 г. адмяніць дагавор арэнды ў сувязі з павелічэннем на 150 % арэндных плацяжоў за вузнакалейную чыгунку Скрыбаўцы-Васілішкі, якую арандаваў Соймік Лідскага павета. Павятовыя ўлады працавалі, каб дарогу ўзяла Польская дырэкцыя чыгунак у Вільні, але дзяржаўная чыгунка адмовілася, і таму ўсе рухомыя прылады былі перамешчаныя на станцыю Скрыбаўцы. "У цяперашні час, як нам кажуць, дырэкцыя чыгункі мае намер цалкам дэмантаваць гэтую вузнакалейку, што несумненна будзе шкодай для мясцовага насельніцтва і прынясе шкоду дзяржаве, бо калі б гэтую дарогу падоўжыць яичэ з Васілішак да Гарадзішча (з Гарадзішча да Марцінканцаў вузнакалейка эксплуатуецца дырэкцыяй чыгунак) і прыстасаваць для паравой цягі, дык гэта чыгунка злучыла бы лінію Варшава - Гародня - Вільня і Варшава - Сядлец - Ліда - Маладзечна. Лінію Скрыбаўцы-Васілішкі пабудавалі немцы, якія цанілі важнасць кожнай камунікатыўнай лініі. Шкада, што кіраўніцтва Віленскага чыгункі мае іншае меркаванне"¹⁴.

Праз некалькі дзён віленская газета "Слова" надрукавала артыкул нейкага Гадзінскага, які ўспамінаў, што калі ў 1919 г. польскае войска брала Ліду, бальшавікі ўзварвалі чыгуначныя масты цераз Дзітву і Лебяду, і таму апошніяя станцыяя да якой даязджалі цягнікі была станцыя Скрыбаўцы. Ад Скрыбаўцаў да шашы Гародня - Ліда аўтамабілі не маглі праїсці з-за багны, таму войскі і груз з 50 вагонаў да шашы перавозіўся на вазах, вузнакалейка чамусыці не працавала. А ў 1920 г. у аналагічнай сітуацыі станцыю Скрыбаўцы і шашу Гародня - Ліда злучала рабочая вузнакалейка. Тому аўтар прапаноўваў Міністэрству абароны парупіцца пра існаванне гэтай вузнакалейной чыгункі¹⁵.

Жыхары Васілішак жаліліся ва ўсе дзяржаўныя інстанцыі, пісалі нават да Пілсудскага, бо практычна мястэчка з населенніцтвам 4000 чалавек траціла на дзейную сувязь з астатнімі населенымі пунктамі. Гэтая вузнакалейка была прыбытковай, і ў сваіх лістах жы-

хары мястэчка прапаноўвалі, "каб пан дырэктар Віленскай чыгункі асабіста зрабіў інспекцыю і даведаўся пра тое, як неабходная гэтая конная чыгунка для ваколічных людзей ..."¹⁶.

Вузнакалейкі, пабудаваныя ў часы Першай сусветнай вайны

Перад першай сусветнай вайной чыгуначныя войскі Германскай Імперыі арганізацыйна складаліся з двух чыгуначных брыгад, асбнага Баварскага чыгуначнага батальёна і дапаможных частак. З пачаткам вайны чыгуначныя войскі рэарганізаваны. Брыгады, палкі і батальёны былі расфармаваныя, і асноўнымі часткамі чыгуначныя войскаў становішча роты, якія зводзіліся ў асобныя атрады (Abteilungen). Войскі падзяляліся на будаўнічыя і эксплуатацыйныя часткі. Палявыя вузнакалейныя дарогі эксплуатавалі 28 рот цягі (Feldbahn-Betriebskompanien), нумары з 101 па 128 (160 чалавек па штаце), і 48 атрадаў цягі (Feldbahn-Betriebsabteilungen), нумары з 1 па 4 і з 10 па 53 (600 чалавек па штаце). Нямецкая вузнакалейная ваенна-палявая чыгунка мела шырыню каля 600 мм.

На тэрыторыі Беларусі пасля Першай сусветнай вайны ваенна-палявыя вузнакалейкі нямецкай пабудовы актыўна эксплуатаваліся ў якасці лесавозных і агульнага прызначэння. Некаторыя з іх дажылі да сярэдзіны 1960-х гг.

Лінія ад станцыі Гуды Гуды - Вялікае Сяло - Гембацішкі - Мажэйкаўшчына

Вяла ад чыгуначнай станцыі Гуды да Гембацішак і Мажэйкаўшчыны, якія знаходзіліся на захад ад Жырмун. Агульная даўжыня - 10,3 км, ад станцыі Гуды да Вялікага сяла - 5,5 км, ад Вялікага сяла да Гембацішак - 4,5 км, адгалінаванне да Мажэйкаўшчыны - 0,3 км. Існавала да канца 1930-х гг.

Лінія ад станцыі Марцінканцы Марцінканцы - Мастэйкі - галіна на Зубрава - Гарадзішча - галіна на Матылы - галіна на Бенькі

Знаходзілася на поўначы Лідскага павета, пачыналася ад станцыі Марцінканцы, якая ляжыць на чыгунцы Вільня - Гародня. Лінія ад Марцінканцаў да ракі Котры пабудаваная для вывазу лесу ў 1914 г. У 1916 - 17 гг. будаўніцтва працягнула нямецкая адміністрацыя. Працяг дарогі будавалі 120 французскіх ваеннопалонных пад наглядам 10 нямецкіх наглядчыкаў. Рэйкі і жалезныя шпалы вазілі на самаробных ручных дрызінах. Даўжыня галоўнага шляху 28,5 км. Меўся мост цераз Котру. Шырыня каля - 600 мм.

¹³ Zycie Nowogrodzkie № 236 (270), 1 pazdziernika 1928.

¹⁴ Slowo № 44 (1954), 22 lutego 1929.

¹⁵ Slowo № 49 (1959), 28 lutego 1929.

¹⁶ Slowo № 87 (1997), 16 kwietnia 1929.

Агульная даўжыня лініі каля 35 км.
Ад Марцінканцаў да Мастэйкаў - 12,3 км, у
Мастэйках быў раз'езд.

Мастэйкі - Зубрава, 7,7 км.

Мастэйкі - Гарадзішча, 8,5 км.

Гарадзішча - Бенькі, 8,9 км.

Гарадзішча - Матылі, 9,3 км.

На пачатку 1920-х гадоў вузакалейку эксплуатавала Польская чыгунка. Пасля Другой сусветнай вайны вузакалейка нядоўга належала МПЗ. Дарога разабраная ў 1950 гг.

Цытата з архіваў: "30 траўня 1947 г... ў 5 гадзін раніцы за 17 км ад Марцінішак, на вузакалейнай дарозе, бандытамі быў абстраляны і спынены цягнік, які ехаў па лесе. Бандыты ... спыталі машыніста, ці можна парай падарваць паравоз. Атрымаўшы адмоўны адказ, кінулі ў гарэльню звязак гранат і падпалілі. У той жа час у гэтым раёне ўзарвалі і другі паравоз. Усіх людзей бандыты адпүсцілі ..." ¹⁷.

Зраз Марцінканцы (Марцінконіс) знаходзіцца ў Летувіскай рэспубліцы, тэрыторыя вакол - Нацыянальны парк Дзукія. На поўдзень ад ракі Котра пачынаецца тэрыторыя Беларусі.

Лініі ад станцыі Гаўя Гаўя - Іёе - Чапунь

Пабудаваная ў 1916-17 гг. з мэтай вывазу лесу з раёна вёскі Чапунь. Потым эксплуатавалася Польской чыгункай. Разабраная ў 1947 г.

Шырыня каля 600 мм, даўжыня лініі 10 км.

З раскладу руху 1939 г. бачна, што па гэтым лініі пасажырскія цягнікі не хадзілі.

Гаўя - Дуды - галіна на Бакшты і Будзішчы - галіна на Лугамавічы - Наваградак

Гэта лінія прысутнічае на схеме ў кнізе Мечыслава Арловіча (Orłowicz M. Ilustrowany przewodnik kolejowy. Cz. 2. Warszawa, 1930.), але ніякіх падрабязнасцей пра яе няма.

У кастрычніку 1943 г. партызаны падарвалі вузакалейку, па якой з тартака ў Іюі вазіліся піламатэрыялы на станцыю Гаўя.

Лініі ад станцыі Юрацішкі

Ст. Юрацішкі - мястэчка Юрацішкі - Бежамцы

Бежамцы:

галіна да фальварка - Лугамавічы - Чэрнявічы - фальварак Мілва Беразіна;

галіна Песявічы - Бакшты.

Бежамцы:

галіна Доўнary - Грабава;


галіна Банява - р. Беразіна

Лінія агульнага прызначэння. Пабудавана ў 1916 - 17 гг., даўжыня 32 км, пасля Першай сусветнай вайны павялічылася да 46 км. Шырыня каля 600 мм, даўжыня 68 км.

Юрацішкі - Вялікія Карашаняты (Каркеняты)

Лінія вяла на поўнач ад Юрацішак.

Пасля Першай вайны гэтыя вузакалейкі эксплуатаваліся Польской чыгункай. Галіна да Беразіны разабрана ў 1922 г., да Бакштаў - у 1935 г. Да 1945 г. працаваў участак у 32 км да Песявічаў.




Канцавая станцыя Чапунь у раёне ляснога масіву в. Чапунь. Лінія фронту 1916-18 гг.
Музей Івана Буйко.

¹⁷ <http://narrow.parovoz.com/emb/?ID=163>



Будоўля чыгункі ў Юрацішках



Рамонт лакаматыва, ст. Юрацішкі. Музей Івана Буйко.

Казімір Нехвядовіч пісаў у кнізе "Мае Суботнікі" (Niechwiadowicz Kazimierz. Moje Sobotniki. Gawia. Poznan, 2004.): "У 1914 г. выбухнула Першая Сусветная вайна. Нашия землі занялі немцы. У 1915-16 гг. немцы вымушалі людзей да будовы вузакалейных чыгунак для патрэбы фронту. Паўстае лінія Юрацішкі - Лаздуны - Песявічы, якую абслугоўваюць паравозы і конныя лініі Юрацішкі - Крычнікі - Эйгірды і Юрацішкі - Такарышкі. З Юрацішкі да лініі фронту

было каля 12-15 км. Лінія фронту была стабільная аж да пачатку 1918 г.".

26 красавіка 1928 г. у 12-00 на перагоне Лаздуны-Юрацішкі, каля вёскі Бельманы 3 вагоны з лесам сышлі з рэйкаў. Пры аварыі кандуктар Філіповіч зламаў ногі¹⁸.

**Лінія ад станцыі Ражанка
Даліна Зарэчная - Ражанка - Шчучын - Плянты**

Пабудаваная ў 1916 г. Шырыня каля 600 мм. Лінія ад станцыі Ражанка праходзіла праз цэнтральную гандлёвую плошчу Шчучына. Агульная даўжыня 14 км, Даліна Зарэчная - ст. Ражанка, каля 3,5 км, ст. Ражанка - Шчучын, каля 6,5 км, Шчучын - Плянты, каля 4 км.

Як толькі на поўдзень ад Шчучына прайшла чыгунка Балагое - Сядлец, з'явілася ідзя злучыць Шчучын з адной са станцыі добраі дарогай.

Жыхар Шчучына ў 1910 г. пісаў пра план пабудовы шашы ад чыгуначнай станцыі да мястэчка: "Шчучын. Да нядаўняга часу адзінай дарогай, якая звязала Шчучын з астатнім светам быў паиштовы гасцінец з Гародні на Ліду і далей на Вільню. І вось прайшла чыгунка з Ліды на Ваўкавыск. ... Дарога пра-

¹⁸ Zycie Nowogrodzkie № 83 (117), 1 мая 1928.



Пасажырскі вагон з камфортом. Музей Івана Буйко.

цягласцю ў мілю ад чыгуначнай станцыі да Шчучына вельмі дрэнная. ... нарадзілася ідэя зрабіць шашу і злучыць станцыю чыгункі Балагое-Сядлец з шашой Гародня-Ліда¹⁹. З артыкула бачна, што праект будаўніцтва знаходзіўся на стадыі пошуку грошай. Ідэя была рэалізавана праз будаўніцтва немцамі вузнакалейнай чыгункі.

Аўтар кнігі "Самаабарона Лідскай зямлі" Юзаф Дзічканец пісаў пра аднаго з удзельнікаў гэтай польскай самаабароны: "Паручнік Браніслаў Сікорскі ў жніўні 1921 г. дэмабілізаваўся і заняўся сельскай гаспадаркай. Маючи намер заняцца гандлем, у 1924 годзе быў у Гнезне на гандлёвой практицы. У снежні таго ж года атрымаў пасаду кіраўніка сельскагаспадарчага сіндыката ў Шчучыне. Пасля ліквідацыі апошняга адкрыў сельскагаспадарчы магазін, які ўзначальвае і цяпер. Прэз 6 гадоў арандаваў вузнакалейку Ражанка - Шчучын"²⁰.

Лінія ад станцыі Багданава Багданава - Баруны - Солы - Валейкавічы - Жодзішкі

Ваенна-палявая ракадная дарога, пабудаваная ў 1916 г. Даўжыня каля 60 км. Участак Солы - Жодзішкі прысутнічае на карце 1936 г. Участак Багданава - Баруны існаваў яшчэ ў 1922 г.

* * *

Міністр транспарту Польшчы А. Кёхнем у 1928 г. у інтэрв'ю газете "Кур'ер Віленскі" адказаў на пытанне пра перспектывы вузнакалейных чыгунак у Заходній Беларусі: "Зарэз існуе шэраг такіх чыгунак, пераважна пабудаваных нямецкім войскамі. Тэхнічны стан іх не надта добры, але мы патроху даводзім іх да ладу. Будаваць новыя не плануем. Гэткае будаўніцтва цалкам перададзена ў рукі прыватнай ініцыя-

тывы"²¹. Яшчэ пры канцы 1927 г. група варшаўскіх інжынераў атрымала канцэсію на будаўніцтва прыватнай вузнакалейнай чыгункі Ліда - Ашмяны - Варапаева з адгалінаваннямі ад Ашмянаў да Валожына і ад Шаркоўшчыны да Дзісны. Працягласць дарогі павінна была скласці 365 км²². У 1928 г. пачалося праектаванне, але сусветны эканамічны крызіс 1929 г. спыніў усе планы развіцця.

Вузнакалейныя чыгункі пасля 1960-га года

Лінія Шайбакі - Перапечыца

Паміж Шайбакамі і Перапечыцай на рацэ Лідзецы маецца невялікі мост. У 1970-я гады па мосце пралягала вузнакалейка, па якой цеплавоз цягнуў некалькі платформаў з глінай з кар'ера Перапечыца на Шайбакоўскую цагельню. Верагодна, лінія была разабрана да 1980-х гг.

Торфабрыкетныя прадпрыемства пад Лідай валодаюць наступнымі лініямі:

- **Гутна - Першамайск.** Торфавозная дарога, шырыня каляі - 750 мм. Даўжыня каля - 30 км.
- **Ліда - Дзітва - Яўсевічы - Залескія.** Торфавозная дарога, шырыня каляі - 750 мм. Даўжыня каля - 28 км.

* * *

У Еўропе там, дзе раней былі вузнакалейкі старыя паравозікі і вагончыкі стаяць як помнікі. Але засталося і шмат рабочых вузнакалейных турысцкіх чыгунаў, па якім кранальныя, пыхкаючыя парай паравозікі возяць адпачывальнікай, рыбакоў і паляўнічых. Магчыма, і мы дажывем да таго часу, што пасля выпрацоўкі торфу вузнакалейкі вакол нашага горада будуць вазіць адпачывальнікай і злучаць сядзібы агратурызму, здаецца для гэтага ёсць галоўнае - цудоўная прырода. Вось што пісала журналістка "Лідскай газеты" аб вандройцы па мясцовасці вакол пасёлка Першамайскі: "Потым усім прапанавалі сесцы ў вагончык і праехаць па вузнакалейцы да трасы М 6, недалёка ад якой, у раёне Філонаўцаў, нядаўна ўяўлі ў эксплуатацыю новы мінібрыйкетны комплекс. Маршрут пралягаў праз тыя самыя выпрацаваныя тарфянікі, якія раней гарэлі, а цяпер паўторна забалочаныя. У выніку ўсе атрымалі масу ўражанняў. Па абодва бакі вузнакалейкі рассцілалася водная роўнідзь з шматлікімі астраўкамі і абрамленыя малюнічым драбналесцем берагамі. Тут - рай для звяроў і птушак, а таксама ... для рыбакоў. Але мы праязджали і зусім бязлюдныя месцы. Колькі там лебедзяў і іх гнездзішчаў!"²³

¹⁹ Kuryer Litewski № 102, 7 (20) мая 1910.

²⁰ Дзічканец Юзаф. Самаабарона Лідскай зямлі. Ліда, 2010. С. 81.

²¹ Kurjer Wilenski № 188 (1235), 19 sierpnia 1928.

²² Slowo № 250 (999), 1 listopada 1927.

²³ 23.06.2014

З перажытага

(Праця. Пачатак у пятырэднім нумары.)

У Варшаве

Варшава мяне ашаламіла. Папярэджаны абмагчымых падманах жулікамі і аб крадзяжах, апнуўшыся на Віленскім вакзале ў Варшаве, я сутаргава заціскаў у руках сваю карзіну з маёмасцю, пакуль не пачуў вокліч Кастуся Іванова, Людчынага сябра і вучня духоўнай семінары ў Вільні, які жыў у Варшаве. Ён дапамог мне ўладкавацца ў інтэрнаце і пазнаёміў са сваёй сям'ёй у сталіцы - маткай і чатырма старэйшымі сёстрамі, якія час ад часу запрашалі мяне ў адведзіны. Гасціванне ў іх было мне адзінай асалодай майго бытавання, асмужанага настальгій і няўсямнасцю таго вонкавага свету, у якім пачуваў сябе разгубленым не толькі я, але і шмат якія іншыя калегі з інтэрната. Паз'язджаліся яны туды з розных закуткаў "крэсаў". Падпарадкованыя строгаму інтэрнацкаму і школьнаму рэжыму ў варшаўскіх гімназіях, дзе мова і звычаі нашмат адрозніваліся ад таго, у чым жылі да свайго прыезду, яны балюча перажывалі сваю новую ситуацыю. Практычна нанава трэба было вывучаць польскую мову, да таго даходзіла чужаземная мова і, апрача яе, лацінская мова. Пасля абеду ў інтэрнаце ішлі багаслоўскія заняткі. Жыццё падалося кашмарным, хоць на асабістыя думкі і перажыванні не заставалася зашмат часу.

У інтэрнаце трэба было трymаць ідэальны парадак. Кожны выхаванец меў сваё месца, сваю шафку, свой нумар на бялізне (у мяне - 51), свой столік для навукі, свой ложак у спальні, месца за столом у стаўлоўцы і г.д. Усё ішло паводле жорсткага рэжыму: прабуджэнне званком, асабістая гігіена, парамі - у капліцу на малітву, парамі - у сталоўку на снеданне, зноў малітва, потым - у школу. Пасля школьніх заняткаў тое са-мае: парамі - на абед, малітва пасля абеду, гадзіна вольнага часу, рыхтаванне ўрокаў, багаслоўскія заняткі са святаром, вячэра, малітва ў капліцы, званок на сон, усё ў ідэальным рэжыме, без якога-колечы ўдзелу свае волі.

Самы цяжкі быў першы год. На шчасце, мой клас атрымаў добраага, спагадлівага нам, выхавальніка, айца Мікалая Лянчэўскага. Ён сам быў свежа спечаны багаслоў з Крамянца, добра разумеў нашае становішча і, магчыма, спачуваў нам у глыбіні душы. У другі і трэці год нашай навукі паступова прыходзіла адаптацыя як да ўмоваў жыцця, так і да навучальнага ўзору варшаўскіх гімназій.

Прышоў чэрвень 1939 года. У мітрапольным інтэрнаце на вуліцы Каперніка, 13 наступіў гарачы час. Духата ў нагрэтых сценах выціскала апошнія кроплі поту, але ніхто з выхаванцаў не думаў аб прагулках у вольны ад заняткаў час. Кожны ўсё яшчэ шліфаваў і зубрыў прадметы, якія прадбачаны былі да разліку

перед канцом навучальнага года. Насельнікі інтэрната - у асноўным хлопцы з Заходняй Беларусі і Ўкраіны - былі або сынамі святараў і рыхтаваліся да прадаўжэння місіі сваіх бацькоў, або сялянскімі дзецьмі, для якіх не было нікай іншай магчымасці здабываць адукцыю. Зрэшты, нават калі і здабудзеш ту ю адукцыю, то і так паставяць на тваёй персанальнай папцы літару "Р" - праваслаўны - што раўніеца: беспрацоўны. Заставаўся адзін выхад - вывучыцца на святара. Гэта было больш рэальна за ўсё іншае, бо ў інтэрнаце (створаным у Варшаве як кузня праваслаўных палякаў, замест зліквідаваных семінары ў Вільні і Крамянцы) можна было атрымаць стыпендыю, а і ў гімназіях, па якіх рассылалі выхаванцаў, магчыма было паменшыць хаця б напалову адміністрацыйную таксу, гзн. плату за вучобу.

Я, як сялянскі сын, належалаў менавіта да гэтай групы, а становішча, у якім апнуўся перад заканчэннем трэцяга класа ў 1938/39 годзе, было асабліва складанае. Звольнены ў гімназіі імя Ўладзіслава IV толькі з паловы таксы, я нават не асмеліўся прасіць у бацькоў тае другое паловы, бо ж ведаў, якія цяжкасці перажывае сям'я. Часова пазбавілі мяне права прысутнічаць на занятках. Прыйшлося праседжваць пад дзвярыма класаў, падтрымліваць цесны контакт з аднакласнікамі і мацней налягаць на хатнія заняткі, тым больш, што класны кіраўнік (якога чамусці называлі Рабесп'ерам) абяцаў заступіцца за мяне. Яго старанні далі шчаслівы вынік, і праз нейкія дзесяць дзён я зноў апнуўся ў класе разам з усімі. Думаю, што тут была таксама немалая заслуга і майго інтэрнацкага выхавальніка Мікалая Лянчэўскага, які напісаў мне вельмі добрую характеристыку. Усе мы яго любілі за сардэчныя адносіны да нас, ды і сёння я маю гонар залічаць яго да сваіх прыяцеляў.

Свую адсутнасць на занятках мне ўдалося неяк нагнаць, і мой перавод у чацвёрты клас прайшоў без асаблівых цяжкасцяў. Чацвёрты быў апошнім класам нашай вучобы ў варшаўскіх гімназіях. Пасля яго заканчэння мы мелі стацца вучнямі тэалагічнага ліцэя, які дзейнічаў пры інтэрнаце. Гэтым і была абумоўлена стыпендыя на ўтрыманне ў інтэрнаце.

Надышлі ўрэшце апошнія дні навучальнага года. Хоць пасведчанні яшчэ не былі на руках, кожны ўжо ведаў вынік свайго школьнага змагання. Подых летніх вакацыяў, спадзяванні на хуткае спатканне з сем'ямі - усё гэта складалася на атмасферу інтэрнацкай эйфары. Павесялелі неяк і сталі свойскімі выхавальнікамі, пасля шматлікіх нямілых нам і ім інцыдэнтаў.

Загадам міністра веравызнанняў і адукцыі нядаўна звольнілі з пасады дырэктара інтэрната архімандрыта Феафана Пратасевіча, які карыстаўся ў нас вялікім аўтарытэтам. На яго месца быў назначаны святар Хведар Храшчэўскі, ад якога вечна тхнула тутунёвым дымам і, час ад часу, гарэлкай. Блізкія канікулы

аднак аслабілі настрой прыгнечанасці ад гэтай непамыснай змены, а думка аб двух месяцах прыволля зрабіла ўсіх весялейшымі. Урэшце апошняя зборка ўсіх у гімназічнай зале - вучняў, настаўнікаў і дырэктара, якога мы ўсе баяліся, як агню. Хутка і гэтым разам надта ж весела праспявалі "Boze cos Polska", і - бывайце здаровы!

Я з трапяткім сэрцам чакаў свайго Рабесп'ера, каб падзюкаваць яму за дапамогу. Ён выслушаху мяне з непрыхаваным задавальненнем і ветліва сказаў: "Zuch z ciebie, chlopcke. Nie zawiodles mnie, i nawet Madeleine Poplavski chwalila twoje postapy z francuskiego, a to sie jej zdarza nieczesto. Staraj sie wiec tak dalej, a badz cie bronil". Яго настрой і слова, якімі ён хачеў падкрэсліць маю заслугу ў яго добрым учынку для мяне, збянтэжылі мяне настолькі, што я адважыўся адно на вучнёўскі паклон.

Дахаты

У інтэрнаце сумятня была ў разгары - хто пакаўаў свае манаткі, хто бег купіць падарункі дахаты. Грошай мне прыслалі ўсяго толькі на цягнік і на трамвай, а невялікіх ашчаднасцяў яшчэ хапіла на супольнае таксі да Віленскага вакзала. На падарункі - ні граша. Прыйшлося сабраць некалькі бутэрбродаў, якія засталіся ад другога снедання, і лусту хлеба з каўбасою, падрыхтаваную кожнаму на дарогу - будзе гасцінец тром малодшым братам і сястрычыцы. Ад нястачы грошай, усё ж, пачуцця шчасця не меншала.

У цягніку ўдалося нам - тым, хто ехаў на Ваўкаўск, Ліду, Баранавічы, Вільню - заняць цэлае купэ. Рэй вёў заўсёды вясёлы, блізкі мой сябра Мікола Грэбен. Быў ён найлепшым у класе, а мо і ў цэльм інтэрнаце, лаціністам і вечна канфліктаваў з паланістам. Нехта з нашай грамады дастаў бутэлочку гарэлкі (пэўна, не больш за 100 грам) і пачак папяросаў "Plaskie", каб пагуляць у дарослых. Кожны мог пацягнуць адзін глыток і выкурыць адну папяросу. Для мяне, як напэўна і для большасці з нас, гэта было першае сутыкненне з гарэлкай і папяросамі. Адно і другое падалося вельмі паганым, але трэба было хваліць пачастунак наройні з іншымі сябрамі. Падслухаўшы, няйнайчай, нашу беларускую гутарку, у суседнім купэ размیсціліся жыдоўскія хлопцы, якія ехалі з нейкай сваёй варшаўскай школы ў Ліду. Наша адметнасць у польскай стылі хутка звяла нас у падарожнае знаёмства і дружбу (а лес прадаўжыў гэта з некаторымі і пазней). Па дарозе хлопцы спаквала сыходзілі. Маёй мэтай быў паўстанак Курган, не даязджаючы кіламетраў 25 да Ліды. Я развітаўся з Міколам Грэбенем, які паехаў далей, здаецца, у Ліду.

Курган, як заўсёды, быў сонны. Яго дримоту парушалі што дня толькі два цягнікі: адзін ранішні, а восьмай гадзіне, у Вільню, а другі вячэрні, таксама а восьмай, у Варшаву. Абодва цягнікі для навакольных сялянаў і пастушкоў служылі паказнікамі часу. Былі яшчэ два таварныя цягнікі, але праходзілі ў розныя поры. Яны навакольных жыхароў не надта цікалі; часам хтосьці махаў зайцам - нелегальным пасажырам у кандуктарскіх будках.

Чыгуначным шляхам хадзіць было забаронена,

тому я пайшоў палявой дарожкай, абавал якой квітнелі духмянныя да ап'янення зёлкі і травы. Вось і Праходы - лес, ад якога на нашай дзялянцы застаўся практычна маладняк і зрэдку стройная хвоя або елка. Найлепшы будаўнічы матэрыял бацька прадаў у цяжкія гады, каб як-небудзь утрымаць у Віленскай гімназіі Люду, а пасля і мяне выправіць у інтэрнат з двумя камплектамі адзення, падручнікамі ды іншымі рэчамі. На самай справе і прадаць ужо не было чаго дзеля гэтых патрэбаў, але бацька не адступаўся. Прадаў апошняе што мог, нават свежа зрублены хлеў, а жывёлу перавёў у адгароджаную для яе частку гумна.

Цяністы бярэзняк, перамяшаны дзе-нідзе з хвойнікам, і ўсёхопнай духмянай цішынай так і вабілі на адпачынак пасля ўсіх незвычайных эмоцыяў. Хапіла прылегчы ў цянёчку, каб у момант усім уражанням на змену прыйшло забыццё. Салодкі сон, мабыць, задоўжыўся, бо дахаты (два кіламетры) я даплёўся пад полуздзень. Дома мяне ўжо перасталі чакаць таго дня.

Уцалелыя ад мінулагодняга пажару трэй ці чатыры хаты (у тым ліку і нашая) і некалькі гаспадарчых будынкаў у маіх родных Клімавічах падаліся мне маленечкі і загубленымі ў зелені ліпаў, клёнаў і садоў. Аселіца была ўжо скошаная, быццам выбрытая.

Першым прызнаў мяне Галас - наш разумны, верны сабачка. Бацька, асвоіўшы думку, што я прыеду заўтра, спакойна кляпаў касу пасля змагання з сенажаццю на досвітку. Мама, пачуўшы рух сярод дзяяцей, перапыніла свае шыщё на машыне, якім зарабляла, каб неяк стрываць галоднае прадвесне і вясну да першай гародніны, бульбы, а пасля - да новага хлеба. Як заўсёды спакойная, яна падышла да мяне з ледзь прыкметнай усмешкай, пытаючы: "Дзе ж ты, сынок, пра падаў так доўга?" І дазволіла пацалаваць рукі на прывітанне. Прывітаўшыся з астатнімі сямейнікамі без асаблівай пяшчотнасці, я пабег да бацькі, каб і мяну аддаць шанаванне пацалаваннем рукі.

Раздаўшы дзесяці "падарункі" з бутэрбродаў (ім гэта нават спадабалася, а маме ледзь не выціснула слязу), я расказаў бацькам пра вынікі сваёй вучобы. Паведаміў прытым, што згодна з рэкамендацыяй майго інтэрнацкага выхавальніка, кожную нядзялю і свята я павінен прыслужваць святару, чытаць "часы" і "апостала". Мама вельмі ўзрадавалася, а бацька прыняў усе да ведама моўчкі. У заключэнне "прывітальных" гутарак бацька сказаў толькі, што лета трэба скарыстаць дзеля працы на паветры, каб не застацца такім белым на твары і целе. Параіў падстрыгчы чуб і запрапанаваў начлег з канём на папасе ўжо з першай ночы. Так яно і сталася.

Кожны дзень на змяркенні збіраліся на вуліцы хлопцы і мужчыны, каб выкурыць па скрутку махоркі або сушанага лісця балотнага лаўру ў люльцы, паталкаваць пра сёё-тое і дамовіца на начлег у лесе. Я ведаў, што ўсім тым, хто з якой-колечы прычыны адбіваўся ад вясковага гурту (апрача прызыву ў войска), прыпісвалі зазнайства ці нешта ў гэтым сэнсе, і такога хлопцы "не прымалі" або трактавалі як адшчапенца.

Маючы гэта на ўвазе, я стараўся паводзіць сябе згодна з усімі прынятымі правіламі і звычаямі. Не дапамагло. Аж надта выразна адчувалася тое, што не лічаць мяне зусім сваім, і што гэта не ад зайдрасці.

Ніхто з іх не змяніў бы свайго лёсу на мой, каб ламаць галаву навукай, пакінуць вёску ды пхацца, як той казаў, у паны і падпанкі, а нават у папы дзеля лягчайшага, як думалі, жыцця. Гэта лічылася ў вяскоўцаў чымсьці немаральнym і сарамлівым. Яны былі ўпэўненыя, што ад зямлі не адарвешся, а неба і так не дастанеш. У да-дзенай сітуацыі, ва ўмовах беспрацоўя і неталерант-насці да рэлігійных і нацыянальных меншасцяў, такі погляд меў абургунтаванне. Але з другога боку, у вёсцы, з увагі на яе замкнёнасць і штораз большую колькасць людзей, рабілася цесна.

Урэзалася мне ў памяць гутарка паміж майм суседзямі, крыху старышымі за мяне хлопцамі, якіх потым мабілізавалі на абарону Рэчы Паспалітай. Раман Саўрас, рослы і дужы, але бедны, хваліўся перад сябрамі, што наняты польскімі вайсковымі асаднікамі касіць сенажаць, у спаборніцстве з ігнаткаўскімі хлопцамі, ён скасіў за дзень цэлы гектар і зарабіў 80 грошаў. За іх ён мог купіць пачку гарадзенскай махоркі, якой хапала на тыдзень сцілага пакурвання. Махорка тая была горш апошняга самасея, але што ж - рзыкаваць астрогам, садзячи тытунь?

Паяднанне з вясковымі хлопцамі адбылося хутка. Гутаркі ля начлежных вогнішчаў, апавяданні крыху з перажытага і крыху з прачытанага, а таксама і выдумка вельмі зацікавілі дзецюкоў. Яны, абмежаваныя кругаглядам да вясковых і сямейных справаў, прагна ўслухоўваліся ў звесткі пра іншы свет, іншае жыццё, дзівосы тагачаснай тэхнікі, якія для іх былі абсалютнай абстракцыяй. Наведвани, калі-нікалі, цыганскага табару ў лесе, супольныя гульні і спевы ўзбагачвалі нашае жыццё начлежнікаў. Хоць праца на гаспадарцы пасля кожнага начлегу крыху дапякала, перамена гімназіста ў сялянскага практиканта аказалася прыемнай, і туга па мурах інтэрната або гімназіі не з'яўлялася.

Балючая нечаканасць

Ліпень, хоць і ў стоме, мінуў вельмі хутка. У жніўні, дзесяці напрыканцы першай дэкады быў час, каб пацікавіцца, ці не надышла вестка з інтэрната аб пачатку заняткаў. Лісты прыходзілі ў той жа Курган, дзе затрымліваўся цягнік, і там чакалі адрасата. Гэтым разам чакаў заказны ліст. Паколькі бацькава і маё імя былі аднолькавыя, я дастаў той ліст без праблемы. Распячатаўшы канверт, я адразу ўбіўся вычыма ў ліст, адрасаваны бацьку. Змест быў кароткі і ясны: "Ваш сын выключаны з праваслаўнага мітропольнага інтэрната. Рашэнне канчатковое і не падлягае адмене". У май нутры ўсё раптоўна замерла. Ногі не сталі мяне слухацца. Я прачытаў яшчэ раз. Усё ясна, толькі чаму? Прыгнечаны весткай, я марудна плёўся дамоў. Думкі гналі адна адну, шукаючы магчымай прычыны такога ўдару. З боку гімназічных улад, аб чым маглі сведчыць вынікі вучобы, не магло быць ніякіх прычын. У інтэрнаце выхавальнік майго класа, айцец Мікалай Лянчэўскі, напісаў мне як найлепшую харектарыстыку. У чым жа тады справа? Засталося яшчэ разважаць палітычныя прычыны, магчыма, што звязаны са звольненнем архімандрита Феафана, беларуса, з пасады дырэктара

інтэрната і заменай яго тым Храшчэўскім. Ідуцы развагамі ў гэты бок, пачалі прыгадвацца факты, якія на са-май справе выклікалі сенсацыю сярод насельнікаў інтэрната.

З папярэдніх вакацый не вярнуліся ў інтэрнат Віктар Коска і Майсей Савашынскі з Орлі. У інтэрнаце пайшлі чуткі, што яны абодва, разам з іншымі мясцовымі хлопцамі, перабеглі на Беларусь, паверыўшы пра-пагандзе, што там бясплатная навука на роднай мове. Абодва яны былі маймі сябрамі з інтэрната і аднаклас-нікамі ў гімназіі. У вольныя нядзельныя час нам даводзі-лася наведваць Беларускі камітэт у Варшаве, які збі-раўся недзе на вуліцы Хмельнай. Там, аднак, пра такія рэчы ніколі не было гутаркі. Інжынер Адам Клімович - хадэк, які там выступаў - быў, прайда, беларускім патрыётам, але перш за ўсё католікам. Кравец па прафесіі, Пётра Ластаўка, які актыўна ўдзельнічаў у беларускім руху, таксама быў далёкі ад якой-небудзь бальшавіцкай прапаганды. Больш з нікім не прыйшло-ся нам там пазнаёміцца ці пагутарыць, апрача студэн-таў тэалогіі Варшаўскага ўніверсітэта, якія нара卡拉і на аднаго з наших інтэрнацікіх выхавальнікаў, айца Аляксея Зноска, што той быццам быў прапагандыстам Божай службы ў Праваслаўнай Царкве на польскай мове і нават царкоўнаславяншчыну перакладаў на яе. У інтэрнаце ён, аднак, раней часам гаварыў пропаведзі на беларускай мове, і нам гэта падабалася.

Разважаючы туго прыгадак, я прыпомніў яшчэ і той факт, што адміністрацыйны сакратар інтэр-ната, нейкі Вішнеўскі, ураднік, прызначаны Міністэр-ствам веравызнання і адукацыі, паклікаў мяне адной-чы і разам са сваім памочнікам распытаў пра маю сям'ю, пра мову, якой карыстаюся дома. Пытанні былі таксама пра сястру, чаму яна вучылася ў беларускай, а не польскай гімназіі, і г.д. Хоць на іхня пытанні я адказваў шчыра, то ўсё ж з іхняга боку напаткаў нейкія крытычныя заўвагі ці працяг, якія давялі мяне да плачу.

У канчатковым выніку, фактычнай прычыны тae крываў, якую прычыніла мне выключэнне з інтэр-ната, так і не ўдалося выявіць.

Дома перш-наперш адбылася нарада з Людкаю, якая пасля атрымання атэстата стала саці ў Віленскай гімназіі паспела ўжо скончыць двухгадовы педагогічны інстытут, і таксама з мамай. Усім нам было ясна, што гэта незвычайная справа, і ўсе мы разумелі, што гэта будзе цяжкі ўдар для бацькі. Мы баяліся ягонай рэакцыі. Тым часам пастанавілі шукаць нейкае вы-йсце. Людка не губляла надзеі атрымаць працу ў школе ў нейкай вёсцы. Яна адразу паабязцала мне дапамогу, хоць ніякіх грошай яшчэ не зарабляла. Мы пастанавілі падаць заяву ў гімназію ў Лідзе. Я лічыў, што буду да-ваць прыватныя ўрокі першакласнікам па французскай і лацінскай мовах, і што нейк пераб'юся.

Заяву, аднак, давялося пісаць ад імя бацькі. Пад-роблены подпіс мігам быў раскрыты гімназічным ды-рэктарам, і ён, паклікаўшы мяне на размову, загадаў, каб з'явіўся сам бацька. Давялося яму аб усім сказаць.

У нядзелью мама з Людкай выперлі мяне з хаты на ўесь дзень і дамовіліся, што мама наважыцца па-размаўляць з бацькам, а вечарам Людка ўпусціць мяне

цераз вакно. Так і сталася. Людка, дачакаўшыся мяне, перасцерагла, каб не паказвацца на вочы бацьку. Ён, пачуўшы ад мамы навіну, страціў над сабой контроль, і ў сям'і дасталося ўсім без разбору. Сон не з'явіўся ні на хвіліну да самай раніцы. Абдумаўшы ўсе магчымасці спаткання з бацькам, я вырашыў адбыць яго без сведкаў. Гэта мне ўдалося. Бацька, быццам выпадкова напаткайшы мяне, кінуў у мой бок адно-адзінае слова: "Сволач", - і пайшоў далей. Гэтая бацькава рэакцыя працяла мяне да болю, які быў і ягонымі удзелам. Адбіты на абліччы адпячатак жалю і гора, перажытага ім у туноч, усвядоміў мне веліч пакуты таго цвёрдага па сваёй натуре чалавека. Абстаўленая ім апошняя карта раптам аказалася бітай, і іншых хадоў ужо не было. Паставіў ён на гэтую карту нямала, бо свой лес, і лес сваёй сям'і сына, які, здабыўшы адукацыю, павінен быў рэкампенсаваць перажыванні бацькам і малодшаму сямейству, памагаючы яму выйсці ў свет з даўно ўжо зацеснай гаспадаркі. Цэлая гэтая будоўля раптам звалілася ад чыёгасыці незразумелага ўказу, і адбudoўваць ужо не было за што. Не ведаю, ці мае пазнейшыя тлумачэнні магчымых прычын майго выключчэння з інтэрната пераканалі бацьку, але ён усё ж пехаў у Ліду да дырэктара гімназіі і заяву пацвердзіў.

Канец II Рэчы Паспалітай

Жыццё прынесла нечаканасці. Хаця вёска фактчна была пазбаўлена кантакту са светам, весткі пра неспакой у краіне яе не мінулі. Узмоцненая дзеянні паліцыі, пошукі якіхсьці шпіёнаў паказвалі, што адбываеща нешта дрэннае, а вестка пра пачатую 1 верасня вайну разнеслася маланкаю па ўсёй краіне. Зрэшты, непрыкметны дагэтуль рух самалётаў - ды такіх, што і вочы раней не бачылі - і грукат узрываў, якія даносіліся здалёк, не пакідалі сумненняў.

Гімназія ў Лідзе 1 верасня ўсё ж напоўнілася моладдзю. Але дырэктар заявіў, што канікулы прадаўжаюцца аж да адмены.

Бацька кожны дзень пасылаў мяне ў суседнюю вёску Ігнаткаўцы да настаўніка з заданнем паслуходаць па радыё перадачы пра вайну. Нямецкая войска хутка рухалася на ўсход, а хлопцы, што адбылі раней вайсковую службу, былі ўсе мабілізаваны і высланы на фронт. Вярнуўся толькі адзін Арсен Радзюк з палону. Пралілі без вестак Раман Саўрас, Віцюк Радзюк, Міша Клімович і яго брат Сашка. Людзі, якія памяталі першую нямецкую акупацию і бежанства, баяліся наступу немцаў. Ажно раптам громам разнеслася вестка, што Чырвоная Армія пастанавіла вызваліць "з-пад пансага іга" Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну.

Хоць пра бальшавікоў у апошнія гады распаўсюджваліся розныя страшныя чуткі, то аднак людзі лічылі, што ўжо горш не можа быць, і чакалі таго "вызвалення" досьць спакойна. 17 ці 18 верасня на лідскіх чучынскай шашы і на гасцінцы, якія называлі Екацярынаўскім, з'явіліся незлічоныя калоны грузавых машын з салдатамі, танкі, конныя тачанкі. Войска, праўда, паказалася не так прыгожа абмундзіраванае, як польскае, але вялікая колькасць тэхнікі ўражвала.

Людзі выбягалі на дарогі, дзе затрымліваліся невялікія часткі. Там гутарылі з імі нейкія камандзіры, чиста апранутыя, з чырвонымі зоркамі на рукавах. Абяцалі свабоду і вызваленне ад паноў, якіх яны прагоняць, і нават раздавалі па паўбуханкі хлеба, хоць у тым часе, восенню, хлеба ўсім хапала.

Мяне збянятэжыла тое, што некалькі камандзіраў, пабачыўшы на мене школьны мундзір, распыталі, якое гэта абмундзіраванне і з недаверам ставіліся да інфармацыі, што гэта вучнёўская вопратка.

Людзі расказвалі, што ў некаторых вёсках будавалі прывітальныя брамы войску і, заахвочаныя заклікамі вайскоўцаў, разбіralі дворскую маё масць. Я гэтага нідзе не бачыў, а наш памешчык з Лебяды, Земавіт Фэдэцкі, калі быў змушаны ўладамі адмовіцца ад свайго маёнтка, знайшоў на даволі доўгі час прыпынак у суседній вёсцы Феліксава. Былі і такія чуткі, што паны недзе быццам сарганізavalі мяцеж і рэжуць мужыкоў. Весткі гэтага, хоць не пацверджаныя, выклікалі сярод людзей неспакой і змусілі мужыкоў да пільнай аховы вёсак. На шчасце, у нас была гэта толькі чутка.

Заняткі ў гімназіі Карабля Хадкевіча ў Лідзе пачаліся ў першыя дні кастрычніка. На ўрачыстым адкрыцці школьнага года я з радасцю сустрэўся з майм прыяцелем з інтэрната - Міколам Грэбенем, які быў у іншым класе.

У хуткім часе ў школе правялі анкету, хто якой нацыянальнасці. У нашым класе афіцыйна беларусам запісаўся я, як і ў Варшаве, і апрача мяне толькі адна дзяўчына - Ніна Слесар. Іншыя вучні, хоць з чиста беларускімі прозвішчамі, назвалі сябе палякамі. Яўрэйскія дзеці таксама запісвалі сябе палякамі. Некаторыя казалі, што мусіць папытаць бацькоў.

Ледзь толькі настаўнік пакінуў клас, закончыўшы той дзіўны плебісцыт, як на мяне і Нінку пасыпаліся знявагі і забруджаныя крэйдаю анучы ад школьнай дошкі. Я заўважыў, што гэтыя закалот распачаў нейкі Вайткевіч (здаецца Раман), сын паліцыянта. Гэта зусім збянятэжыла мяне, тым больш, што ў варшаўскай гімназіі ніхто з нацыянальнасці не рабіў проблемы. Хіба што варшаўскія сябры часам пажартуювалі з нашага ўсходніяго акцэнту, але без якой-небудзь зласлівасці.

Незалежна ад вынікаў таго плебісцыту (мне яны невядомыя), школу неўзабаве перамянілі на беларускую дзесяцігодку, у якой толькі заняткі па прадмеце беларускай мовы вяліся на мове збліжанай да беларускай. На змену былому дырэктару з'явіўся новы - беларус (з Бабруйска ці Віцебска) прозвішчам Валько. Добры, прости чалавек, у нязменнай гімнасцёрцы, гутарыў па-беларуску, хоць можа не надта літаратурна. Былі дырэктар Кляйндзіст стаў яго намеснікам - заувачам, што значыла "заведуючы" вучобай.

Чацвёртакласнікі апынуліся ў восьмым класе і адчулі паніжэнне ўзроўню навучання. Амаль усе вучні мусілі нагнаць недахоп ведаў па гісторыі народаў СССР, прыкладзіцца да рускай мовы і папрацаваць над літаратурнай беларускай, якую большасць ведала толькі як вясковую гаворку. Настаўніца беларускай мовы Соня Майсееўна нядрэнна валодала ёю і вельмі пільна

рыхтавалася да ўрокаў, а мяне лічыла сваім кансультантам, што мне, ясная справа, імпанавала.

Людка стала настаўніцай у суседній няпоўнай сярэдняй школе і Соня Майсеевна старалася пасябраваць з ёю, як экспертам-беларусаведам. Мой малодшы на два гады брат Лёнік паступіў у тэхнічнае вучылішча ў Лідзе, і мы ўсе троє жылі пры польскай настаўніцай сям'і Міхнеўскіх, у доме калі муроў замка Гедыміна, займаючы два пакойчыкі на мансардзе.

Умовы жыцця сталі хутка ўскладняцца. Востра адчуваўся недахоп тавараў, а перад усім прадуктаў харчавання. Мы з Лёнікам хадзілі на досвітку пад пякарню і так стараліся заняць месцы ў чарзе, каб, памяняўшыся імі ў адпаведны момант, купіць па дзве буханкі хлеба. Прадавалі кожнаму па адной, а нам трэба было прынесці хлеба сабе і пані Міхнеўскай, муж якой быў затрыманы органамі НКУС, а пасля нейкага часу звольнены. З прамысловымі таварамі было таксама дрэнна. Памятаю, што Ліда восенню хадзіла ўся ўпэцканая грязю, і я пастанавіў купіць сабе галёшы, якія прадукаваліся ў Лідской фабрыцы. Чарга пад магазінам фармавалася ўжо пасля поўначы. Я заняў месца на другой гадзіне ночы. Міліцыя штораз разганяла чаргу, якая тут жа аднаўлялася. За першым разам калі адзінаццатай раніцы ўдалося мне даціснуцца аж да прылаўка, каб пачуць, што трэцяму перада мною прададлі апошнюю пару. Наступным разам прыйшлося забяспечыць сабе месца ў чарзе апоўначы. І нейк дабіўся тае пары галёшаў.

У Лідзе стала выходзіць мясцовая газета "Ўперед". Рэдактарам быў Петра Радзюк з Вільні. Намовіў ён мяне напісаць артыкул на тэму школы. Мой першы ў жыцці нарыс рэдактару спадабаўся.

У школе жыццё і адносіны між моладдзю хутка ўнармаваліся. Знікла праблема нацыянальных розніц. Моладзь канцэнтравалася на сваіх юнацкіх і школьніх праблемах. А таксама кансалідавалася, чаму спрыяла, на мой погляд, пагроза страты асабістай свободы, што вісела практична над кожным, ці то з фактычных палітычных, ці прыдуманых прычын, за нешта не так сказанае, за прагул на працы, за прошлыя падзеі і г.д. З другога боку, яднала шырокая разгорнутая вучнёўская культурна-мастацкая самадзейнасць. Мэтай гэтай самадзейнасці было перад усім палітычнае ўзгадаванне моладзі, што ў выніку, аднак, давала адваротны да запланаванага эффект.

Моладзь, якая ў большасці стала адчуваць у сямейным жыцці прыгнечанасць, выкліканую няпэўным заўтрашнім днём ды татальну матэрыйальную нястачу, ядналася непрыкметна ў пачуцці асаблівага супрапітві. Стала з'яўляцца штораз больш забароненых жартаваў, спрафанаваных пралагандысцкіх плакатаў і г.д. Інспірацыя ішла, праўдападобна, з пазашкольнага асяроддзя.

Створаная ў школе камсамольская арганізацыя гуртавала амаль выключна моладзь, якая прыбыла з бацькамі з усходніх рэгіёнаў Беларусі. Мясцовая мала-дое пакаленне таго часу, узгадаванае на прынцыпах хрысціянскай або ўрэйскай этикі, не гарнулася да арганізацыі, заснаванай на атэізме. Датычыла гэта і мяне - былога кандыдата ў святары.

Акупанты мняніоца - акупация застаеца

Напад немцаў на Савецкі Саюз 22 чэрвеня 1941 года выклікаў у людзей неадназначныя, а ў кожным выпадку трывожныя, пачуцці. З аднаго боку, рассыпка савецкага рэжыму не выклікала жалю, а сумяня, прычыненая нямецкім нападам, прынесла нават часовае абліягчэнне збянятэжаным масавым арыштамі і вывазкай у Сібір людзям. З другога боку, у шматлікіх разбітых сем'ях павілася трывога за лёс адсутных з розных прычын членаў сям'і: арыштованых, вывезеных, высланых на работу, вучобу ці забраных у Чырвоную Армію.

Трывога не мінула і нашай сям'і. Адсутнасць Лёніка, які тым часам выехаў у тэхнічнае вучылішча ў Беласток, устрывожыла асабліва маму. Людка перажывала невядомы лёс мужа, які два дні перад вайной пaeхаў у Курск да цёткі, якой у жыцці не бачыў. Ды ён ніколі, наогул, не быў у Савецкім Саюзе.

Нямецкая агрэсія расшыралася з маланкавай хуткасцю. Тысячы чырвонаармейцаў здаваліся ў палон, не прадбачаючы нечалавечай трактоўкі. Стратэгічныя дарогі былі завалены пакінутай вайсковай тэхнікай. У кустах валялася зброя. На дарогах з'явіліся незлічоныя калоны гнаных на заход палонных. Па вёсках разнеслася чутка, што палонныя слабнуть ад голаду і стомы, а тых, якія не могуць прадаўжаць сваёй нявольніцкай дарогі, звычайна забіваюць. Людзі гаварылі, што сярод палонных салдат здаряюща і маладыя цывільныя хлопцы.

Весткі тыя, быццам па загаду, змабілізавалі перад усім уражлівых на чужое няшчасце жанчын. Амаль з кожнай сям'і нехта з торбаю хлеба ды соллю (якой прасілі паслабелья ад страты вадкасці ў арганізме палонных) выходзіў на ўскрай дарогі. Перадача хлеба ў рукі нешчасліўцаў была небяспечнай, бо канваіры адганялі, а то і дзе каго ўпіхалі ў калону. Людзі кідалі кускі хлеба ўнатоўп гнаных мужчын, а тыя хапалі іх у паветры. Соль кідалі ў якіх-небудзь мяшечках альбо праста ў палатняных вузельчыках. Пры нагодзе людзі пільна сачылі, ці не паявіцца ў калоне палонных хто-небудзь свой ці знаёмы, бо іншай магчымасці пошукаў не было.

З нашай сям'і таксама на змену нехта выходзіў, каб акунуцца ў тым пекле, створаным людзьмі на зямлі. Час ад часу з калоны даносіліся малені: перадайце сям'і той ці іншай у Бабрах, Змітраўцах ці іншых Сямашках, што іх сыноў, братоў і т.д. гоняць з палоннымі. Такім чынам нямала хлопцаў ратавалі, даганяючы калоны ці заходзячы іх у звычайных загарадах з калючага дроту, дзе прыпынялі гнаных і трymалі пад голым небам да знямоті.

Падобны лёс спаткаў і майго брата Лёню, якому ўдалося вызваліцца з такога лагера пасля амаль месячнай галадоўкі, абяssіленаму, ледзь жывому. Муж Люды вярнуўся пасля таго, як немцы занялі Курск.

З немцамі вярнуўся памешчыкі, вайсковыя польскія асаднікі, паліцыянты і ўрадоўцы, каб апанаваць гаспадарку і адміністрацыю. Пасыпаліся розныя праvakacyi, забойствы мужыкоў і нават паленне вёсак з людзьмі. Першая суседняя спаленая вёска, Леснікі, дзе

жылі і мае сваякі, сталася жудаснай перасцярогай дня фактычна ні ў чым не вінаватых людзей.

Каганец беларускай асветы

У хуткім часе пайшлі чуткі, што з'явіліся беларускія арганізацыі. Людзі, якія стараліся ўдзельнічаць у цывільнай адміністрацыі, рабілі гэта, у асноўным, дзеля абароны беларускага насельніцтва. Была створана Беларуская народная самапомач і, перад усім, прызначаны школыныя інспектары, якія пачалі арганізоўваць нароўні з польскімі беларускія народныя школы.

Я - выпускнік дзеяня таго класа, прысвоіўшы ад сястры Людкі "абэцэду" па педагогіцы і дыдактыцы, пастанавіў паспрабаваць настаўніцкага хлеба. Намовіў бацьку, і мы паехалі ў Ліду, у школыны інспектарат. Пры нагодзе спаткаўся я з некаторымі школьнімі сябрамі, якія таксама шукалі працы. Як на злосць, спаткаўся і той Вайткевіч. Глянуў на мяне воўкам і хутка затрымаў нейкіх нямецкіх салдат ды нешта заўзята ім тлумачыў, паказваючи на нас з бацькам. Немцы падышлі да нас і з рогатам, тыцкаючи на бацькаву чорную бараду, пыталі: "Jude? Kommunist? Pass, bitte". Зірнуўшы на бацькаў памяты пашпарт, на мяне і на наш воз, махнулі рукою і, кінуўшы ў бок правакатара: "Kwatsch", пайшлі сваёй дарогаю. Вайткевіч паспешна мяне запэўніў, што гэта не апошніяе з ім спатканне, што, на жаль, у будучыні і споўнілася.

У інспектараце прыняў мяне інспектар Макарэвіч, хоць можа і недаверліва, але ветліва, і даў мне накіраванне ў вёску Касілаўцы, што між Лідаю і маймі Клімавічамі, каб сарганізаваць там заняткі для класаў I-IV.

Псіхічна падмацаваны Людкай, якая абняла ўжо школу ў суседніх Сямашках, з'явіўся я ў восеніскую нядзелю да касілаўскага солтыса з просьбай склікаць сход. На працягу паўтары гадзіны хата солтыса запоўнілася мужчынамі. Я стаў нясмелы талкаваць пра неабходнасць беларускай школы, так як у суседнім Мыщэ сарганізавалася школа польская.

Дзядзькі маўчалі, пакуль адзін з іх не адазваўся з пытаннем: "А хто будзе вучыць дзяцей?" Я зразумеў, што гэта пытанне рытарычнае, правакацыйнае, але адказаў:

- Зразумела, што я.

- Дык дзе ж ты жыць будзеш, хлопча, хіба што ў старой Акуліны на печы?

Я збянтэжыўся такім паваротам справы, але нечакана іншы селянін, устаўшы з месца, пачаў вымахваць пальцам перад носам таго жартгаўніка, ды басам на яго:

- Калі табе не падабаецца, дык матаіся сабе к чортавай мацеры, бо няма з чаго насыхацца ды страшыць хлопца, калі хоча нам дапамагчы.

Тут і загаварылі мужыкі. Слова да слова, знайшлася вольная хата ў старога Кушыка на маю школу і пакойчык у сына той Акуліны, Селявіча, для настаўніка, і лаўкі паабяцалі мне прывезці з Мыта. Надышлі і хлопцы, якія завязалі са мною гутарку і паабяцалі дапамогу, калі спатрэбіца. Такім чынам я стаў "ды-

рэктарам" чатырохкласной беларускай школы з правам падмітання. Мыць падлогу ахвяраваліся вясковыя дзяўчата і кожны тыдзень сумленна выконвалі сваё абяцанне. Заняткі адбываліся цэлы дзень: да поўдня першы клас з другім, а пасля поўдня - трэці з чацвёртым. Падтрымку майму дыдактычнаму змаганню давала ўвесь час Людка, да якой па парады ездзіў я на ровары. Дзякуючы яе каштоўным, так тэарэтычным як і практычным радам, навука ў тых умовах выглядала не найгорш.

Напрадвесні 1942 года паявіўся ў мяне на інспекцыі Юльян Груцкі з Васілішак, які быў кірауніком Беларускай народнай самапомачы і адначасна візітатаром школ у тым раёне. Не ведаю, наколькі быў ён знаёмы з педагогікай, але выявіў нечаканае захапленне майм спосабам навучання, аб чым паведаміў і акруговому інспектару ў Лідзе.

Жыццё ў Касілаўцах уладзілася вельмі добра. Настаўніка людзі паважалі і ўсяляк спрыялі яму, а вечарамі моладзь ахвотна запрашала ў сваю кампанію.

Аднак ідэя не трывала доўга. Вясною 1942 года праводзіўся перапіс насельніцтва, у якім мелі абавязак удзельнічаць усе вясковыя настаўнікі. Майм абавязкам было выкананіць перапіс у Касілаўцах і трох іншых акаўлічных вёсках. Аказалася, што каля 90% запісаліся беларусамі, а беларускую мову, як хатнюю, назвалі блізка 100%. Палякамі назвалі сябе толькі некаторыя рымскія католікі і пара сем'яў назвалася рускімі. Згодна з раней атрыманай інструкцыяй, адказ на пытанні нікому не накідаўся і не раіўся. Афіцыйныя вынікі перапісу ў Лідской акрузе мне не былі вядомы, але пасля яго заканчэння ўзмоцнілася дзейнасць падпольнага руху.

Тэрор на змену спаборніцтву

Лідскі і Шчучынскі паветы былі пад моцнымі польскімі ўплывамі. Адміністрацыя і паліцыя былі абсаджаны галоўным чынам палякамі. Праніканне беларускага элементу ў органы тэрытарыяльнага кіравання было непамерна слабайшае. Адзінай грамадскай арганізацыяй таго часу, Беларуская народная самапомач (БНС), створаная на ўзор польскай Rady Głównej Opiekunczyej (RGO), апрача збору харчовай і матэрыяльнай дапамогі галоднаму Менску і іншым гарадам на ўсходзе краіны, старалася пашырыць прысутнасць беларусаў у грамадскім жыцці, у тым ліку ў органах мясцовай адміністрацыі, арганізаваць народнае школьніцтва, абарону суайчыннікаў, калі ім рабілася кры́да акупантамі ці кім іншым.

БНС здабыла сярод насельніцтва даволі вялікую папулярнасць, як адзінай арганізацыя, да якой людзі маглі прыходзіць са сваімі скаргамі, шукаць раштунку ці сякай-такой помачы. Зразумела, што яна першая і трапіла пад абстрэл у тым спаборніцтве за магчымасці ўздзейння на публічныя і культурныя праблемы.

Усё гэта можна было яшчэ трываць, пакуль яно ўтрымлівалася ў рамках паняцця "спаборніцтва". Пропаганда таго ці іншага боку, якая б яна не была, магла перасцерагаць, але не забівала. Пад тым пра-

Стар. 52

пагандысцкім - у адмоўным сэнсе - "абстрэлам" апнуліся і школы. Напуджаныя людзі пачалі баяцца пасылаць дзяяцей у беларускую школу. Аднак навучальны год у Касілаўцах закончыўся без асаблівых перашкод.

У хуткім часе жахам адгукнуліся ў народзе весткі аб крывавых ахвярах. Першым забітым у tym рэгіёне быў у ліпені 1942 года студэнт Пётра Рандарэвіч - старшыня шчучынскай БНС, вядомы там дзеяч культуры. Выведзены сілаю невядомымі асобамі пасля пастаноўкі ў Ракавіцах п'есы Янкі Купалы "Паўлінка", быў мучаны і застрэлены. На вечары прысутнічалі, між іншымі, Юльян Груцкі (успамянуты раней) і шчучынскі дасведчаны настаўнік - прызначаны школьнім інспектарам у Васілішкі - Павел Шляхтун. Аб расправе з Пётрам Рандарэвічам Павел Шляхтун хутка паведаміў камендантую паліцыі ў Шчучыне, Коцату, якога ведаў як дасведчанага паліцыянта яшчэ з даваеннага часу. Той абнадзеў Шляхтуна, што дапаможа, і паразіт яму разам з Груцкім вярнуцца ў Васілішкі, не робячы замяшання. Тыя, аднак, да Васілішак на сваіх самакатах так і не даехалі. Абодва былі зложаны стрэламі з вінтовак непадалёк Васілішак. Пасля гэтага забойцы завалаклі трупы ў жыту. Перапалоханыя людзі не асмельваліся ўмешвацца ў ту ю небяспечную справу і ўжо надгнілыя пасля некалькіх дзён целы забрала лідская жандармерыя. Расследаваннем справы заняўся нейкі малады паліцыянт з Ліды, прозвішчам Усевалад Канчук, які таксама хутка згінуў ад кулі ў патыліцу, пасланай яму на вуліцы ў Лідзе сярод белага дня. Неўзабаве пасля забойства Рандарэвіча былі замучаны дзве маладыя настаўніцы ў Ражанцы, а пазней - прафесіяналы святар Аляхновіч з жонкаю. Ахвяры, пачынаючы з лета 1942 года пасыпаліся густа. Разносіліся пра іх жудасныя весткі.

Маімі сябрамі ў часе працы ў Касілаўцах былі настаўнікі беларускай мовы ў Навасёлках і польскай у Мышце. Абодва польскай нацыянальнасці, а той з Навасёлак - мой школьні лідскі сябра. Нашы контакты былі шчыра сяброўскія, пазначаны ўзаемнай лаяльнасцю. Ва ўзніклай складанай сітуацыі мы, як і раней, раіліся, як быць далей. Паводле нашай згоднай ацэнкі, прадаўцаў навучанне было немагчыма, тым больш, што і сяляне супраціўляліся пасылаць дзяяцей у школу.

Тым часам дайшла да мяне чутка, што ў Наваградку дзейнічаюць прагімназія і настаўніцкая семінарыя, арганізуецца матуральны агульнаадукацыйны курс (апошні год сярэдняй школы), і пры гэтым комплексе школ сарганізаваны інтэрнат. Мы з Міколам Грэбенем (з якім контакты былі ўвесь час вельмі блізкія) і іншымі сябрамі дамовіліся выбрацца ў Наваградчыну на самакатах. Сам Наваградак, як і яго ваколіцы, выклікалі ў мяне нечакана цудоўнае ўражанне. Знайшліся хутка і сябры, якія прынялі нас, як родных, памаглі мне аформіць неабходныя для паступлення на матуральны курс дакументы і дабіцца месца ў інтэрнаце.

Дачакаўшы канца жніўня, я так і падаўся на тыя навукі. Дабраўшыся ў Ліду, на чыгуначны вакзал, трэба было нейк забрацца на цягнік у Наваельню, а адтоль "кукушкаю" (вузкая лінія чыгункай) - у Наваградак.

Лідскі Летапісец № 2 (78)

На вакзале паявіўся школьні калега Вайткевіч, той самы сын паліцыянта. Не адчуваючи да яго ніякай варожасці, я падышоў і спытаў, ці не ведае ён, як трапіць на цягнік у Наваельню. Ён распытаў, куды і чаго я еду, а пасля паклікаў чыгуначнага паліцэйскага - немца і нешта яму сказаў. Той накіраваў на мяне зброю і завёў у камендатуру. Тут паявіўся мой "сябра", які ўражальна тлумачыў нешта афіцэру, што сядзеў за пісьмовым сталом. Я нямецкай мовы не ведаў, але чуў, як паўтарающа слова: "Нёман, Наваельня, бандыты". Немцы акружылі мяне, сцягнулі з плячэй плащ па локці, каб не мог валодаць рукамі, дакладна абшукалі мяне і мой мяшок, у якім быў гарох для інтэрнацкай кухні, раскідалі пакунак з кніжкамі і сышткамі, забралі фінскі нож і нешта злосна выкрывалі. Я не ведаў, што за Нёманам былі савецкія партызаны, але зразумеў, што Вайткевіч - правакатар і што склалася небяспечная для мяне сітуацыя.

Вытлумачыцца я не мог, бо Вайткевіч пераклаў бы ўсё наадварот. Раптам прыйшла мяне ў галаву думка спытаць, ці хто разумее па-французску. Нейкі малады унтэр-афіцэр спытаў мяне тады школьнай французскай мовай, што я хачу сказаць. Мяне гэта вельмі абнадзеіла, бо я зарыентаваўся, што яго веды французскай мовы адпавядаюць майм. Я стараўся пераказаць яму, куды і чаго еду, і што іх канфідэнт злouжывае сваім становішчам ды наводзіць асабістую парахункі. Хлопцу, відаць, заміпанавала роля перакладчыка, бо стараваўся перадаваць змест дакладна і хутка перамяніў адносіны свайго шэфа да мяне. Вярнулі мне маю "маё-масць", а той унтэр-афіцэр вывеў мяне на вакзал і нават дапамог забрацца на цягнік. Растворыўшы мяне, што Вайткевіч - гэта іх супрацоўнік, але не карыстаецца яго сімпатыяй.

У Наваградак

Цягнік у напрамку Баранавіч стаяў ужо пад параю, але чамусыці ўсё яшчэ марудзілі з адпраўкою. Састаў цягніка быў мешаны: перад паравозам стаяла таварная платформа, за лакаматывам - тры ці чатыры крытыя таварныя вагоны, далей столькі ж пасажырскіх і зноў некалькі таварных. Сам факт такога асаблівага складу непакоіў. Платформа перад паравозам сведчыла прамагчымасць замініравання чыгункі.

На сярэднім пасажырскім пульманаўскім вагоне віднеў надпіс: "Nur fur Deutsche", іншыя былі прызначаныя для тубыльцаў. Гэта даваенная польскія ці мо нават яшчэ царскія вагоны трэцяга класу, адметнасцю якіх былі дзвёры - адны побач адных - над ступенькай уздоўж цэлага вагона. Унутры вагон падзелены сценкай з дзвярыма на дзве часткі. Між драўлянымі лавамі быў практэс "салона".

У вагоне стаяў востры пах тытунню, поту і самагонкі. Найбольш лавак займалі рослья хлопцы ў зялёных мундзірах, што дапівалі літровую бутэльку ўпераменку з дружнымі смехамі - гэта былі літоўскія жандары. У іншым вугле сядзелі паліцэйскія ў чорнай вондратцы, кідаючы час ад часу моцнымі словамі, прыхарошымы квяцістымі прыметнікамі то польскага, то беларускага паходжання. Некалькі маўклівых мужчын

у сялянскай вогратцы кідалі па слоўцу, быццам з прымусу, пра слабы ўраджай і непамерна цяжкія падаткі збожжа і мяса. Мне прыпала месца каля двух дзецикоў, якія таксама не раскідаваліся словамі, толькі напаўголоса абменьваліся двухсэнсавымі крытычнымі заўвагамі на польскую мове. Насупраць сядзелі два пажылья мужыкі, а неўзабаве каля мяне прысеў яшчэ адзін з іх кампаніі. Яны таксама не былі гаваркія, але калі цягнік нарэшце скрунуўся з месца, пачалі ўзгадняць мэту падарожжа, мяшаючы маскоўскую гаворку з беларускімі назвамі мясцовасцяў, што сведчыла аб іх чужацкім паходжанні. Месца, аднак, яны доўга не сагрэлі і ўжо на першым прыпынку перайшлі ў другую палову вагона. Відаць, не па душы была ім штораз венялайшая гутарка тых жандараў, пераплеченая жаўнерскімі песнямі на незразумелай мове.

Спаканне з канфідэнтам, незвычайны склад цягніка і разнароднасць яго пасажыраў, усё гэта выклікала нечаканыя эмоцыі, што перамешвалі цікавасць са страхам перад невядомым, у якое міжволі прыйшлося мне нырнуць. Стала ясным, што з ад'ездам цягніка з Ліды я паступова паглыбліўся ў новы, невядомы свет. Польская мова, паўсюдная ў Лідзе, раптам у цягніку заглухла ці залезла ў падполле. Мае два маладыя спадарожнікі выразна канспіраваліся са сваёй польскасцю і правакавалі толькі мяне - хлапчука ў гіmnazічным плашчы - адазвацца, але, пераканаўшыся ў адсутнасці рэакцыі з майго боку, замоўкі. Перасцярога перад мінамі, паяўленне рускіх дзецикоў, якія на гадвалі тых шматлікіх уцекачоў з палону, што папрыпяняліся ў адзінокіх маладзіц, гэта было несумненна пацвярджэнне факту дзейнасці савецкіх партызан. Польскае падполле мела ў тым часе іншыя турботы, чым мініраваць камунікацыйныя шляхі.

У Наваельню цягнік даплёўся без перашкодаў. Побач вакзала, на станцыі вузкакалейнай чыгункі заўзята дымеў паравоз "кукушкі". Кучка пасажыраў з лідскага цягніка хутка падалася ў напрамку прычэпленых да яго некалькіх вагончыкаў. Вольнага месца ўсярэдзіне было шмат. Я ўладзіўся побач пасажыраў - з выгляду сялян - каб прыслухацца іх гутарцы. Мае суседзі гаварылі толькі па-беларуску, а півучасць і чысціна мовы захапілі мяне так, што я асмеліўся спрабаваць завязаць з гэтymі людзьмі размову.

Спачатку я адчуў з іх боку нейкую стрыманасць, але калі выясніў мэту майго падарожжа, быў палічаны за свайго. Звярнуўшы ўвагу на мой плашч гіmnazіста, яны паразілі не падарожніцачу у "мундзіры", бо гэтага не любяць "лясныя хлопцы", якія час ад часу паказваюцца на лясных адрэзках шляху і пераследуюць абмундзіраваных, не разбіраючыся ў паходжанні ўніформы. Тады толькі я звярнуў увагу, што ўсе паліцэйскія і іншыя мілітарызаваныя ды з ружжом згуртаваліся ў адным вагоне.

Падарожжа, аднак, прыйшло спакойна. У Наваградак прыехалі перад самым змярканнем. У інтэрнаце знайшоў я сваіх летніх знаёмых з цягніка. Яны без ніякіх цырымоній адвялі мяне да матурыстаў, якія запрапанавалі вольны ложак. З'яўленне новага сябра выклікала зразумелае зацікаўленне, тым больш, што прыбыў я з Лідчыны, пра якую было нямала чутак.

Першымі прынялі мяне вельмі па-сяброўску

Андрэй Вайтовіч, Філія Давідчык, Міхась Ляпешка ды іншыя, чылі прозвішчаў не прыпамінаю. Нехта з іх пабег у кухню папрасіць міску вячэрняй заціркі, ды, на жаль, пазнавата. Усё, чым разжыўся, гэта толькі луста хлеба. Бачачы гэта, маўклівы Міша Ляпешка вычараваў са свайго куфэрка кусок белага як снег; паҳучага прыправамі сала і, быццам збянтэжаны, запрапанаваў мне яго як акрасу да таго хлеба. Голад дапякаў ужо ад полуночі, дык спажыванне, што здавалася каралеўскай вячэрнай, прыпыніла гутарку. Пасля трывожных падзеяў дня нарасталі пачуцці расслабленасці і аптымізму, выкліканага шчыра сяброўскім прыёмам і зычлівасцю, якою бескарысна, ці можа інстынкты ўна, адчуваючы супольны інтарэс у імкненні да жыццёвай мэты, абдаравалі мяне жыхары інтэрната.

Хлопцы на момант таксама прыціхлі. Пасля, не перашкаджаючы мне ў вячэрні, сталі між сабою каментаваць пачутае і папаўняць ранейшымі інфармацыямі. У іх гутарцы Лідчына явілася варожым нямецка-польскім анклавам, дзе знішчаецца кожная праява беларускага нацыянальнага руху. Факты перамешваліся з міфамі. Каб не распальваць эмоцыяў, я пастанавіў быць стрыманым у сваіх апавяданнях, а інцыдэнт з Вайткевічам ахарактарызаваў, як асабістыя парахункі канфідэнта з выбранай ім ахвярай. Мае сяброўскія ўзаемаадносіны з польскімі настаўнікамі падаў я як прыклад апалытычных міжлюдскіх кантактаў. Некаторыя прынялі гэтыя інфармацыі з разуменнем, іншыя з недаверам, але спакойна.

Вераснёўскай раніцай наступнага дня прыйшлося мне ўпарадкоўваць фармальныя справы, звязаныя з паступленнем на матуральны курс і закватаваннем у інтэрнаце. Паспœў я яшчэ на дзве апошнія лекцыі: па грамадзанаўству, якое выкладаў Анішчык - шчыры беларус з філософскімі схільнасцямі, і па беларускай мове Наталлі Орсы, муж якой, Аляксандр, быў у той час школьнім інспектарам. Абедзве лекцыі паказаліся - як зместам, так і формай яго пераказу - чароўна прыемнымі, блізкімі сэрцу.

Школы: прагімназія, настаўніцкая семінары і матуральны курс, разам з інтэрнатамі займалі цэлы комплекс будынкаў каля маладога парку, пры замчышчы. Між школьнімі будынкамі, хоць яшчэ да канца не ўладжаны, не пуставаў спартыўны пляц.

Школьная моладзь - амаль выключна з вёсак Наваградчыны, з Карэліч, Любчы, Наваельні і з самога Наваградка. Пераважалі, зразумела, дзеці сялян. На нашым матуральным курсе, апрача мяне з Лідчыны, былі яшчэ трох хлопцы з Дзятлава: два Мацюковічы - мае аднакласнікі з варшаўскіх гіmnazіяў і інтэрната, ды трэці - Станчук-Ляўчук. Іншыя - усе наваградчане. Беларускую мову ведалі дасканала, тым больш, што наваградская гаворка амаль поўнасцю адпавядае нормам літаратурнай. Частка матурыстаў - гэта быўляя вучні Віленскай беларускай гіmnазіі. Іншыя, хоць да вайны вучыліся ў польскіх школах, аднак дома карысталіся роднай мовай, а на працыгу двух гадоў савецкай школы засвоілі і тэарэтычныя філалагічныя веды. Культ роднай мовы ў наваградскім асяроддзі быў укаранелы з часу зліквідаваных у міжваенны час палякамі беларускіх школ.

(Працяг у наступным нумары.)

Божае Нараджэнне на крэсах ў міжваенным дваццацігоддзі¹

Варшава 2001 год.

Прашу прыняць красовыя пажаданні здаро-
вага, радаснага Свята Божага Нараджэння, і яшчэ
ў Новым Годзе толькі таго, што Добрае, Прыгожае
і Вартae ўвагi.

1.

Пачну ад ўспамінаў маёй мамы - Марыі Стасевіч са Стасевічаў. Калісці паміж маймі бацькамі напэўна існавала нейкае вельмі аддаленое радство па крыўі, таму і прозвішча было аднолькавае. Мама нарадзілася ў 1903 годзе, і яе апавяданні пра Свята Божага Нараджэння тычыліся 20-х гадоў ХХ-га стагоддзя, калі яна як ліцэйстка, а потым студэнтка Віленскага ўніверсітэта імя Стэфана Баторыя, праводзіла святочны час у бацькоўскім доме ў Лідзе - у бабулі, якая жыла на вуліцы Сувальской. Бабуля мела сямёра дзяцей, двое з іх памерлі маленькімі з трагічных выпадкаў. Дзед - Ян Стасевіч - памёр, пакінуўшы жонку з пяццю дзецьмі. Гадаваць іх было цяжка. Аднак, дзяячуочы вялікай працавітасці і гаспадарлівасці, бабуля змагла не толькі забяспечыць дастатак сям'і, але пры дапамозе старэйшага сына, які пачаў працаваць інжынерам на чыгуначы ў Варшаве, дала магчымасць яшчэ траім дзецям скончыць вышэйшыя вучэльні, што было ў тых часах для Ліды асаблівым выключэннем. Уся сям'я пад час Свята Божага Нараджэння прыязджала з розных гарадоў Польшчы ў Ліду, каб сустрэцца пры вігілійным стале. І з гэтага месца распачынаюцца ўспаміны маёй мамы, якая, на шчасце, запомніла тых часы так добра, што ў стане іх і сёння аднавіць.

Так што давайце вернемся ў часе на 75 гадоў назад да дому бабулі - на вуліцу Сувальскую. На жаль, нумар дома не памятаю (а можа ніколі яго і не ведала), але помню, што дом знаходзіўся паблізу яўрэйскага шпіталя і яўрэйскіх могілак; недалёка ад узгорка, за якім пачыналася поле, ніжэй - луг і рака Лідзейка. На гэтым пагорку ездзіў на лыжах, вышэйзгаданы дзядзька Зыгмунт - інжынер, які прыязджаяў на Божае Нараджэнне да Ліды з Варшавы, дзе, як казаў - не было ніколі праўдзівай зімы і сапраўднага снегу. Снег ва ўспамінах маёй мамы, як і ў маіх, заўжды лучыўся з Божым Нараджэннем у Лідзе, асабліва ў Дзень Вігіліі, калі ў Варшаве шэра і імжыста, а душа сумуе па снезе, які неразрыўна звязаны са святочным настроем Божага Нараджэння. Як жа прыгожа піша аб гэтым Сафія Косак-Шчутская ў "Roku Polskim", кнізе, якая напісана пад час побыту гэтай знакамітай польскай пісьменніцы ў Англіі ў 1953-1954 гадах.

(...) Прыгажосць снегу цэнтру толькі тых, хто яго не бачыў здаўна, жывучы ў краі, дзе на працягу пяці месяцаў трывае канец кастрычніка. На чым грунтуюцца чары снегу? На цішы, і на тым, што белы. Цішыня заўсёды годная, тады як шум заўсёды паспаліты (...) Шум раздробняе - цішыня аб'ядноўвае. Усе вялікія рэчы, перад тым як нарадзіца, патрабуюць цішыні. Бель - гэта чысціна і нявіннасць (...) Свет, чакаючы на прыход Збаўцы, ахутваеца ў белае...

Ва ўспамінах маёй мамы Божае Нараджэнне ў Лідзе было заўсёды снежнае, а ў Дзень Вігіліі: 24-га снежня за акном віравалі далікатныя пласцінкі белага снегу. Гэта стварала спецыфічны, непаўторны настрой перад святочнай вячэрой. У цёплым, нагрэтым вялікай печчы, пакоі стаяў доўгі авальны стол, за якім магло сесці дваццаць асоб. На гэтым стале раскладалася духмянае сена - яно павінна было напамінаць аб стайні ў мясцічку Бэтлеем, дзе нарадзіўся пан Езус, і было ў мясцовай традыцыі такое ж важнае, як і аплатка. Забыцца пра сена было нельга. Пасля вігілійной вячэры моладзь выкарыстоўвала гэтае сена для варажбы: даўжыня сцябла выцягнутага з-пад абруса, нібыта вызначала працягласць жыцця. Потым сена трэба было занесці да стайні ці аборы, каб хатняя жывёла, спажыўшы яго, прыдбала здароўя. Абрус на вігілійным стале абавязковая быў снежна-белы - найлепш лініяны. Белы колер сімвалізаваў чысціню Дзевы Марыі. На галоўным месцы стаяў сподачак з аплаткам. Самым важным дзеяннем пры святочным стале было дзялэнне аплаткам. Перажагнаўшыся, бабуля, як старэйшая гаспадыня дому, выказвала ўсім прысутным пры стале віншаванні і падыходзіла з аплаткам да кожнага асабіста, каб падзяліцца з ім гэтым каталіцкім сімвалам сямейнага звязу. Менавіта Свята Божага Нараджэння - гэта сямейнае свята, і абавязкова ў гэты дзень пры сямейным стале збираліся ўсе родныя. Успаміналі тых, што былі далёка, і тых, што адышли ад нас назаўсёды. Пры вігілійным стале павінна было быць вольным адно сервіраванае месца, якое прызначалася неспадзянкаму гостю. У гэты святы вігілійны вечар кожны, хто пастукаў у дзвёры, прымаўся гаспадарамі з адкрытым сэрцам. На вігілійную вячэр запрашалі адзінокіх сваякоў, блізкіх знаёмых, каб разам падзяліцца аплаткам.

Вігілія ў маёй бабулі, а пазней і ў маіх бацькоў, складалася з дванаццаці посных страў. Забаранялася піць алкагольныя напоі - папросту іх не падавалі, але затое заўсёды настале знаходзілася некалькі гатункаў селядца:

1) Ральмопсы - селядцы, якія пасля ачышчэння ад касцей і шкуркі, набралі водар і смак адпаведных прыпраў ў шкляным слоіку, а таму гатаваліся за пару дзён перад Вігіліяй;

2) селядцы з цыбулькай і яблыкам;

3) селядцы па - каралеўску - з вялікай колькасцю прыпраў з каранёвай гародніны - рабіліся таксама загадзя;

4) "посныя" селядцы - селядцы смажаныя ў цесце.

І яшчэ з рыбы:

5) карп у жэле;

6) шчупак па - яўрэйску - шчупак фаршыраваны;

7) карп смажаны - абавязкова на алеі са сланечніку.

Рыба падавалася з хлебам з поснага цеста і, канешне, з хрэнам. Затым прыносілі вігілійны боршч, таксама посны, празрысты і чырвоны, кіславата - салодкі, запраўлены не воцатам, а лімонам і сокам вішні, што дадавала яму яшчэ прыгажайшы колер. Да баршчу падаваліся "вушкі" (піражкі па форме падобныя да вуха - Л. Г.), фаршыраваныя грыбамі і цыбулькай, смажаныя на алеі, хрусткія, яны былі асабліва выдатныя. Рэцэпты, якія ўтрымлівалі інградыенты і спосаб прыгатавання, бабуля перадала маёй маме, а мая мама - мне. Але хто ж мог параўнанца ў кулінарным майстэрстве з бабуляй?! З упэўненасцю: не я. Галоўнай стравай вігілійнай вячэры была куцця, радавод якой вёўся з тых даўніх часоў, калі пшаніцу малолі ў жаронках. Уласна пшаніца - сімвал бағацця, мак - сімвал спакойнага сну, і мёд - асноўныя складальнікі куцці. Але прыгатаваць куццю так, каб была смачная, вельмі няпроста. З маіх дзіцячых гадоў помню, што гэтую сімвалічную вігілійную страву старалася як-небудзь абмінуць, і ела яе толькі па просьбe бацькоў. Зважаючы на тое, што сёння шмат хто нават не ведае значэння слова "куцця", прыпомню, як яе гатавалі. Рэцэпт, які знайшла ў нататнічку, запісаны каліграфічным почыркам бабулі. *"Шклянку зерня пшаніцы вытрымаць у вадзе праз 2 дні, потым варыць да змягчэння, некалькі разоў мяняючи ваду. Абсушиць на сіце. Мак заліць кіпенем і варыць на малым агні. Тры разы прапусciць праз машынку для мяса. Дадаць да зваранай пшаніцы. Дабавіць апараныя кіпенем разынкі, пасечаныя міндалыны і лясныя арэхі. Паставіць на ноц у падвал або халодную камору. Перад Вігіліяй размяшаць разам з мёдам, распушчаным у вадзе."*

Пасвяціла так многа месца куцці, таму што ў 20-х гадах XX-га стагоддзя на Лідской зямлі называў гэтай стравы была перанесена на назыв самой вігілійнай вячэры: запрашалі на "Куццю" гэта значыць на Вігілію. Паводле народнага падання куццю ела Божая маці вечарам перад нараджэннем сына, і таму куцця павінна быць на вігілійным стале.

Страва, якую любілі ўсе - гэта сліжыкі з макам. Мак рыхтаваўся гэтак жа як і для куцці, можа з большай колькасцю бакалеі. Мноства разоў у Варшаве ў мяне пыталіся, што значыць слова "сліжыкі", бо ў

Цэнтральнай Польшчы падаюць на вігілійную вячэру мак з ламанцамі. Паводле бабулінага рэцэпту - гэта запечаныя невялікія кавалачкі поснага дражджавога цеста, якія пазней высушвалі ў льняным мяшечку на працягу месяца. Сліжыкі вымаюцца з мяшочкa за 2 гадзіны да Вігіліі і дадаюцца да працёртага маку з мёдам, распушчаным у вадзе, і рознай бакалеі (разынкі, курага, марэлі - Л.Г.). Кампазіція мае цудоўны смак! Такія стравы як "сліжыкі з макам" і "вушкі з грыбамі" могуць лічыцца адмыслова лідскімі, бо, як сцвярджаў дзядзька Зыгмунт, які пабываў ў сталіцах розных краін, страў з такім дасканальным смакам там з'есці нельга, бо іх па-просту няма.

Адзінаццатай стравай былі кісялі: журавінавы і аўсяны - вельмі працаёмкі, зроблены з аўсяных шматкоў, злучаных з бульбяным крухмалам. Пад час вігілійнай вячэры гэтыя кісяль падаваўся з макавым малачком, што крышку паляпшала яго слабавыразны ванітны смак. Гэтыя кісяль прывандраваў да дому маіх бацькоў разам з традыцыяй дванаццаці вігілійных страў. Вельмі яго не любіла, але па традыцыі падчас Вігіліі кожную страву трэба было пакаштаваць.

Дванаццатай стравай быў кампот з сушаных сліў, яблыкаў, грушак або толькі са сліў.

Чаму я прысвяціла столькі месца вігілійнай вячэры, якая складалася з дванаццаці страў ў лідскім доме маёй бабулі 75 год тому? Амбіцыі кожнай гаспадыні, якая не працавала прафесійна і для якой цэлым светам быў яе ДОМ, канцэнтраваліся болей меней вакол дасягнення кулінарных поспехаў уяўляных падчас найважнейшых свят - Божага Нараджэння і Вялікадня: калі прыстале збиралася ўся, падчас, шматлікая сям'я, калі прымаліся гості. Акрамя таго, большасць вігілійных страў мела сімвалічнае значэнне, і іх прыгатаванне паводле традыцыі вымагала многа часу.

Аднак вернемся ў Ліду ў дом Стасевічаў на вуліцу Сувальскую ў 1920 год.

Удзельнікі вігілійнай вячэры не абмяжоўваліся толькі ежай. Моладзь разнастайла вечар калядкамі, пачынаючы ад каляднай песні XVIII стагоддзя на мелодыю паланеза і слова тагачаснага паэта - лідзяніна Францішка Карпінскага "Хрыстос радзіўся, Бог аб'явіўся..." і пад канец спявалі розныя пастэралькі. У тых часах не было доўгаграючых кружэлак, ні магнітафонных касет з музычнымі запісамі, ні CD дыскаў, таму па-просту спявалі: на некалькі галасоў пры акампанеменце мандаліны альбо фартэпіяна, якое было ў доме бабулі. Адбываліся і сольныя выступы. Напрыканцы вігілійнай вячэры атмасфера рабіліся меней урачыстай, станавілася больш вясёлай і гаваркай. Набліжалася пара выйсці на пастьерку да бліжэйшага касцёла Айцоў Піяраў, які знаходзіўся на вуліцы Сувальскай (сёння гэта царква па вуліцы Савецкай). Мама ўспамінала, што калі выходзілі з разагрэтага дома, то марознае паветра і скрыпучы пад ногамі снег, дастаўлялі вялікую прыемнасць. У яе памяці застаўся назаўсёды асветлены піярскі касцёл, музыка аргана і прыгожыя калядныя песні. У гэтым урачыстым, радасным настроі дабягае канца Ноч Божага Нараджэння.

Час Свята Божага Нараджэння цягнуўся да Трох Каралёў. Не ведаю ці ўпрыгожвалі ялінку ў дому маёй бабулі: можа быць, але мне аб гэтым нікто не распавядав. Аднак дакладна ведаю, што пачынаючы ад першага дня Божага Нараджэння і да вячэры Трох Каралёў, моладзь ладзіла імпрэзы штодзённа, кожны вечар збіраліся ў каго-небудзь іншага. Спявалі калядкі і пастэралькі, паміж іншымі модны быў так званы "сяброўскі флірт". Гэтая вячоркі разнастайлі калядоўшчыкі, што прыходзілі з бэтлеемскай мігаючай зоркай і цэлым калядным рэпертуарам, які пачынаўся традыцыйна ад "Сярод начной цішы..." Дадам, што рэпертуар быў разнастайным: у спеўніку канца XIX стагодзя занатавана каля 600 розных калядных песен і пастэралек. Іншая моладзь амаль з акторскім талентам прадстаўляла групы "ірадаў". На чатырох слупках або жэрдках расцягваўся дыван і пад гэткім балдахінам выступалі адпаведна апранутыя Ірад, анёл, чорт, смерць з касой, а часта і служкі Ірада.

Спектакль заўсёды завяршаў чорт словамі: "Мой Ірад, за свае грахі ідзі да пекла, бо ты вельмі брыдкі..!"

Не магу ў гэтым месцы не ўтрымацца ад заўвагі, што ў некаторых рэгіёнах Польшчы да сёння існуець "Ірадкі" - народныя тэатры. Чула сама: у 90-х гадах XX стагодзя ў Ломжы пад час спектаклю каля жолаба з дзіцяткам Езусам адыгралася ідэнтычная сцэна паміж чортам і царом Ірадам, толькі тэкст быў іншы - і гэта найменшшая змена на працягу 70 год!

Вернемся аднак зноў да дваццатых гадоў - да ўспамінаў маёй мамы аб tym, як праводзілі святочныя вечары старшыя чальцы сям'і Стасевічаў і іх гості, якіх у гасцінным доме бабулі заўсёды было шмат. Пасля вячэры часта гралі ў прэферанс. Гэта гульня ў карты, якую вялі звычайна прыстале трэы асобы, часам чатыры, але гэты другі варыянт лічыўся чамусыці горшым. Другія гості вялі размовы або спявалі калядныя песні пад акампанемент фартэпіяна. У куце пакоя на століку, які знаходзіўся заўсёды на адным і tym же месцы, стаяў вялікі самавар, а на ім імбрычак з запаранай свежай гарбатай, тут жа на туалетным століку - плюская талерка з тыповымі для часу зімовага свята медавікамі, або пячэнькамі ў форме сэрцайкаў, выпечаных з дадаткам мёду. Гості, стомленыя гульнёй у карты, спевамі і размовамі маглі падмацавацца імі ўволю. Я помню, амаль што адчуваю на вуснах непаўторны смак гэтых знакамітых, т.зв. старавіленскіх медавікоў, прасякнутых водарами духмяных прыпраў і зімовага свята. Мая мама таксама іх выпякала.

Гэтак жа ўрачыста праходзіла і развітанне са Старым Годам. Бацькі ўспаміналі, як вялікая група моладзі збіралася ў Сільвестравы вечар ў некага (нічога аб ім не ведаю) палкоўніка Малеўскага (калі не перараблытала прозвішча), які жыў у вялікім прыгожым доме на вуліцы 3-га Мая. Гості збіраліся перад поўначчу ў салоне. Пры дзвярах іх сустракалі адпаведна апранутыя Стары Год і Новы год. Абодва гаварылі

прамовы: Адыходзячы Год аб tym, што добрага і пазітыўнага зрабіў падчас свайго кіравання, а Надыходзячы - якія мае планы і як будзе іх рэалізоўваць. Пазней, у момант выбіцця 12-й гадзіны на настенным гадзінніку, стралялі коркі ад шампанскага, узносіліся тосты і асабістыя віншаванні. Былі танцы, спевы і розныя прыемнасці да раніцы. Днём 1-га студзеня ў лідскіх касцёлах: Айцоў Піяраў і Фарным адбываліся ўрачыстыя імшы. Існаваў звычай: у першы дзень Новага Года гаспадыні да полуночі прымалі віншаванні, а мужчыны ў гэты час рабілі кароткія візіты да дамоў свяякоў, сяброў, каб злажыць такія віншаванні. Абмінуць, забыцца пра каго-небудзь, асабліва пра асоб паважнага веку, забаранялася. Адбываліся таксама і авалязковыя ўрадавыя віншаванні. Тут прыпамінаю аповед мамы. У 1930 годзе, калі мяне яшчэ не было на свеце, калі мой бацька працаваў павятовым лекарам у Маладзечне, а мама па заканчэнні вучобы ва ўніверсітэце імя Стэфана Баторыя ў Вільні на аддзяленні батанікі прыступіла да працы настаўніцай у маладзечанскай гімназіі і адначасова кірауніцай мясцовага Грамадзянскага Жаночага Гуртка (дакладней назвы не помню), прыслалі да яе ў першы дзень новага года машыну з дальняга староства. Ёй належала ў якасці прадстаўніцы Ўраду Рэчы Паспалітай Польскай падўдзельніцаць ва ўрачыстым навагоднім віншаванні старасты. Апранутца трэба было ў адпаведны для афіцыйнага візіту касцюм. Але гэта ўжо трыццатыя гады.

У дваццатых гадах тэрмін навагодніх святаў як у касцёле, так і ў дамах лідзяні завяршаўся Святам Трох Каралёў. У лідскіх касцёлах спявалі песню, прыгожую мелодыю да якой напісаў ксёнз З. Адальгевіч:

*"Зорка зазяла ў небе над Бэтлеемам,
Анёлы ўзносяць чудоўны свой спеў.
Неслі дар каралі Ўладару ўсёй зямлі
Але толькі Маці з Дзіцяткам знайшлі"*

Мудрацы - каралі, аддаючы Езусу павагу, падносяць яму ў дар міру, кадзіла і золата. Дзеля ўвекавечання гэтай падзеі на дзвярах дамоў пісалі і пішуць да сённяшняга дня свяночнай крэйдай ініцыялы Трох Каралёў +K+M+B, падзеленая крыжыкамі: Каспер, Мельхіор, Бальтазар. Гэтая знакі павінны ахоўваць дом і яго жыхароў цэлы год ад вялікага зла, як і асвячэнне: усе памяшканні абносяцца моцна разагрэтай мешанкай з асвечаных у гэты дзень у касцёле міры і кадзіла. Прыпомнім, што піша Сафія Косак - Шчуцкая ў "Roku Polskim" аб гэтым святочным дні:

"Свята б студзеня завеца Эпіфанія (Богаяўленне -Л.Г.), што значыць Аб'яўленне Збаўцы свету. (...) мноства паганцаў прыйдзе да цябе - прамаўляю прарок Ісая - на хуткіх вярблюдах Мадыян і Эфа, усе з Сабы прыйдуть, прынясць з сабой золата і кадзіла, хвалу Пану прамаўляючы... Месія прыйшоў у свет не толькі дзеля народа выбранага, сынам каторага ёсць, але і для ўсяго чалавечства. Эпіфанія азначае ўніверсальнасць хрысціянства, народжаную на парозе стайні..."

2.

Якія ж адмысловыя мае ўласныя ўспаміны, звязаныя са Святам Божага Нараджэння ў Лідзе! З перспектывы погляду дзіцяці яны бачацца інайчай, не так як у дарослага. Зацікаўленае чаканне Божага Нараджэння пачыналася ўжо ў Адвэнце, канешне не з прычыны паходу на рараты, калі імша пачынаеца вельмі рана. Усе лідскія дзеці ва ўзросце перадшкольным і вучні першапачатковых класаў добра ведалі гэты тэрмін. Для мяне гэта быў час уласнаручнага выканання ланцужкоў і цацак на ялінку, папярэджаны эмацыянальнымі закупамі неабходных аксесуараў. Якім важным падаваўся мне, калі мела 6-7 гадоў, выбар галовак анёлкаў: яны павінны мець блізкоткія валасы або чорныя, фон павінен быць ружовым або блакітным? Гэтыя галоўкі і Св. Мікалая я купляла за гроши, выцягнутыя са скарбонкі, у краме на рагу вуліц Фалькоўскага і Школьнай. Гаспадаром крамы быў пан Яўстах Вярбіцкі. Крамка гэтая, якая так уражвала мяне ў дзіцячых гадах, існуе цяпер толькі ў маёй памяці, як і дом дактароў Казубоўскіх, у якім я гасцівала, і які быў разбураны ў 1992 годзе.

Памяць захавала толькі фрагменты міжваеннай Ліды. Напрыклад, не магу прыпомніць, у якім месцы на вуліцы Сувальскай была крама з таварамі для пісьма: каб туды ўвайсі трэба было падняцца па некалькіх прыступках, і там заўсёды адчуваўся пах паперы. Тут мама купляла, так званую паперу гафрыраваную: белую, пастэльную, блакітную на шаты для анёлкаў; глянцевую паперу розных колераў на ланцужкі і на вастраверхія шапачкі для паяцаў, на каляровыя шарыкі і на ланцужкі пераплещенія саломкай, і на шарыкі - вожыкі, якія было цяжэй выканаць, але яны вельмі прыгожа выглядалі на ялінцы. Усе гэтыя цацкі рабіліся доўгімі снежаньскімі вечарамі з вялікім запалам і стараннасцю. Каб зрабіць, напрыклад, маленькага паяца патрэбна было выдзымуханае яйка, на якім хтосьці са старэйшых рысаваў тушам твар з усмешкай, а я рабіла і клеіла да гэтай галавы паяца вастраверхую шапачку з глянцевай паперы, а ў доле крыж. Памятаю, што клей для ланцужкоў з глянцевай паперы рабіўся праста з муکі і вады. Прыйярытэтам кожнага дзіцяці было, каб як мага болей зробленых ім цацак апінулася на ялінцы. А яшчэ ялінку аздаблялі маленькімі чырвонымі яблычкамі, доўгімі, як ледзяшы, цукеркамі ў срэбных ці бліскучых каляровых абортках, і глазураванымі пернічкамі ў форме сэрца. Канешне ж, былі і пакупныя шкляныя рознакаляровыя шарыкі, зменлівія ў полымі свечак. Запалі мне ў памяць два шкляныя домікі і два лебедзі. Але на мой погляд: нават найпрыгажэйшыя пакупныя цацкі не маглі зраўняцца са створанымі маймі рукамі. Усе ўпрыгожанні, слодыч і маленькія свечкі ў срэбных ліхтарыках без цяжкасцей знаходзілі месца на нашай ялінцы. Яна заўсёды была высокая, амаль да столі, пахла зімовым лесам, таму што прывозіў яе праста з лесу знаёмы ляснік, якога лячыў мой тата. Мне здаецца, што калі я пішу гэтыя слова, то адчуваю пах жывіць змешаны з непаўторным водарам красовага ляснога паветра. Калі ялінка

займала месца ў куце пакоя ў прынесеным з падвалі спецыяльным стаяку, адчуванне было як у сапраўдным сасновым лесе пад Лідай. Ялінку ў нашым доме традыцыяна ўпрыгожваў тата. І тут пачыналіся мае проблемы і занепакоенасць. Існаваў звычай: у дзень Вігіліі вельмі - вельмі рана тата выязджаў з некалькімі калегамі на паляванне. На навагодні абед і адмысловы навагодні паштэт трэба было ўпаляваць зайца. Помню, што пазней заяц вісеў за вакном, каб да 31-га снежня, калі яго прыгатуюць, вымерз на холадзе. Я бунтавала супроць гэтага палявання з двух прычын. Па-першае - мне было шкода такіх мілых зайчыкаў, якія маглі бі сабе бегаць па лесе, а з'есці можна было б штосьці іншае. Па-другое - не магла дачакацца калі тата вернецца, каб паспець упрыгожыць ялінку да з'яўлення на небе першай зоркі. А калі гэтае нешчаслівае паляванне зацягвалася, мой непакой нарастала. Дзіцячае ўражанне ад палявання засталося. Я да сённяшняга дня іх абсолютная праціўніца: розныя звяры павінны мець права да нармальнага жыцця ў нармальных умовах.

Не помню, каб пасля Вігіліі мяне і майго брата адорвалі падарункамі. Мы знаходзілі іх пад ялінкай адразу пасля абуджэння ад сну ў першы дзень Свята Божага Нараджэння. Ноччу іх прыносиў Святы Мікалай. Вядома што непаслухманныя дзеці маглі знайсці пад ялінкай у якасці падарунка розгу або "казіную ножку" (бізун), але нас гэта неяк шчасліва мінала. Пасля Вігіліі тата запальваў на ялінцы свечкі, штучныя агенчыкі, і ўсе хорам спявалі календы. Найбольш любіла дзве: "Дружна пабеглі пастушкі ў Бэтлей, Збаўцу ўбачыць як мага хутчэй..." і "Не спі, абудзіся! Хрыстос нарадзіўся! З неба радасць прамяніцца, будзем весяліца..." .

У доме маіх бацькоў, як і ў доме бабулі, вігілійная вячэра складалася з дванаццаці страў. Пад снежна-белым абрусам ляжала пахучасе сена, і ніколі на вігілійным стале не было алкаголю, але заўсёды на гэтым стале было адно сервіраванае месца, і стаяла пустое крэсла для неспадзянавага госця: вандруніка, заблукаўшага ў гэтых Святы Вечар. Адзін раз у майм жыцці здарылася, што такі "заблукаўшы вандрунік" прыйшоў няведама адкуль і заняў гэтае вольнае месца пры нашым святочным стале. Было гэта на пачатку нямецкай акупацыі ў 1941 годзе, тады мы яшчэ жылі ў сваім уласным доме па вуліцы 11-га Лістапада (цяпер 7-е Лістапада). Гэты незнаёмец - барадаты мужчына, сімпатичны, аднак выключна маламоўны, быў разам з намі на вігілійной вячэры. У першы дзень Свята Божага Нараджэння яго ўжо не было. Ён знік гэтак жа нечакана, як і з'явіўся. У маёй свядомасці гэты чалавек застаўся як "заблукаўшы вандрунік". Кім быў насамрэч, не даведаліся ніколі. І толькі праз гады бацькоў расказалі, што мы апінуліся ў Польшчу, дзякуючы таму таямнічаму незнаёмцу, якога прыгарнулі на Вігілію ў 1941 годзе. Мой бацька, арыштаваны савецкай уладай па другім прыходзе савецкіх войск да Ліды, быў вызвалены з вязніцы, і мы змаглі ў рамках першай экспатрыяції пакінуць тэрыторыю Беларускай Савецкай Рэспублікі і выехаць у Польскую Рэспубліку. Я назаўжды паверыла, што калі які-небудзь "заблукаўшы ванд-

роўнік" зойме пустое месца пры віглійным стале, гаспадары будуць узнагароджаныя: дом ахіне добра-славенне Нованараджанага Езуса.

Асабліва люблю Вечар Трох Карапёў, з якім таксама звязаны мае дзіцячыя ўспаміны. У дзіцячым садку, да якога я хадзіла ў Лідзе, адбываўся баль. Дзеткі авалявакова былі ў казачных касцюмах: гэта гномы і Беласнежка, Ясь і Малгося, Хлопчык з пальчык і іншыя казачныя героі. На заканчэнні балю ўсіх чакалі пачастункі: пончыкі і какава. У адным з пончыкаў быў запечаны міндальны арэшак. Той, да каго трапіў пончык з міндалём, выбіраўся Міндалльным Карапёем і кіраваў балем надалей, а потым атрымоўваў якую-небудзь узнагароду. Мае дзіцячыя ўражанні былі настолькі моцныя, што і праз палову веку помню гэтыя баль. Аднак не помню ніводнага дзіцяці, якое было ўдзельнікам - ні прозвішча, ні з выгляду.

Віглій з часоў вайны, за выключэннем гэтай адной, успамінаць не буду. Маю сям'ю выкінулі з уласнага дома перш немцы, а потым расейцы. Нас перасялілі ў малы пакойчык у дому нейкага пана Мамчыца. Дом знаходзіўся блізка ад будынка пажарнай

аховы, дастатковая далёка ад вуліцы Сувальскай. Калі дом згарэў, мы кватараўвалі ў вельмі кепскіх умовах недалёка ад чыгуначнага віядука пры самай вуліцы, якая пераходзіла ў шашу, ці хутчэй дарогу да вёскі Крупава. Няўжо пад час гэтых пераездаў і кватараўвання ў чужых дамах, дзе найважнейшым памяшканнем быў лекарскі кабінет бацькі, а мы гняздзіліся ў нейкім малым пакойчыку, святкавалі Божае Нараджэнне? Ка-нешне, была сціплая Вігілія. Ялінку, напэўна, не ўпрыгожвалі, ды і месца для яе не было. Спявалі каляндныя песні? Не помню.

Няхай лепш застануцца ў памяці мілыя сэрцу часы міжваеннага дваццацігоддзя.

Гэтыя ўспаміны прысвячаю маім бацькам і бабулям з вуліцы Сувальскай і Моргаў у Лідзе, а таксама сяброўкам з лідскага дзяцінства - Роме Пуйдакавай-Ганкоўскай і Люсі Кабылянскай - Костцы. Аўтарка.

Пераклад Галіны Лайрэши.

¹ Irena Stasiewicz-Jasiukowa. Boze Narodzenie na Kresach w dwudziestoleciu miedzywojennym. Warszawa, 2001.

Ірэна Стасевіч - Ясюкова

Мае лідскія святочныя Вялікія Ночы¹

1.

Мае першыя ўспаміны пра Вяльканата (Вялікдзень) - гэта ўспаміны сэрца, успаміны, схаваныя за туманам настальгіі. Яны атаясамліваюцца з Лідай - горадам, дзе я нарадзілася і дзе правяла першыя гады свайго дзяцінства.

Не ведаю чаму, але вельмі выразна паўстае ў маёй памяці вялікі "свяночны" стол у маёй бабулі Паўліны Стасевіч, якая жыла на вуліцы Сувальскай. Гэты стол быў накрыты снежна-белым абрусам, дзе пасярод насычана-зялёнага аўсу валадарыў цукровы баранчык з павольна раздзіманай чырвонай харугвай - сімвалам радасці Божага Ўваскращэння. Побач з баранчыкам месціўся кошычак з рознакаляровымі яйкамі, фарбанымі фарбамі з раслін, і розныя стравы, якія маглі лічыцца выдатнымі красавымі вынаходніцтвамі: парася запечанае з чырвоным яйкам ў пашчы, шынка з выключным водарам прыпраў, халадцы, каўбасы, бабкі (печыва з бісквітнага цеста - Л.Г.) і мазуркі (печыва з пясочнага цеста - Л.Г.). Помню, што мая ўлюбёная бабка мела назыву "снежная". Як яна гатавалася, я не змагу распавесці, але можа яшчэ ёсць ў Лідзе гаспа-

дыні, якія валодаюць таямніцай гэтага печыва? Вельмі любіла мазурку "цыганскую", называ паходзіла ад того, што, як казала бабуля, цеста патрабавала так многа арэхаў і міндалю, як цыганка караляў. У гасцівым пакой адчуваўся моцны пах гіяцынтаў: белых і ружовых. Яны аздаблялі святочны стол. Гэты гіяцынты пах адчуваю нават цяпер, калі пішу гэтыя слова, а гіяцынт - мая ўлюбёная кветка да дня сённяшняга, можа таму, што прыпамінае маё лідскае дзяцінства.

Помню, што пасля поўдня ў Вялікую суботу з бліжэйшага касцёла Піяраў прыходзіў ксёндз, каб асвяціць стол з усімі гэтымі прысмакамі: найперш яйкі - сімвал новага жыцця і баранчыка - сімвал ахвяры. Свяночным яйкам, хлебам і соллю дзялілася паміж сабой наша шматлікая сям'я, якая збіралася разам пасля Рэзурэкцыі (Уваскращэння - Л.Г.) у бабулі за святочным абедам.

Асабліва выразна адбілася ў маёй памяці лідская Вяльканата з 1939 года, перад самым выbuchам Другой сусветнай вайны. Тады я атрымала ад бацькоў прэзент: малы "свяночны" столік для лялек, выраблены з рознакаляровага цукру. І на ім было ўсё: баранчык, яечкі, парсючок, бабкі, мазуркі, з той толькі роз-

ніцай, што гэта "ўсё" было цукровае і мініяцюрнае. Вельканоцныя святы папярэджваў Вялікі тыдзень, які пачынаўся з Пальмовай (Вербнай) Нядзелі. Вельмі яе любіла за тое, што была каляровай. У Лідзе майго дзяцінства асвячаліся два віды пальм (вербачак), г.зв. "срэбныя вербачкі" з вярбы, з пахам красовых забалочаных лугуў над берагамі Дзітвы і Нёмана, вербачкі з "коцікамі" срэбнага колеру зменлівага на сонцы, і пальмы віленскія з зёлкаў і сушаных кветак з асаблівым водарам. Іх прыгатаванне патрабавала асаблівага майстэрства і ведаў пра спосабы сушкі кветак, каб яны захавалі свой колер і прыгожую форму. Прыйнамсі, ніколі не чула каб на лідской зямлі выконвалі высокія, на некалькі метраў пальмы, аздобленыя стужкамі і штучнымі кветкамі, якія сустрэкаюцца ў Польшчы і сёння. Напрыклад, у Курпях - мясцовасць Лыс, на землях Кракаўскіх і Сядэцкіх, на зямлі Тарноўскай - у Верхаславічах, з якімі звязана імя Вінцэнта Вітоса. У перадвельканочным перыядзе назірала такую многамятровую прыгожу вырабленую пальму - ручная работа аднаго з тамтэйшых народных майстроў.

З маіх дзіцячых гадоў у памяці цвёрда затрымаўся звычай, калі ў Вербную нядзелю па вяртанні з касцёла да дому з асвечанай пальмачкай, мама лёгка біла па плячы мяне і брата "срэбнай" вярбовай пальмачкай, прыгаворваючы:

"Вярба б'е, не заб'е,
за шэсць ноцы
дачакаемся Вельканоцы"*,

а потым трэба было з'есць аднаго "коціка" з пальмачкі дзеля захавання здароўя і прыгажосці. Гэтага я не любіла, таму што "коцікі" былі калматыя, і іх было цяжка праглынуць. Аднак дзеци не хацелі быць горшымі за дарослыя, і таму, хоць і з неахвогай, пераймалі іх паводзіны, чым спрыялі працягу традыцыі.

Ад Вялікага тыдня пачыналася доўгае чаканне моманту малявання яек, часам у вывары цыбулі, бурачкоў і парасткаў збожжа, але найчасцей у растворах фарб, якія былі куплены ў краме на рагу вуліц Кс. Фалькоўскага і Школьнай (калі памяць мне не здраджвае). Пад час апошняга побыту ў Лідзе спрабавала зін-дэнтыфікаваць месца знаходжання крамкі, куды бегала з сяброўкай Гоцяй (прозвішча не помню) па ляндрынкі (маленькая ледзянцы - Л.Г.). Аднак вернемся да пісанак. З купленых фарб можна было атрымашь шэсць колераў: чырвоны, блакітны, зялёны, жоўты, аранжавы, і фіялетавы - такі, як вясновыя фіялкі. У польскіх вёсках у тыя часы яйкі фарбавалі галоўным чынам у адварах лекавых траў паводле традыцыйных сямейных рацэптаў. Як жа прыгожа пісаў аб гэтай традыцыі ў 1946 годзе ў эміграцыі ў працы "Пісанкі Мар'ян Хеймар", з вялікім замілаваннем ўспамінаючы польскую вельканоцныя традыцыі:

"На працягу стагоддзяў людзі ў кожнай ва-

коліцы знали фарбы: з розных адвараў траў, папараці, ягад і кветак, з кары, сокуў дрэў, жывіцы, фарбавальнікі з ўсяго, што расце на лузе, у гародзе і лесе, рэчыва любога колеру.

Ва ўсёй краіне, у кожнай хаце мелі такія свае сакрэты, іх хавалі хітра і рауніва многія гады, аж пакуль не забыліся самі.

Сёня для нас гэта гучыць як байка..."

А фактычна ці насамрэч сёння гэта байка? На шчасце - не. Недалёка ад Гародні, але па польскім баку, у Ліпску над Бобрай творацца найпрыгажэйшая многакаліяровая пісанкі - выкананыя ў тэхніцы "бацік" ("пісанне" - маляванне ўзору на абалонцы яйка пчалиным воскам). Гэтыя крохкія вырабы мастацтва з-пад пальцаў здольных мастачак, падарожнічаюць пазней у Францыю, Нямеччыну, і як даведалася, нават у Канаду. Спецыяльныя раслінныя фарбы вырабляе пані Ізабела Філевіч, якая жыве блізка польска - літоўскай мяжы. Маленькая яечкі г.зв. райскіх курак з вельмі цвёрдай абалонкай, яна фарбует ў адвары дубовай кары, прыгатаваным паводле свайго рэцэпту, альбо ў адвары з шалупіння цыбулі, затым з дапамогай звычайнай шпількі або ляза маленьких нажніц выдрапоўвае на гэтых яечках абрэзкі Маці Божай Вострабрамскай, Чанстахоўскай, Сінайскай і аздабляе складанай літоўскай вышыўкай паводле ручнікоў і кашулек. Пісанкі Ізабэлы Філевіч, выкананыя ў тэхніцы "драпання", таксама знакамітыя ў свеце. Яе запрашаюць за мяжу правадзіць майстар - класы мастацтва польскага пісанкарства, каб не адышлі ў нябыт, як некалі вусныя пераказы аб класічных раслінных фарбах для яек "з верасу, жалудоў, з грыбоў муҳамораў і з дзікай чарамиши", пра якія пісаў з настальгіяй Мар'ян Хеймар.

Вернемся, аднак у Ліду перад 1939 годам, тады яшчэ павятовы горад. У Фарным і Піярскім касцёлах адбываліся святочныя набажэнствы, усталёўваліся труны Хрыста, калі якіх пазней адбываліся шматгадзінныя малітвы, і стаялі на варце пажарнікі і скаўты. Дзеци, і я ў тым ліку, мелі яшчэ іншыя, свае дзіцячыя перадсвяточныя інтарэсы. Існаваў мілы звычай дарыць дзесяцям шакаладныя яйкі ў каляровых бліскучых абортках, якія перад Святам, выстаўленыя ў вітрынах крам, будзілі захапленне і жаданне. І зноў працягнуў Хеймара з яго твора "Пісанкі":

"Бо можна было ў крамах у горадзе, панаізіраць за такімі чудоўнымі велікоднымі яйкамі, нават купіць, зрешты ўжо не ведаю без перабольшвання, ці гэта праўда, ці гэта казка, таму што былі цалкам з шакаладу, або з сапраўднага марыцпану, а на іх дзівосныя свечачкі, перлінкі, стужачкі і пацеркі.

Былі з атласу і саф'яну, і кардонавыя, і драўняныя, і адчыненяя, як скрынка, а ў іх, аж зачмняючы вочы цукеркі са смажсанай садавіной..."

Але я тых, з казкі, не залічваю да сапраўдных, да пісанак..."

* У Беларусі, дзе святкуюць не Вяліканац, як у Польшчы, а Вялікдзень, гэтае прыслоўе гучыць так:

"Вярба б'е, не заб'е,
за тыдзень -
Вялікдзень". (Рэд.)

2.

І вось, пасля доўгай падрыхтоўкі, надыходзіла свята Вельканоцы (Вялікадня), аб якім звеставалі гукі касцельных званоў па ўсім горадзе. Яны заклікалі на рэзурэкцыю (малітва аб уваскращэнні -Л.Г.). А потым была чуваць песня, якая пранікала праз муры касцёлаў:

*"Вясёлы дзень для нас настаў,
Якога цэлы свет чакаў;
Сядоніа Хрыстус з мёртвых паўстаў!
Альлялюя, Альлялюя, Альлялюя!"*

Пасля святочнага "свянцонага" абеда, які цягнуўся даволі доўга, пачыналася гульня з каляровымі яйкамі, якая называлася "біткі". Два ўздельнікі білі адным яйкам ў другое, перамагаў той, хто разбіў яйка праціўніка, і ў якасці ўзнагароды атрымоўваў яечка. Майстэрства палягала на tym, каб ударыць у тое месца пісанкі, дзе абалонка слабейшая, ну ў любым выпадку не ў чубок яйка; можна было заняцца качаннем яек па стале: той, хто збіў фарбаванку, забіраў яйка. Найцяжэйшая гульня, якая вымагала спрыту: трэба было злавіць яйка, падкінутае дагары. Уздельнік, якому пашчасціла злапаць не разбітае яйка станавіўся яго ўласнікам. Дзіця, якое здабыло найболей фарбаванак, прызначалася Карапём Пісанак і атрымоўвала ў прэзенце шакаладнае яйка. Калі надвор'е на свята было пагоднае і ўспадзе, мы з братам выносіліся на лесвіцу нашага дома на вуліцы 11-га Лістапада (сёння вуліца 7-е Лістапада) і па яе нахіле скачвалі яйкі. Той, каму пашчасціла разбіць некалькі, атрымоўваў узнагароду. Вось такія вельканоцныя (велікодныя) гульні былі ў маіх дзіцячых гадах.

Пачынаўся другі дзень свята - "дынгусовы" (дынгус - марская рыба - Л.Г.), які яшчэ меў назоў "мокры панядзелак". У гэтым месцы далучу даволі выразную "Спяванку", якая дазваліе ўяўіць дзеі дня, пяра Ганны Варэцкай:

*"Дынгусовы танец ў Вельканоцную раніцу,
Каго сёння запросіць, да кашулі змочыць...
У танцы вёдры і збаны.
З імі сёння ўсе сябры.
Не хавайся! Весяліся!
Халодная вада толькі на карысць.
Калі хочаш пазуляць,
Трэба з намі станцаваць!"*

Напэўна "мокры панядзелак" меў сваё зачарванне, але я яго ніколі не любіла, хоць "халодная вада толькі на карысць". Яна часта небяспечная ў наступствах, бо добра памятаю, што аднаго разу пасля такой ледзянай лазні захварэла.

Хачу звярнуць увагу, што ўжываная назва "смігус- дынгус" патрабуе каментара. "Смігус" (альбо "смігус зялёны" ці "смігус сухі") быў вядомы ў паўночнай Польшчы і на Крэсах даўнейшай Рэчы Паспа-

літай. Магчымасць адкупіцца ад "смігуса мокрага" палягала на жартавальных ударах па "ахвяры" зялёной галінках вярбы (ці нават пугай з вярбы) - гэта была такая спецыфічная форма заляцання ю моладзі.

Вярба - дрэва вясновае, вельмі рана пачынае зелянец, паводле народных паданняў мае выключную жыццяздайную моц. "Дынгус" (мае нямецкае паходжанне: dzingen - гандляваць, выкупляць) - гэта вельканоцны звычай палівання водой для атрымання выкупу ў рознай форме. Звычай вельмі старавы, у XV стагоддзі ў Польшчы касцельныя ўлады яго забаранілі. У 1420 годзе адзін з дазволаў сіноду познаньскай дыяцэзіі гучыць так: "Dingus prohibetur". "Дынгус" захаваўся да сёння і можа быць радаснай забавай, вясёлым "танцам дынгусовым" паводле Ганны Варэцкай.

Пасля гэтага адступлення перанясёмся зноў у міжваенную Ліду ў дом маёй бабулі Паўліны на вуліцу Сувальскую.

3

Тэрмін вельканоцны, паводле каталіцкага календара, доўжынца за Зялёных Свят. Менавіта на гэтае вясновае свята ў горадзе на ганках і верандах ставіліся бярозкі, спілаваныя ў шматлікіх прыгожых бярозавых гаях пад Лідай. З "Пана Тадэвуша" Адама Міцкевіча маем досвед, што дом Сапліцы стаяў "(...) на беразе ручая, на пагорку невялікім, у бярозавым гаі". И вось ужо назіраем гэтыя красавыя бярозы ў сваёй свежай вясновай красе, насычанай зеляніне на ганках лідскіх дамоў, убранныя лускай маляваных вельканоцных яек, якія пабіліся напярэдадні Зялёных Святага.

Вельмі важны ў касцельнай літургіі Дзень Аб'яўлення Духа Святога - Зялёныя Святы, з пахам аеру, лотаці балотнай і незабудкамі, паволі знікае са свядомасці ўваходзячага ў жыццё новага пакалення, і нават не ведама чаму?! И ўсё ж, нават шэрэя штодзённая рэчаіснасць можа быць цікавай і каляровай, калі зможам паглядзець на яе больш уважліва і пачуць яе музыку, калі захочам атрымліваць асалоду ад белага вельканоцнага баранчыка і вясёлых пісанак, калі паддамося чарам простых безназоўных легенд, як тая, вядомая на Лідской зямлі, з адказам, адкуль узяліся пісанкі. Гучыць яна так: "Божая Маці, якая хацела ўратаваць сына ад смерці, прыйшла да Пілата з вялікім кошыкам чудоўных, зробленых ёй самай пісанак. А калі Пілат не выратаваў Хрыста, коші выпаў з рук забітай горам Божай Маці, і каляровыя яйкі рассыпаліся па цэлым свеце, дасягнуўшы Нёмана і Дзітвы, і нават маленъкай рэчкі Лідзейкі, якая праціўвае праз Ліду".

Пераклад Галіны Лайрэш.

¹ Irena Stasiewicz-Jasiukowa. Moje lidzkie Wielkanocze // Ziemia Lidzka. 1998. №2-3(30-31).

ПАЎВЕКУ

Вайна*

(Працяг. Пачатак у папярэдніх нумарах.)

Шасцёра ў аўтамабілі

У траўні я ўжо ўласна ў рэдакцыі не працаваў, толькі чакаў ад'езду ў дывізію.

Наступіў ён у сярэдзіне траўня. Я апісаў яго дакладна ("Гістарычныя папраўкі" ў томе "Тры павароты") хоць з фельетоннымі ноткамі. Мы доўга стаялі перад фасадам "Масквы". Грузавік прымусіў сябе чакаць, а калі нарэшце рушылі, то клопаты з маторам прывялі да таго, што няпоўныя дзвесці кіламетраў мы ехалі два дні.

Хто ж тады вырушиў? Было нас шасцёра. Я падаваў імёны з ініцыяламі. Цяпер можна, мабыць, расшыфраваць?

Нашым начальнікам быў адзіны прафесійны вайсковец, палкоўнік Букаемскі. Якая малаянічая постаць! Львовец, легіянер. У сямнаццатым годзе Пільсусдскі пасылае яго ў Францыю. Хлопец добра складзены, д'ябальскі прыстойны, з ваеннаі практикай. Словам, становіцца ад'ютантам Галера... Калі ў 1923 годзе, як падаецца, выbuchнула дойлідская справа, яго прызнанні, як сведкі, мелі сапрауды бясцэнную каштоўнасць. Пасля траўня вяртаецца ў войска, даходзіць да звання палкоўніка. Жыве ў Дубне, дзе мае дом. Пасля верасня вывезены. У Андарса трапіў у вайсковую вязніцу, бо пасварыўся з камандуючым. Сядзе ў цяжкіх умовах. Быў выпушчаны толькі пасля выхаду Андерса з Савецкага Саюза, але сляды той вязніцы яшчэ прысутнічалі на яго прыстойным твары з вялікімі шэрымі вачымі і жывапісным арлінім носам.

Не ведае добра, як да нас адносіцца. Нібы старшы па званні, але ў палітыцы... Залазіць у кабіну.

На версе застаёмся ўпяцьных. Зыгмунт Мадзялеўскі, стары камуніст - браў удзел яшчэ ў легендарнай, эфімернай, Заглубляўскай рэспубліцы. Доўгі стаж у Францыі. Прыдбаў сабе псеўданім Фішар, што вельмі аблегчыла яго ворагам антыяўрэйскія выпады.

Выглядаў вельмі кепска: 37, 38 ці нават 39 год. Выпушчаны нядайна. Мае рудыя вусы і мяшкі пад вачымі. Невысокі. Голос прыгожы, скрыпучы. Яшчэ сёння чую ў памяці цэлья фразы, якія выказваў тымі сваім голасам.

Прыняў мяне стрымана: пэўна ўразіла яго мая цялячая радасць. Толькі шмат пазней абодва паглядзелі на сябе інчай.

Праз адзінаццаць гадоў я стаяў у ганаровай варце каля яго труны, у зале Сойму. Ляжаў не змяніў-

шыся ў твары, з тымі сваімі рудаватымі, тырчаўшымі вусікамі, трохі сярдзіты, і ўжо напэўна расстроены, што так залішне рана падвяло тое непаслухмянае сэрца.

Болек Друждзь, высокі, вышэйшы за мяне хлопец. Малады, не мае яшчэ трыццаткі. Вялікі, чорныя вочы, абаяльная ўсмешка. З нейкай вясковай сям'і конюха. Камсамолец.

Пазнаёміўся з ім на машыне. Адразу адчуў да яго асаблівую сімпатыю. Блізкімі былі мы і падчас падрыхтоўкі Першай дывізіі і потым ў дарозе ў Польшчу.

Яго дарога была найтрагічнейшая. Прыехаў у свой родны горад, сустрэўся са знаёмымі. Была Люблінская Польшча, перадваенная сяброўствы і знаёмствы важылі не многія. Пасля размовы пальнуў сабе ў лоб.

Цяпер смяяўся і співаў разам са мною.

Мар'ян Нашкоўскі прыйшоў да аўтамабіля пасля цяжкай усяночнай працы, пра якую ведалі толькі я з Болькам. Меў прадстаўнічы твар і прыгожыя цёмна-блакітныя вочы. Зрэшты, хто ж яго не ведае?

Ян Караськевіч. Варшаўскі кіроўца трамвая, здаецца, ва ўсякім разе ўсе партыйныя інтэлектуалісты ў дывізіі асабліва цанілі яго пралетарскае паходжанне, прымушаючы яго співаць розныя песенькі, з якіх найбольш аўтэнтычна "рэстаранна" ўдавалася яму "Гармонік на трох чвэрці ціха грае".

Таксама быў вяслы, высокі, шараваты бландын з задзёртым носам і гулліва раздвоенным падбародкам. Сустрэў яго нядайна. Ніколькі не змяніўся.

Спявалі з ім і Друждзем усё вайсковае, што нам прыходзіла ў галаву. Настроі былі добрыя: а як жа інай магло быць? Машына імчыць, надвор'е выдатнае, перад намі захапляльная праца. Вяртанне дадому здаецца блізкім, але не настолькі, каб у ім бачыць што-небудзь іншае акрамя радасці...

Прыезд у Сельцы

Потым былі напасці з машынай. Начавалі ў нейкай разанская вёсцы. Памятаю шырокую, парослую травою вуліцу, чистыя домікі з разъбянымі ганкамі, велізарны месяц. Не мог заснуць: да позняй ночы швэндаліся пад вокнамі мясцовыя дзяўчата на выданне ў кампаніі патнаццаці-, шаснаццацігадовых смаркачоў: старэйшыя былі на заводах або ўжо ў войску.

Тут, на вёсцы, бачылася больш яскрава, чым у горадзе, які велізарны ваенны высілак той край узяў на сябе: амаль усіх мужчын. У Москве некалі пад канец вайны я ўбачыў у метро кампанію свежазмабілізава-

ных вясімнаццацігодкаў. Гэта было ўражвальна: найвышэйшы з іх даставаў мне да пляча. Усе такія нізкія, бо якраз, калі раслі, атрымоўвалі ваенныя, скучыя пайкі.

Цяпер з гожымі дзяўчатамі швэндаліся смаркачы, ніжэйшыя за іх, пісклівія і баязлівія.

Ранак, я ўжо не думаў пра тыя начныя з'явы. Машына капрызнічала далей. Толькі пад вечар дабраўліся на месца пастою.

Першы раз пасля Банева быў зноў у лесе. Быў падобны, пераважна сасновы, з моцным дамешкам бярозы.

Вёска Сельцы ляжала над Акою, ля заходнягага краю вялікага лясіста-балоцістага абшару, які называўся “Мяшчэрэ”. Здаўна размяшчаліся тут лясныя летнія лагеры розных вайсковых частак. Адзін з іх быў прызначаны для нас.

Мы размясціліся ў невялікім, аднапавярховым драўляным бараку. Першы вечар атруцілі нам жыццё камары, якіх аказалася ўражвальна шмат, столькі як і на Палессі. Познім вечарам прыехаў камандзір дывізіі. Наступным днём пачаліся першыя арганізацыйныя крокі.

Для мяне дывізія пачыналася вельмі няўдала. Я быў фатальна апрануты - яшчэ ў тых “падшэўкавых” портках і гумовых тапачках. У дадатак разбалеліся ў мяне зубы, шчака напухла, мусіў яе перавязаць хусткай. Выглядаў, як карыкатура “польскага пана” з “Кракадзіла”.

Палкоўнік Берлінг увайшоў, аглядзеў нас. Ка-нешне найбольш прадстаўнічы - Нашкоўскі - стаў яго ад'ютантам. Караськевіч меў хітрую міну: пайшоў у інтэнданты. Друзьджа прызначылі камандзірам рабочай роты.

Бо мы, прынамсі, не былі першыя. Ужо перад намі накіравалі сюды з Масквы некалькі дзясяткаў змабілізаваных, у якіх у пасведчанні “стаяла” - “паляк”. Пераважна па-польску яны ўжо не размаўлялі. Праз колькі дзён, “прапускаючы” іх праз рэгістрацыю, я перажыў нямала ўзрушэнняў. Малады, прыстойны чалавек, не валодаючы добра польскай, на запытанне пра прозвішча, адказаў:

- Путрамант.

Спрабаваў яго распытваць. Нічога не мог сказаць пра продкаў. Жыў у Маскве, там нарадзіўся... Быў пазней у батальёне сапёраў.

Але гэта яшчэ нічога. У Львове, у нейкім таварыстве, перажыў гісторыю нашмат больш несур'ёзную.

Нейкая трыццацігадовая пані, невысокая, чорная, з лёгка негрыцянскімі рысамі, пачуўшы маё прозвішча, пляснула ў руکі: яна з дому таксама Путрамант.

- А якое бацька мэй імя? - пытаю.

- Уладзіслаў.

Здубянеў. Як мой.

- А прафесія?

- Афіцэр расейскай арміі. Паручнік.

Падумаў, што кпіць. Але яна таксама была перапужана.

- Што з ім?...

- Загінуў.

Аддыхаўся. Запытаў для праформы:

- Дзе?

І зноў захліснула мяне ўражанне:

- У 1914 годзе. Пад Голдапам..

Там якраз мой прапаў без вестак і толькі праз некалькі месяцаў аказалася, што трапіў у няволю. Каб два Ўладзіславы Путраманты, паручнікі расейскай арміі аказаліся на тым самым адrezку фронту і... Не сустракаў болей той пані.

Каб закончыць з дзвіосамі: сярод савецкіх палякаў знайшоўся нехта, хто падаў - з Петрыкава. Ка-нешне, я адразу спытаў пра доктара Руткоўскага. Змяшаўся. Буркнуў пару слоў. Зразумеў - 37 год...

Тры катэгорыі

Так, але гэта потым. Пакуль што я пайшоў у пякарню. Усё адбылося так, як я апісаў праз год (“Гістарычны папраўкі” з тома “Тры павароты”), абураны спробамі “бранзавення” такой нядайней яшчэ гісторыі. Дадам толькі, што майстар па прыпеку, які так неахвотна прыняў мяне ў пякарні і так пужаў мрояй суду - не думаў пэўна, што акажацца прарокам. За-стаўся ў пякарні - і праз пару месяцаў усё ж трапіў пад суд. Пагражала яму смяротная кара за раскраданне вайсковай маё масці. “Выкруціўся” на некалькі гадоў турмы.

Калі палкоўнік Берлінг ласкова вызваліў мяне з той халернай пякарні, я пару дзён блытаўся каля камандавання дывізіі, потым паславі мяне разам з Мадзалеўскім у дывізійны аддзел кадраў.

Мы сядзелі ў нейкай будзе. Перад намі чэргі змабілізаваных і добрахвотнікаў. Мы пыталіся імя, прозвішча, прафесію, адукацыю. Было яшчэ пару графаў у фармулярах - але не зашмат.

Тры катэгорыі - калі груба - паўставалі перад намі.

На пачатку былі савецкія палякі. Паразуменне савецкіх уладаў з СПП не было надта дакладным, спра-ва грамадзянства па некалькіх важных пунктах - няясная. Акрамя таго розныя райваенкаматы прысыпалі да нас усіх навабранцаў, у якіх у пашпарце ў графе “нацыянальнасць” было напісаны “паляк”. У Савецкім Саюзе графа гэтая ўспадкоўваецца па бацьку. Таму ў той першай, напрыклад, рабочай роце значная большасць змабілізаваных не гаварыла ўжо па-польску ні слова.

Але ў гэтай катэгорыі былі вельмі маляўнічыя выключэнні. Аб'явіліся, на прыклад, два маладыя хлопцы, якія размаўлялі па-польску беззаганнай мазурскай гаворкай, але з устаўленымі словамі тыпу “калхоз”, якія вымаўлялі з расейскім акцэнтам.

Аказваецца, што недзе ў Сібіры пад Іркуцкам ёсьць дзве польскія вёскі, зусім не вывезеныя, а якія складаюцца з нашчадкаў эмігрантаў, што добрахвотна выехаў туды перад першай вайной, захавалі мову - і не літаратурную - але, канешне, прынялі новыя слова...

Адносна большая частка прадстаўнікоў той

першай катэгорыі належала да афіцэралу. Амаль уся лінейная кадра гэта былі савецкія паліякі рознай стадыі аддалення ад мовы. Былі такія, якія валодалі ёй дасканала - гэта пераважна красовыя, з Меншчыны, Палесся, Украіны. Намеснік камандзіра, палкоўнік Княневіч, напрыклад, незвычайна малаяёнічая постаць. Я прыпомніў абшарніцкую сям'ю Княневічаў з Брынёва пад Петрыкам. Пытаюся Княневіча, ці не з Палесся. Пацвярджае. Пра тых абшарнікаў ужо не пытаюся...

Былі дваякія паліярна супрацьлеглыя адносіны савецкіх паліякаў да І дывізіі. Былі такія, якія з нязвыклай лёгкасцю знайходзілі забытых сцежкі разумовыя, звычаёвые, пачуццёвые, якія ў павароце да пальшчызын ішлі нават далей, чым мы сабе зычылі. Здараліся, напрыклад, выпадкі вяртання да веры.

Была таксама рэакцыя наўпрост супрацьлеглай. 15 ліпеня - паколькі ўгодкі Грунвалдца - мелася быць прысягага. Перад прысягай зварнуўся да мяне адзін з курсантаў школы падхарунжых, паведаміўшы, што прысягаць не можа. Развагі вельмі простыя: ён камсамолец, грамадзянін сацыялістычнай краіны. Не ведае, якая яна будзе, тая Польшча. Не збіраеца становіща грамадзянінам буржуазнай дзяржавы...

А ён акурат добра размаўляў па-польску. Правёў з ім доўгую размову. Не пераканаў. Ён прасіў, каб яго адаслалі ў савецкую частку. Я стараўся яму гэта арганізаваць.

Большасць савецкіх паліякаў не ўпадала аднак ні ў адну, ні ў другую краінасць. Добра разумелі значэнне І дывізіі і яе спецыфіку.

Другая катэгорыя - гэта былі высланыя. Тых было, канешне, найболей. Гэта былі тыя, якія па-просту не здалелі адысці з Андэрсам. Не здалелі, бо былі залишне далёка, напрыклад, на Новай Зямлі. Можна сабе ўявіць іхня настроі.

Былі сярод іх - нешматлікія - афіцэры, былі падафіцэры, леснікі, паліцыянты, вайсковыя асаднікі, трохі дзецы афіцэралу. Былі, канешне, кулакі.

Калі б мы хацелі падысці да тых людзей "анкетна" - не было б з кім працаваць. Усе былі для акідвання. Зрэшты, цалкам зразумела, паколькі аказаліся яны ў тых усіх Комі АССР, Варкутах і Карэліях якраз паводле пунктуаціі анкет.

Думаю, што найвялікшай заслугай І дывізіі ёсьць адшуканне тых людзей для Народнай Польшчы, для сацыялізму. Не ваенныя перамогі - хоць іх і не недаацьніваю, - але гэтая перамога чыста людская ёсьць найзнакаміцейшая "на шляху ад Леніна да Берліна".

Агітацыя і пропаганда

Як яе дасягнулі? Вельмі проста, праз агітацыю і пропаганду. Толькі гэта былі вельмі добрыя тыя агітация і пропаганда, вельмі трапныя, непараўнальная адрозненія і ад стылю, які быў перад тым - і, нажаль, ад таго, што пачалося пазней, у т.л. пасля вайны.

Першым элементам палітычнага выхавання была праўда. З таго пункту гледжання атмасфера І дывізіі адрознівалася ад атмасферы дывізіі андэрсаўскіх.

Афіцыйна ў Савецкім Саюзе пра вывазкі не гаварылася. А тут гаварылася, і гэта ад пачатку.

Прыходзіла чарговая партыя навабранцаў. Мадзалеўскі з некалькімі памочнікамі запісваў звесткі, размяркоўваў іх па частках. Потым адзін з яго памочнікаў, часам ніжэй падпісаны, рабіў шыхтаванне ў дзве шарэнгі, казаў палічыцца, выраўняцца, рабіў "зважай" і "спаволь".

Людзі ішлі ў гэту дывізію дэзынфармаваныя. У іх асяродках гаварылі ім, што гэта ўсё ліпа, што аддаудуць іх у нейкую савецкую частку. Нам вельмі на руку былі тыя гаворкі, бо танным коштам дазвалялі дэмантаваць усю варожую пропаганду на тэму дывізіі. Вядома, што як прыхопіш некага на адным відавочным абмане, то падрываеца вера да ўсяго, што ён гаворыць.

Рабілася: "Зважай. На права раўнай!". Прыйходзіў афіцэр з кіравання асветы. Так на пачатку называлася палітычна-выхаваўчая праца. Аддаваўся ракарт. Афіцэр казыраў і гаварыў пяці-дзесяціхвілінную прамову.

Казаў:

- Гэта не дывізія Чырвонай Арміі. Гэтая дывізія падпарадкованая Саюзу польскіх патрыётаў. Будзе яна змагацца плячу да пляча з Чырвонай Арміяй за вызваленне Польшчы з-пад німецкай акупацыі. За Польшчу - не савецкую Рэспубліку, але сяброўскую да Савецкага Саюза...

Тыя некалькі так відавочных фраз выклікалі праста незвычайнія эфекты: перш за ўсё на фоне контрасту з плёткамі. Гаварылі таксама пра асабістую лёсю тых, хто прыйшоў. Так больш-менш:

- Мы ведаєм, што вы прайшлі праз вельмі цяжкія выпрабаванні. Хочам, каб як найхутчэй пра іх забылі. Маєм супольнага ворага. Няхай уся вашая няянісць скіруеца супраць яго...

Назіраў за людзьмі пасля кожнай размовы. Былі гэта іншыя людзі. Была ў іх надзея. Можна было з імі нешта спрабаваць.

Канешне, здараліся і непажаданыя рэакцыі - і гэта ў двух кірунках. Бачыў людзей, якія стваралі вакол сябе групкі, гаварылі галоўным чынам супраць Савецкага Саюза, СПП, Ванды Васілеўскай. Аднаго з іх я заўважыў, узяў на адну і другую размову. Падаўся мне прыстойным і інтэлігентным. Пасля пары размоваў змяніў, здаецца, некаторыя свае погляды. Пазней пайшоў у школу падхарунжых (ужо не пры мне), стаў афіцэрам. У першыя гады пасля вайны атрымоўваў перамогі ў лёгкай атлетыцы.

Але аднаго дня я ўбачыў зусім іншае зборышча. Малы, гарачы навабранец размахваў рукамі:

- А я вам кажу, што гэта толькі так, для бачнасці. Быць не можа, каб Савецкі Саюз ствараў войска, якое будзе біцца не за Савецкую Польшчу. Гэта так, для Амерыкі... А напраўду то пойдзэм усе за Польскую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку.

Быў ён вельмі здзіўлены, калі я му сказаў адзін на адзін, што ён вядзе правакацыйную работу. Напэўна, зрэшты, ён таго не хацеў...

Ён належаў да трэцій катэгорыі тых дабраахвотнікаў. У ёй таксама не бракавала драмаў...

Трэцяя катэгорыя

Орлікі

У выніку гвалтоўнасці гітлераўскага ўдару з даўніх польскіх зямель уцякло ў глыб Савецкага Саюза вельмі няшмат т.зв. “захоўнікаў”. Уцякалі наогул людзі вельмі актыўныя, настроеныя на барацьбу з гітлерызмам - акрамя невялікай жменькі такіх, якія свядома заставаліся пад акупацыяй для канспіратыўнай барацьбы.

З даўніх польскіх грамадзян вялікая група мужчын выйшла з Андэрсам. Пазасталіся такія, якія не здалелі - і такія, якім з Андэрсам было не па дарозе. Гэтыя якраз пачалі прыбываць.

Канешне, гэта з трэцяй катэгорыі былых КПП-аўцаў, прыхільнікаў, левага актыву паўсталі ядро “асветнага” апарату, якое здзейсніла цуд такой грунтоўнай перападрыхтоўкі дзесяці тысяч чалавек у эркордна кароткі час некалькіх месяцаў.

І сярод тых, наймацнейшых, здараваліся розныя перагіны. Я цытаваў прыклад класічнага “дагматызму”. Хапала і наўпрост супрацьлеглых перабораў - калі розныя тактычныя зрухі некаторыя прымалі як праяву дзеяснай і непазбежнай неабходнасці.

У той перыяд панавання культуры асобы нарадзіўся класічны “дагматычны апартунізм”. Гэта толькі на першы погляд парадаксальны набор словаў. Дагматычны ў ім быў падыход да рэчаінасці, апартуністычны адносіны да начальства. Усё, што зверху, прымалася не толькі як абавязковае, але і вартася энтузізму.

Вось прыклад - не з I дывізіі. Адзін мой знаёмы ў той час быў у Сярэдняй Азіі. Было там тады вельмі цяжка, голадна, вядома. І быў разам з ім такі класічны падхалім. Якраз увялі назад пагоны ў афіцэраў, заміж “камандзіраў” пачалі іх нанава называць менавіта афіцэрамі і г.д.

Падхалімы пачалі ў тым бачыць грунтоўныя змены. Ужо хацелі не толькі слухаць загады, але іх апярэджаўцаў. Мой знаёмы, не могуць даўжэй чуць трывезненні гэтага тыпа, вырашыў з яго пажартаваць.

- Ведаеш, - распавядаў адным ранкам, - учора перадавалі па радыё дэкрэт Прэзідэнта Вярхоўнага Савета. З гэтага часу ў маскоўскія тэатры можна хадзіць толькі ў фраку або смокінгу...

Падхалім здзіўляецца, пару секунд, захоплены знянацку, хапае паветра. Але адразу вяртае прысутнасць духу:

- Вельмі слушна! Гэта падкрэсліць перад усім светам, як высока вырас жыццёў ўзровень савецкага рабочага і ўсіх людзей працы.

У дывізіі такім “фракамі” для падхалімаў былі “Ўсе нашыя штодзённыя справы”, спяваныя разам з “Рогай” што вечар, салюты, нават орлікі. Але, канешне, пераважная большасць гэтай трэцяй катэгорыі аказалася людзьмі не толькі дысцыплінаванымі, але і разумнымі. Пра іх узровень сведчыць, што пасярод іх можа з паўтузіна засядала пазней у Палітычным Бюро, іншыя многія сталі міністрамі, ужо не гаворачы пра генералаў. Гэта той незвычайна высокі ўзровень палітычнай кадры забяспечыў цуда перападрыхтоўкі тамтых дзесяці тысяч чалавек.

Орлікі... Мілыя, нязграбныя орлікі Першай дывізіі! Адзін з элементаў яе спецыфікі, які адрозніваў яе як ад частак Чырвонай Арміі, так і ад арміі Пілсудскага ці Андэрса.

Бо, ясная рэч, знайшліся такія, якія цалкам слушна па старалісці не дапусціць спаўзання дывізіі ў адзін ці другі бок. Орлік быў не без значэння. Былі такія, якія наогул прапанавалі яго выкінуць. Калі ім даводзілі, што гэта было б глупствам, адразу вылазілі іншыя, якія жадалі “зыклага”, з каронай.

Абаронцы дывізійнай спецыфікі мусілі стварыць, як аказалася пазней, цэлую міфалогію.

Не ведаю хто, але досыць рана, яшчэ да нашага выезду ў Сельцы, пусціў версю: вяртаемся да орлікаў пястаўскіх, адкідваём ягелонаўскія. Пястаўскія глядзяць улева і маюць крылы зложенія, ягелонаўскія глядзяць управа, і крылы распасцёртыя да палёту. Ясная сімволіка: тыя першыя глядзяць на заход і не маюць імперыялістычных замашак, другія глядзяць на ўсход, і ўжо іхнія крылы цягнуць да вайсковага...

Ніхто перад тым не звяртаў увагі на такія дэталі. У групе некалькіх арганізатараў ні адзін не памятаў, як тыя орлікі выглядалі дакладна. Пачаліся пошуки пястаўскіх арлоў.

У Маскве быў адзін такі выкапень польскасці - Павел Этынгер. Дзядок, тэатральны крытык, гісторык мастацтва, самотны, эвакуяваны з Варшавы яшчэ ў 1915 годзе. Пісаў у “Новыя гарызонты” нейкую дробязь. Меў вялікую бібліятэку.

Звярнуліся да яго. Выкапаў нейкі альбом з рэпрадукцыямі сярэднявечных артэфактаў. Сярод іх знайшлі пару арлоў з надмагілляў шлёнскіх Пястаў. Усе былі досыць вычварнія: у XIII - XIV стагоддзях не хапала Слюдкі Гёты. Выбраў найзношнейшага. Калі яго ўжо намалявалі, паслалі на манетны двор, адлілі некалькі тысяч штук і прыслалі ў дывізію - нехта з навабранцаў прыцягнуў старога “ягелонаўскага” арла. Гэтыя нашыя былі, як гаварылася, нязграбныя, цяжкія, нешта ў іх было мядзведжкае. Тыя старыя былі хударлавыя, штыўныя, элегантныя.

Але, што горш, таксама глядзелі “на заход”. І нават не сваволілі тымі крыламі!

А столькі трэба было тады і асабліва пазней тлумачыць, чаму такія, чаму, асабліва, без кароны. Нягледзячы ні на што, думаю, што слушна адкінуць тую карону. А тое, што мусілі тлумачыць, тым лепей, было гэта прычынай для размовы. Нават, што нязграбныя, мне таксама падабалася.

Калі ў студзені 44-га года мы ехалі некуды на Тулу, на нейкай станцыі ўбачылі нас савецкія кабеты і падлеткі. Апошнія адразу дарабілі да тых орлікаў дзіўную гіпотэзу:


- Арлоўская дывізія!

Быццам бы за ўзяцце Арла далі нам на шапкі орлікаў...



(Працяг у наступным нумары.)

Найбольш значныя гістарычныя выданні апошняга часу


У Менску ў выдавецтве “Мастацкая літаратура” выйшла кніга “Францыск Скарына са слáунага горада Полацка”, 324 ст. Наклад 500 асобнікаў.



У Менску ў выдавецтве “Мастацкая літаратура” выйшла кніга Францыска Скарыны “Маем найбольшае самі”, перастварэнні Алеся Разанава, 224 ст., наклад 500 асобнікаў.




У Менску ў выдавецтве “Беларуская навука” выйшаў зборнік навуковых артыкулаў “Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура”. У дзвюх частках. Частка 1. 508 ст., наклад 400 асобнікаў.



У Смаленску ў выдавецтве “Інбелкульт” выйшла кніга Вячаслава Насевіча “Беларусы: станаўленне этнасу і нацыянальная ідэя”, 526 ст., наклад 300 асобнікаў.



У Менску ў выдавецтве “Медысонт” выйшла кніга Мікалая Плавінскага “Бітва на Нямізе 3 сакавіка 1067 года”, 54 ст., наклад 200 асобнікаў.



У выдавецтве “Папуры”, г. Менск, выйшла кніга Юзафа Ігнацыя Крашэўскага “Кароль у Нясвіжы. 1784”, 192 ст. Наклад 2000 асобнікаў.

Вінсент Дмахоўскі. Нагародавічы. Алея. 1843 г.

